



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

9 ЖНІЎНЯ 2002г.

№ 31/4165

КОШТ 310 РУБ.

ДОМ, ДЗЕ ЖЫВЕ ДРУЖБА

Гутарка са старшынёй
Беларускага таварыства дружбы і
культурнай сувязі з замежнымі
краінамі Нінай ІВАНОВАЙ.

3

ТАМ, ДЗЕ ПАЧЫНАЕЦА БОЛЬ – ПАЧЫНАЕЦА ЛІТАРАТУРА

Анатоль КАЗЛОЎ: “У любым
творчым асяродку павінен
прысутнічаць элемент
эксперыменту, пошук новага,
выйсце з “запечча”, якое
складалася дзесяцігоддзямі,
пошук свайго гледача, чытача,
слухача. Вельмі хочацца, каб і
сёння, у пачатку новага
тысячагоддзя, знайшліся
маладыя здаровыя сілы...”

5

ПАМЯЦЬ МАЯ НЕ АСТЫЛА

Вершы
Юрася СВІРКІ

8

СІНДРОМ

Апавяданне
Валянціны КАДЗЕТАВАЙ

9, 12

ЧЫЛІЙСКІ БЕЛАРУС ІГНАТ ДАМЕЙКА

Эсэ
Міколы БАНДАРЭНКІ

13–15

БУДЗЬМА РАЗАМ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 2002 ГОДА!

Шаноўныя чытачы!
Падпіска на “ЛІМ” працягваецца.
Кошт індыўідуальнай падпіскі на адзін месяц
— 1 950 рублёў, на тры — 5 850 рублёў.

Індыўідуальны індэкс — 63856.

Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц
— 3 500 рублёў, на тры — 10 500 рублёў.

Ведамасны індэкс — 63857.



Мінскія мініяцюры

У Мінску мноства шматпавярховых гмахаў. Некаторыя з іх вылучаюцца адметнай архітэктурай. Дом урада, ансамбль Прывакзальнай плошчы, Палац Рэспублікі. Менавіта яны звычайна трапляюць на паштоўкі, у тэлевізійныя застаўкі, у рэкламныя буклеты. Іх можна параўнаць з загалюнымі літарамі летапісу. У дадзеным

выпадку “каменнага летапісу”. Але тэкст горада можа стаць няўцягным, калі з яго выпадае нейкая, на першы погляд, не надта важнае слова, губляецца коска альбо кропка. Гаворка ідзе пра так званыя архітэктурныя мініяцюры — невялікія будынкі самага рознага прызначэння, якія надаюць гораду “чалавечы машаб”, робяць яго утульным. Каб ацаніць эстэтычныя якасці якога-небудзь гмаха, трэба задзіраць галаву, а будынак “вакзала” Дзіцячай чыгункі на праспекце Скарыны непадалёк ад вуліцы Макаёнка ці Дом мастацтва на Кастрычніцкай плошчы — перад вачыма, як на далоні. Большасць такіх будынкаў — гэта аскепкі старога Мінска, якія выпадкова захаваліся пасля войнаў, рэканструкцый і перабудовы. Часам у мініяцюры ператвараецца немалы будынак, калі вакол яго змянілася горадабудаўнічая сітуацыя. Так вонкава зменшыўся, змізарнеў будынак білетных кас на фоне новага вакзала. Між тым побач са старым вакзалам ён глядзеўся даволі салідна.

Хто ведае, можа калі-небудзь Мінск стане “Манхэтнам на Нямізе”, і тады увесь сённяшні праспект Скарыны з прылеглымі вуліцамі ператворыцца ў самую вялікую ў свеце архітэктурную мініяцюру.

П. В.



Фота К. ДРОБАВА



ПРЫЗНАЧЭННЕ ТЫДНЯ

Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін сваім указам прызначыў Аляксандра Блахіна новым расійскім паслом у Беларусі. Раней А. Блахін працаваў кіраўніком Міністэрства па справах федэрацыі. Нарадзіўся ён у горадзе Іванава ў 1951 годзе. Скончыў Іванаўскі энергетычны інстытут. У 1990 годзе быў выбраны народным дэпутатам РФ, працаваў саветнікам міністра замежных спраў Расіі, дырэктарам дэпартамента гэтага ж міністэрства, паслом па асобых даручэннях. Апошняя дыпламатычная пасада Аляксандра Блахіна — пасол Расіі ў Азербайджане, дзе ён прабыў пяць гадоў.

ЗАВЯРШЭННЕ ТЫДНЯ

Нарэшце скончылася рэканструкцыя пункта "Каменны Лог" на беларуска-літоўскай мяжы. Цяперашняя прапуская здольнасць пункта ў абодва накірункі за суткі складае 2060 аўтамабіляў, у тым ліку 1000 легкавікоў, 1000 грузавікоў і 60 аўтобусаў. Словам, хто збіраўся ў Літву, то сёння ўжо можна не баяцца вялікай чаргі, каб трапіць у замежжа...

ПАМЯЦЬ ТЫДНЯ

Кіраўніцтвам нашай краіны прынята рашэнне аб выдзяленні сродкаў на выраб і ўстаноўку ў Санкт-Пецярбургу памятнай пліты, прысвечанай беларускаму, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў бітвах за Ленінград. Пры абароне неўскай цвярдзіны паклалі жыццё больш як пяць тысяч воінаў з Беларусі.

ПІЧЫ ТЫДНЯ

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь зацверджаны бюджэт пражытнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах у цэнах чэрвеня 2002 года ў разліку на месяц. У сярэднім на душу насельніцтва — 80 717 рублёў, для працаздольнага насельніцтва — 86180 рублёў, для пенсіянераў — 67913 рублёў, для студэнтаў — 84020 рублёў, для дзяцей ва ўзросце ад 3 да 16 гадоў — 93408 рублёў, для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў — 69978 рублёў.

РОСТ ТЫДНЯ

З 1 жніўня ў нашай краіне павышаны цэны на нафтапрадукты. Кошт бензіну ўсіх марак, дызельнага і пяхнога паліва, мазутаў, растваральнікаў і бітумаў узрос на 10 працэнтаў. У рознічным гандлі бензін АІ-76 каштуе 665 рублёў, АІ-92 — 830 рублёў, АІ-95 — 950 рублёў, дызельнае паліва — 640 рублёў за літр.

ТАРЫФЫ ТЫДНЯ

Згодна з пастановай Міністэрства транспарту і камінікацый, у нашай краіне зацверджаны новыя тарыфы на праезд пасажыраў у аўтобусах рэгулярных маршрутаў прыгарадных зносінаў. Цяпер за адзін кіламетр праезду ў аўтобусах агульнага тыпу трэба будзе плаціць 24 рублі, у аўтобусах з мяккімі адкіднымі сядзеньнямі — 25,5 рублёў. На хуткасных маршрутах: у аўтобусах агульнага тыпу — 31,2 рублі, у машынах з мяккімі сядзеньнямі — 33,2 рублі. Апошні раз тарыфы на праезд пасажыраў у аўтобусах прыгарадных зносінаў павялічваліся ў сярэдзіне сакавіка гэтага года.

БЯДА ТЫДНЯ

Лета не толькі пара прыемных вандровак па лясах, палях, рэках і азёрах нашай краіны, але, як і заўсёды, у гэты час узрастае колькасць няшчасных здарэнняў. Толькі за два летнія месяцы на вадасховішчах Беларусі пацярпелі бедства 1705 чалавек. У 1281 выпадку людзі былі выратаваны. На жаль, не ўдалося гэтага зрабіць з 424 чалавекамі, у тым ліку з 59 дзецьмі. Да ўсяго, з пачатку года патанулі 693 чалавекі. І гэтая бяда не толькі мінулых тыдняў, а яна і сённяшня. Таму яшчэ раз хочацца напаміць усім: "Будзьце асцярожнымі на вадзе!"

МАРКІ ТЫДНЯ

"Белпошта" выпусціла новую серыю марак з адлюстраваннем птушак Беларусі і эмблем прыродаахоўных арганізацый. На марках квартблока адлюстраваны птушкі, якія былі вызначаны птушкамі года ў 2000, 2001 і 2002 гадах, а на купоне паказана вяртлявая чаротаўка — сімвал грамадскай арганізацыі "Ахова птушак Беларусі". Аўтар малюнкаў — мастак Рыгор Долбік — сын вядомага беларускага арнітолага.

СУПАКАЕННЕ ТЫДНЯ

Астраномы NASA зрабілі канчатковы вывад, што 1 лютага 2019 года астэроід, які мае дыяметр два кіламетры, не сутыкнецца з Зямлёй, як пра гэта нядаўна паведамлялася ў сусветных СМІ. Такое заключэнне было зроблена па выніках назіранняў, праведзеных на працягу апошніх некалькіх тыдняў. Аднак спецыялісты, супакойваючы нас на 2019 год, гавораць пра тое, што не выключана магчымасці сутыкнення Зямлі з гэтым астэроідам у больш аддаленай будучыні.

ПРАПАНОВА ТЫДНЯ

Намер Літвы і Польшчы ўвесці пасля ўступлення ў ЕС візавыя рэжымы для грамадзян Калінінградскай вобласці надаў своеасаблівы напрамак думкам некаторых літоўскіх вучоных. Так прафесар літоўскай ваеннай акадэміі Альгімантас Амбразявічус прапанаваў пракласці 70-кіламетровы тунель пад тэрыторыі Польшчы, які злучыў бы Калінінград з Беларуссю. Прафесар нават паслаў пісьмо ў Маскву і спадзяецца, што яго ідэя зацікавіць кіраўніцтва Расіі...

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

6 жніўня 2002 года адбылося пасяджэнне аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні XIV з'езда Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Старшынёй аргкамітэта абраны сябра Рады СБП, член-карэспандэнт НАН Беларусі, дырэктар Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы, пісьменнік Уладзімір Васільевіч Гніламёдаў. Выбар старшыні аргкамітэта быў матываваны тым, што ў дадзены час, калі кіраўніцтвам Саюза беларускіх пісьменнікаў не выконваюцца статутныя функцыі, клопат і адказнасць за стан і развіццё літаратуры ў нашай краіне павінен узяць на сябе галіновы інстытут — адзін з адказных удзельнікаў сучаснага літаратурнага працэсу. Намеснікамі старшыні аргкамітэта абраны пазт Мікола Мятліцкі і

празаік Віктар Праўдзін.

"Праца дзеля беларускай літаратуры і літаратурнай будучыні — галоўны наш клопат, клопат, які павінен аб'яднаць усіх беларускіх пісьменнікаў", — адзначыў ва ўступным слове У. Гніламёдаў, і гэта было адзінагалосна падтрымана сябрамі аргкамітэта. Каб вырашыць усе арганізацыйныя пытанні і рэаніміраваць працу творчага саюза, аргкамітэт адзінагалосна вырашыў звярнуцца да пісьменнікаў:

1. Правесці чарговы XIV з'езд СБП і ў першы дзень працы, адпаведна Статуту, заслухаць справаздачу старшыні СБП і старшыні рэвізійнай камісіі за перыяд паміж з'ездамі.
2. Правесці выбары новага

кіраўніцтва пісьменніцкай арганізацыі.

3. На другі дзень працы XIV з'езда разгледзець пытанне "Аб стане літаратуры і літаратурных выданняў", якое вызначана на Радзе ад 19 сакавіка 2002 года.

З прапановамі выступілі У. Гніламёдаў, В.Коўтун, А.Бадак, М.Мятліцкі, Р.Баравікова, І.Чарота, В.Праўдзін, А.Сультынаў, У.Мачульскі і іншыя.

Аргкамітэтам па падрыхтоўцы і правядзенні XIV з'езда СБП было даручана кіраўніцтву штотыднёвіка "ЛІМ" асвятляць ход падрыхтоўкі з'езда.

Дата і месца правядзення XIV з'езда СБП будзе разгледжана на чарговым пасяджэнні аргкамітэта.

Аргкамітэт

"ЛІМ" працягвае анкетава-ванне пісьменнікаў. Нагадваем пытанні:

1. Ці задавальняе вас стан спраў у Саюзе беларускіх пісьменнікаў?
2. Як нармалізаваць работу творчай арганізацыі?

Алесь БАДАК, пазт:

1. Не.
2. Саюзу пісьменнікаў як дзейнай арганізацыі неабходна амаладжэнне (хоць сёння ўсё яшчэ "у маладых" ходзяць і саракагадовыя) — як мага большай актывізацыі тых, хто мысліць па-новаму, па-сучаснаму, "практыкаў", не абцяжараных званнямі і ўзнагародамі, а таму не дужа амбітных, якія разлічваюць у першую чаргу на сябе, а не на некага і якія пра заўтрашні дзень нашай літаратуры думаюць гэтак жа часта, як і пра сённяшні, бо свой далейшы ўдзел у літаратурным працэсе вымяраюць дзясцяцігоддзямі.

Ніна ГАЛІНОЎСКАЯ, пазт:

1. На плячах старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Вольгі Іпатавай ляжыць цяжкі груз, які яна нясе другі год. Колькі зроблена добрых спраў, колькі ўзнята разнастайных пытанняў, праведзена карысных для арганізацыі сустрэч і выступленняў! — на асобны артыкул...
- Сітуацыя вакол Дома літаратара і саюза вельмі складаная: не зацверджаны бюджэт, нявыплата

супрацоўнікам амаль за год зарплаты, звальненне многіх з іх па гэтай прычыне, няпростыя адносіны з уладай...

Намеснікі В. Іпатавай даўно пакінулі "карабель", які церпіць бедства, пакінулі старшыню саманасам з безліччу нявырашаных праблем і пытанняў. Кожны дзень падкідае іх усё больш і больш.

2. Каб нармалізаваць работу СБП, на мой погляд, трэба радзе абраць дзельных намеснікаў старшыні, якія не павярхоўна, а ўсебакова ўнікнуць у справы і праблемы творчай арганізацыі і без амбіцый, самааддана будучы шукаць шляхі, каб вывесці "карабель" з мелі.

З'езд СБП абвострыць і ўскладніць сітуацыю вакол Дома літаратара і саюза, унясе раскол у рады пісьменнікаў.

Алег САЛТУК, пазт:

1. Не. І перш за ўсё таму, што да кіраўніцтва Саюзам беларускіх пісьменнікаў прыйшоў чалавек, які дзейнічае па прыцыпу: "Саюз — гэта я!" Ды і не кірвала В. Іпатава нашай творчай арганізацыяй, а займалася прапагандай самой сябе. Абласныя арганізацыі СБП трымаюцца на голым, я сказаў бы — горкім энтузіязме іх старшынь. Больш таго, Віцебскае абласное аддзяленне з маўклівай згоды сённяшняга кіраўніцтва саюза распалася як бы на дзве арганізацыі: гарадскую віцебскую з яе старшынёй і Полацка-глыбоцкую філію з яго

намеснікам, які жыве ў Глыбокім.

2. Адклад з правядзеннем нечарговага нашага з'езда будзе недаравальным нікому, хто гэтым займаецца. На з'ездзе, адназначна, павінен быць абраны новы старшыня, яго намеснікі, абноўлена Рада, прыёмная і рэвізійная камісія, кіраўніцтва "Беллітфондам". Новаму кіраўніцтву патрэбна неадкладна дабіцца сустрэчы з Прэзідэнтам, каб вырашыць раз і назаўсёды, на якім небе мы жывём, чаго канкрэтнага, а не аморфнага, нахталт "беларушчыны", мы хочам, бо што б там не казалі, а кіраўніка нашай краіны выбраў народ, неад'емнай часткай якога з'яўляемся мы самі.

Казімір КАМЕЙША, пазт:

1. Натуральна, стан спраў у СБП мяне не задавальняе, бо спраў тых зусім не бачна. Творчае жыццё нібыта прыпынілася. Ды так яно і ёсць. Нічога не вырашаюць ні Рада, ні сакратарыят. А праблем вунь як многа паспела. Хто ж за нас іх будзе вырашаць?

2. Усё спадзяванне на з'езд, які трэба праводзіць неадкладна. З'езд павінен быць чарговым, на ім абавязкова мусіць быць справаздача сённяшняга кіраўніцтва, павінна вырашацца і арганізатыўнае пытанне. З'езд павінен узначальваць чалавек, які б змог згуртаваць усе творчыя сілы, вярнуць пісьменніцкай арганізацыі былы яе аўтарытэт.

Яшчэ раз пра Купалу...

120 гадоў прайшло з дня нараджэння Купалы, але і сёння ёсць людзі—непасрэдня або ўскосныя сведкі яго трагічнага лёсу. Адзін з іх—вядомы беларускі мастак Уладзімір Стальмашонак. Бацька мастака быў адным з тых урачоў, якія ратавалі жыццё пазта пасля спробы самагубства ў 1930 годзе. Узгадвае Уладзімір Стальмашонак:

— Аднойчы ў 1-ую клінічную бальніцу, дзе працаваў мой бацька, прывезлі цяжка параненага Купалу. Зрабілі тэрміновую аперацыю. З усіх урачоў узялі падліску, што пра гэты выпадак са сваёй практыкі нікому нічога не раскажучы. Бацька ж паведаміў пра гэты эпізод свайму брату Сямёну. Расказаў, што Купала ляжаў на першым паверсе, на вокнах былі краты, а каля дзвярэй стаялі вартавыя. У палату нікога не пускалі, акрамя медыкаў і жонкі. Аднойчы, праўда, пусцілі Ігнатаўскага, першага прэзідэнта Акадэміі навуц.

Калі Купала паправіўся, ён яшчэ месяцы два заставаўся ў бальніцы. Бацька ўзгадваў, як аднойчы да пазта прыйшлі людзі ў ваеннай форме. Перад тым, як зайсці ў палату, ім далі белыя халаты. Тым не менш, калі Купала іх убачыў, ён нацягнуў коўдру да самых вачэй. Людзі ж паведамілі, што ён свабодны і перадалі падарунак ад кіраўніцтва: каньяк, цыгареты і цукеркі. Калі яны пайшлі, Купала ўвесь накруўся коўдрай і калаціўся...

Пасля Купалу адпусцілі дадому,

але ён яшчэ нейкі час падлягаў медыцынскаму даследаванню. Бацька хадзіў да яго дадому і часта браў з сабой мяне. Мне было тады гады 3-4. У хаце дзядзечы не было, таму ўвагі мне там удзялялі даволі шмат. Потым у 1957 годзе, калі я вярнуўся з вучобы ў Акадэмію мастацтваў у Ленінградзе, да мяне ў майстэрню прыйшла жанчына, Купалава жонка. "Я ж цябе гушкала", — з такімі словамі звярнулася яна да мяне. Так здарылася гэта сустрэча пасля столькіх гадоў...

— Ці паўздзейнічаў гэты эпізод на Вашу творчасць?

— Безумоўна, на многіх маіх манументальных творах прысутнічае Янка Купала. Напрыклад, вялікі вітраж "Песні зямлі беларускай" у тэатры моды, што на Юбілейнай плошчы. У цэнтры — Купала і Колас. На першым крышталёвым вітражы, што знаходзіцца ў музеі Купалы, таксама выява пазта. На жывапісным палатне "Слова пра Беларусь" прысутнічае 16 партрэтаў славетных людзей Беларусі. Сярод іх — Купала і Колас. Дарэчы, гэта — першае

палатно з выявай Еўфрасінні Полацкай. За гэту работу я атрымаў удзячнасць царквы і папрок ад дзяржавы. У Беларускім фондзе культуры, што знаходзіцца ў Траецкім прадмесці, таксама ёсць групавы партрэт Коласа, Купалы, Еўфрасінні, Мсціслаўца, Скарыны. У мінулым годзе я падараваў вялікую карціну (2x2м) музею гісторыі, але захоўваецца яна ў музеі Вялікай Айчыннай вайны. На карціне — выявы 50 славетных людзей мінулага і сучаснасці. У цэнтры — Купала, па баках — Скарына, Полацкі. Сярод сучаснікаў — Станюта, Ігнатаўскі, Аладава, стваральніца Нацыянальнага мастацкага музея. Кожны з іх трымае свой адметны знак, які яго характарызуе. З нядаўніх работ трэба назваць пагрудны партрэт Купалы, які я зрабіў для выставы, што адбылася недзе тыдзень назад у санаторыі "Сосны" на Нарачы.

— Як Вы лічыце, ці застаецца купала-коласаўскай тэма актуальнай і ў нашы дні?

— Безумоўна, гэта ўжо гістарычная з'ява, як і скарынаўская тэматыка. Купала і Колас напісалі такія крылатыя вершы, што часта мы выдаем іх словы за свае ўласныя. Яны быццам узброілі нас сваімі патрыятычнымі радкамі. У гэтым проста наша ратаванне...

Падрыхтавал Людміла ГУРМАН

Дом, дзе жыве дружба

У цэнтры Мінска, побач з плошчай Перамогі, ёсць невялікі, але вельмі прыгожы будынак, афіцыйна названы Беларускай домам дружбы. Звычайна ў ім вельмі ціха і нешматлюдна. Ён "ажывае", бадай, толькі ўвечары, калі сюды на незвычайныя імпрэзы сцякаюцца людзі, аб'яднаныя любоўю да высокага мастацтва. Цяжка нават паверыць, якую ролю ў папулярнасці айчыннай культуры адыгрываюць грамадскія арганізацыі, што змяшчаюцца тут. Сёння мы прапануем нашым чытачам гутарку з сапраўднай гаспадыняй гэтага дома, старшынёй Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі Нінай ІВАНОВАЙ.

— Пачнём, напэўна, з гісторыі таварыства?

— Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі было створана ў 1926 годзе. Ініцыятарамі яго стварэння сталі вядомыя пісьменнікі і навукоўцы. Сярод іх — Янка Купала, Міхась Чарот, Цішка Гартны. Апроч таго да ініцыятывы далучыўся Інстытут беларускай культуры, Чырвоны крыж. З таго часу прайшло 76 гадоў, і вызначаную імі мэту ні мы, ні нашы папярэднікі не мянялі. Мэта вядомая — гэта азнамяленне сучаснікаў з дасягненнямі нашай культуры і, канечне, папулярнасці яе за межамі Беларусі. Калі гаварыць пра гісторыю, варта адзначыць дзейнасць ужо названых асоб. Згадаем тут Віталія Смірнова, які і зараз удзельнічае ў грамадскім жыцці. Але ж крыху больш мне хацелася б спыніцца на асобе апошняга старшыні — Арсена Ванічкага — з якім я асабіста працавала больш за 10 гадоў. Ведала яго як цікавага чалавека, глыбокага і дасціпнага. Ён шмат зрабіў для таго, каб грамадскія арганізацыі (не толькі наша) пазнаёміліся з як мага большымі коламі замежных партнёраў. Пад яго кіраўніцтвам мы "займелі" сяброў аж у 50 краінах свету.

Сёння пад дахам Дома дружбы працуе 36 нацыянальных таварыстваў дружбы. І ва ўсіх гэтых краінах мы маем нейкія партнёрскае структуры. Гэта не заўжды арганізацыі, што займаюцца культурным абменам. Ёсць фонды, грамадскія арганізацыі, якія абралі для сябе шлях дабрачыннай дзейнасці, выканання гуманітарных праграм. Аднак за гады супрацоўніцтва з намі яны ўсё адно "выходзяць" на культурныя акцыі, фактычна выконваючы нашы статутныя мэты. Напрыклад, ГА "Аліса" ў Францыі, якая між іншым мае багатую гісторыю, раней супрацоўнічала выключна па гуманітарных праграмах. У тым ліку аказвала дапамогу Беларусі медыкаментамі, медабсталяваннем... Але апошнія гады "Аліса" арганізоўвае ў Францыі выступленні нашых нацыянальных калектываў. Толькі нядаўна адтуль вярнуліся беларускія цымбалісты. Французы арганізавалі ім своеасаблівы тур па гарадах, знаёмячы тым самым замежнікаў з нашай традыцыйнай і сучаснай культурай. Былі там і прадстаўнікі нашага таварыства. Натуральна, гаворка ішла не толькі пра культуру, але і пра нашы чарнобыльскія праблемы. І "Аліса" не адзіная далёкая ад культуры арганізацыя, якую мы здолелі зацікавіць творчасцю нацыянальных калектываў.

— Ці змянілася нешта ў дзейнасці таварыства за апошнія дзесяцігоддзе?

— Пашырылася яе "геаграфія". У тым ліку і за кошт збліжэння з суседзямі. Пасля распаду СССР стварылася нейкая пустэча, паколькі разваліліся аналагічныя нашай структуры. Таму супрацоўніцтва па культурных праграмах сталася праблематычным. Аднак з цягам часу ўсё больш-менш наладзілася, і з 1992 года ў нас створаны Таварыствы дружбы з Расіяй, Украінай, Латвіяй, Літвой, Казахстанам і г.д. Зараз мы, зразумела, падтрымліваем дачыненні з краінамі, з якімі традыцыйна сябравалі і цікавіліся жыццём адзін аднаго.

Постсавецкія часы і наша дзейнасць у гэты перыяд сталі

адметныя яшчэ і тым, што таварыства засталася па-за межамі палітыкі. Не сакрэт, што ў савецкія часы таварыства з'яўлялася моцнай ідэалагічнай структурай і выконвала сярод іншага і замовы Камуністычнай партыі. Дзяржава ж аплочвала ўсе выдаткі арганізацыі і гэта было непазбежна. Можна, вядома, казаць тут пра нейкія заганныя моманты, але ж, падкрэсліваючы таварыства і тады выконвала свае статутныя мэты. Зараз жа мы існуем выключна на спонсараўскія грошы. Дзяржава нас падтрымлівала да мінулага года, выдаткоўваючы сродкі на ўтрыманне будынка, які, між іншым, з'яўляецца помнікам архітэктуры. Што тычыцца гэтага году, то мы ў цяжкім становішчы: трэба разлічвацца за камунальныя паслугі і не спыняць разам з тым сваёй працы.

— А як жа людзі, ім таксама не плацяць грошай?

— Сёння ў актыве Беларускага таварыства дружбы каля 4000 чалавек. Гэта паважаныя, аўтарытэтныя людзі, дзеячы навукі, культуры, літаратуры, мастакі. Ёсць у кожнай вобласці свае аддзяленні, і разам мы шмат чаго робім. Аднак у асноўным людзі працуюць на грамадскіх пачатках. Толькі невялікая колькасць (зараз недзе 12 чалавек) атрымлівае сціплы заробак.

— У такім выпадку, якім жа чынам вы выконваеце свае статутныя мэты?

— Тыя ж Дні Беларусі ў Францыі. Яны не каштавалі нам ніводнага рубля — усё аплачвалі нашы партнёры. А колькі карысці яны прынеслі! Нагадаю, што ў сценах Дома дружбы мы праводзім шмат азнаямляльных, пазнавальных мерапрыемстваў, знаёмім нашых грамадзян з творчасцю замежных пісьменнікаў, мастакоў і г.д. Людзі прыходзяць, шмат моладзі. Карысць тут узаемная. Згадайце вечар, прысвечаны 120-годдзю Янкі Купалы. Вы ж чулі, з якім задавальненнем амбасадары чыталі Купалавы вершы ў перакладзе на розныя мовы свету. А цяпер паслы цікавацца пра нашы планы адносна юбілею Якуба Коласа. Яны самі выказваюць жаданне аддаць належнае і гэтак нашаму класіку. Як напісалі ў адной з газет, "такое можа быць толькі ў Доме дружбы".

— Так, ёсць чым ганарыцца і чэрпаць сілы для далейшай працы. Вашы бліжэйшыя планы?

— Летам мы, як правіла, займаемся аздараўленнем дзяцей. Размова пра больш за 500 чалавек з Чарнобыльскай зоны. У гэты час будзе абнаўляцца зала. Аднак перапынак у культурным жыцці не будзе доўгім, і ўжо ў жніўні мы ўключаем у сваю непасрэдную справу.

— Ці ёсць нейкае размеркаванне супрацоўнікаў па праграмах?

— Безумоўна. Мы ж не проста разам вырашаем адну праблему, хаця бывае і такое. Але ў асноўным асобныя людзі займаюцца асобнымі праграмамі. Апроч культурнай ёсць жа яшчэ моладзевая (адукацыйная). Мы дапамагам арганізаваць стажыроўкі: моўныя, прафесійныя. Ну і, як ужо было сказана, гуманітарная праграма.

— Дзеля справядлівасці варта згадаць колькі вашых партнёраў.

— Пералічыць усіх, каго



хацелася б, не атрымаецца. Тым не менш...Фонд зямлі Ніжняй Саксоніі, які раней узначальвала былая жонка канцлера Шродэра. (Сам Шродэр таксама прымаў актыўны ўдзел у працы фонду). Зараз яго ўзначальвае прафесар-медык Экель. Ён штогод бывае ў нас з дэлегацыяй фонду. І скажу вам, што толькі за апошнія дзесяцігоддзе дзякуючы яму праз наша таварыства дзяржава атрымала 124 новыя апараты ультрагукавой дыягностыкі. Тэхніка не толькі бясплатна аддаецца нам, але яшчэ два гады забяспечваецца неабходнымі матэрыяламі (гель, папера, датчыкі). Апроч таго фонд арганізоўвае вучобу для нашых спецыялістаў.

Ёсць яшчэ вельмі цікавая ГА "Дзеціма Чарнобыля" ў Германіі. Яе ўзначальвае сям'я Рэвальд. Фонд ужо на працягу 12 гадоў штогод збірае грошы для таго, каб аздараўліваць нашых дзяцей. Так толькі ў гэтым годзе мы вязём 100 дзяцей з Гомельскай вобласці. Нельга не сказаць і пра тагока ўнікальнага чалавека як доктар Фай. Сталы, не самы заможны чалавек, пенсіянер працуе, можна сказаць, адзіночна. Уявіце сабе, што калі не стае сабраных грошай, каб даслаць сюды гуманітарны канвой, ён далочвае са сваёй кішэні!

Хачу сказаць, яшчэ пра адну перспектыўную праграму, якую мы праводзім у таварыстве разам з Беларускай асацыяцыяй параднёных гарадоў, структурнай юрыдычна самастойнай, але ўсё ж яна працуе ў Беларускай доме дружбы. Я з'яўляюся адказным сакратаром упраўлення асацыяцыі, таму ўся арганізацыйная праца праводзіцца тут. БАПГ узначальвае старшыня Мінгарвыканкама Міхаіл Паўлаў. Ён надае вялікую ўвагу ўзаемаадносіннам параднёных гарадоў. Тут два накірункі: пошук партнёраў і каардынацыя сувязяў. Вынік — 121 горад-партнёраў у 24 краінах свету.

— Вернемся аднак да юбілеяў нашых класікаў. Наколькі я разумяю, вечар з нагоды 120-годдзя Купалы не адзінае мерапрыемства, прысвечанае вялікім датам.

— У нас была распрацавана цэлая праграма "Прысутнасць Янкі Купалы ў свеце". Таму адбыліся вечарыны, прысвечаныя практычна ўсім яго замежным сябрам: латышу Райнісу, літоўцу Гіру, украінцу Свянціцкаму, чэху Гору. Згаданы вечар толькі завяршыў адпаведны цыкл. Меркавалася таксама правесці прэзентацыю кнігі Сяргея Панізініка "З Купалам у сэрцы", аднак яе выхад пакуль адкладаецца. Ну што ж, правядзем пазней. Варта сказаць, што нашы замежныя сябры адгукнуліся на нашу просьбу і правялі ў сябе вечарыны нашых класікаў: у Кітаі, В'етнаме, Украіне, Расіі, Чэхіі, Германіі, Францыі. У Балгарыі, дзякуючы пісьменніку і перакладчыку з беларускай мовы Стэфану Паптаневу, старшыні Таварыства "Балгарыя-Беларусь", Купалу быў прысвечаны цэлы месяц. Тое ж, мяркую, будзе і з Коласам.

Гутарыў Вадзім ДОЎНАР

Фота К. ДРОБАВА

АБСЯГІ

БРЭСТЧЫНА...

Плынь палескіх рэк замест марскіх прыбояў

Аўтар персанальнай мастацкай выставы, што адкрылася ў абласным грамадска-культурным цэнтры, — капітан 3-га рангу ў запасе Іван Караленка. Аднак пра яго службу ў марфлоте сведчыць толькі біяграфічная даведка. Экспазіцыя ж выставы складаецца з краявідаў роднай Гомельшчыны, а таксама Ганцаўшчыны, дзе ён жыве больш за дзесяць гадоў. "Марскія пейзажы ўсё яшчэ ў стадыі дапрацоўкі, — кажа мастак. — Палессе цалкам паглынула мяне". І паўстаюць перад наведвальнікамі спакойныя і велічныя рэкі і азёры, задумленыя бары і дубровы, утульныя вясковыя хаты і падворкі... Не без поспеху асвойвае аўтар партрэтны жанр: у прыватнасці, тонкім лірызмам прываблівае партрэт двухгадовай дзяўчынкі, дачкі мастака, адкрытай і безбароннай перад таямніцамі і складанасцямі жыцця. Дзіцячы свет блізка для І. Караленкі і як для педагога: ён працуе выкладчыкам выяўленчага мастацтва студыі ў Ганцавічах.

"Каханне з чыстымі вачыма"

Найлепшы падарунак — кніга! Звыклае да трывіяльнасці сцвярдзенне Брэсцкае вышэйшае прафтэхвучылішча бытавога абслугоўвання насельніцтва папоўніла новым зместам: найлепшы падарунак для паэта — ягонае новае кніга! Менавіта гэтак яно павіншавала калегу, педагога-выхавальніка інтэрната Васіля Дзёбіша з саракагоддзем: паспрыяла выхату чарговай кніжкі паэта. У зборнік "Каханне з чыстымі вачыма" аўтар уключыў, акрамя лірыкі, вершы і казкі для дзяцей, а таксама пераклады з рускай і ўкраінскай паэзіі. Аднаменны раздзел зборніка застаецца, аднак, стрыжнявым: "Малітвы храм — мае каханне, дзе ціхі роздум і спакой".

Сымон АКСЕНІН

ГОМЕЛЬШЧЫНА

З новай кнігай — да землякоў

Новую кнігу прозы «Тратнік» выдаў гомельскі пісьменнік Васіль Ткачоў. Яе склалі аповяданні і маленькія былі, што раней друкаваліся ў часопісах і газетах, а таксама аповесць «Да неба камень не дакінеш». Выданне пачыла свет у цвёрдай вокладцы, хораша аформлена мастаком Генадзем Говарам, ды і наклад па нашым часе прыстойны — 1500 асобнікаў.

З новай кнігай нядаўна пісьменнік прыехаў да землякоў. У Рагачове ён сустрэўся з бібліятэкарамі раёна, якія, трэба адзначыць, актыўна прапагандуюць яго творчасць. Пісьменнік распавёў пра тое, што зараз у яго на пісьмовым стале, прачытаў кароткія гісторыі і новыя гумарэскі, адказаў на пытанні.

Цёплыя, ухвальныя словы пра прозу Васіля Ткачова сказалі дырэктар цэнтральнай раённай бібліятэкі Клаўдзія Савельева, яе намеснік па маркетынгу Зоя Мартынюкова, мясцовыя літаратары Міхаіл Міронаў і Міхась Сліва.

На другі дзень Васіль Ткачоў пабываў у дзіцячых летніках «Лясная казка» і «Зорачка», дзе не толькі чытаў дзецям творы, але і слухаў і юных сяброў, якія чыталі не толькі свае вершы, але і спявалі песні, што самі прыдумалі.

Было па-хатням утульна і весела.

Наш кар.

ГАРАДЗЕНШЧЫНА

У гарадскім пасёлку Рось Ваўкавыскага раёна адкрылася выстаўка пад назвай «Ваўкавыск у пачатку ХХ стагоддзя». Некалькі дзесяткаў палотнаў, на якіх прадстаўлены краявіды старажытнага горада (у 2004 г. Ваўкавыску спаўняецца 1000 гадоў), належаць мастаку С. Кузьмару.

У выставачнай зале СМ РБ экспануецца абласная выстаўка «Вянок Дамейку», прысвечаная 200-годдзю Ігнація Дамейкі. У экспазіцыі прынялі ўдзел жывапісцы М. Бандарчук, А. Сураў, В. Ільіна, А. Ступень, С. Грыневіч, В. Шоба, І. Працко, мастакі ваўкавыскай філіі, а таксама скульптары В. Панцялееў і А. Анціпін. Прыгожыя вырабы з каляровага шкла прадставілі сляпныя майстры са шклозавода "Нёман" В. Мурахвер, Л. Мягкова, Т. Сідарэвіч.

У старым замку Гродзенскага абласнога гісторыка-археалагічнага музея адкрылася выстаўка "Ваенна-гістарычная мініяцюра" (з асабістай калекцыі І. Гарбунова, г. Віцебск).

У слаўтай гродзенскай галерэі "У майстра" дэманструецца персанальная выстаўка А. Ізобава. У экспазіцыі прадстаўлены жывапісныя творы аўтара — рамантычныя краявіды і нацюрморты.

Музей гісторыі Гарадніцы прадстаўляе выстаўку твораў гродзенскага жывапісца С. Цыбізава. Мастак добра вядомы аматарам выяўленчага мастацтва як аўтар запамінальных пейзажаў старажытнага Гродна, партрэтаў і нацюрмортаў.

Алена ХРАМКОВА

Падпісчык "ЛіМа"

Мікалай Клімовіч выпісвае наш тыднёвік аж з 1939-га года і па сённяшні дзень за выключэннем ваенных гадоў. "Я — настаўнік, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, — піша ён у рэдакцыю. — Працоўны стаж — 55 гадоў... Люблю родную Тураўшчыну, Палессе, сваю мову, шаную нашых пісьменнікаў — аўтараў чудаўных твораў, большасць з якіх займаюць пачэснае месца ў маёй бібліятэцы..."

Клімовіч нарадзіўся ў 1921 годзе ў вёсцы Малы Мелешаў на Тураўшчыне. Пісаў вершы. Пасля дзесяцігодкі настаўнічаў. Вяваў, партызаніў. У 45-ым стаў дырэктарам Верасніцкай сямігодкі. Выкладаў мову і друкаваўся з артыкуламі на самыя розныя тэмы ў перыядычным друку Беларусі. Зараз на пенсіі... Я. Р.



Не так ужо мала мы ведаем прыкладаў у беларускім мастацтвазнаўстве, калі навуковай дзейнасцю захапляліся дыпламаваныя мастакі. І не таму, што яны былі няздольны ў мастацтве.

Проста, разуменне імі значнасці беларускага мастацтва, якое яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму заставалася недаследваным у многіх сваіх праявах, штурхала да мастацтвазнаўчай дзейнасці. Да таго ж на Беларусі не было сваёй моцнай школы падрыхтоўкі мастацтвазнаўцаў, а толькі нямногія атрымлівалі шанс адукацыя ў Маскве ці Ленінградзе. Можна прывесці нямаля прыкладаў мастацтвазнаўцаў, якія "выраслі з мастакоў" — Л.Дробаў, В.Шматаў, М.Баразна ды іншыя. Сярод гэтай шчыручай на ніве гісторыі беларускага мастацтва кагорты працуюць і Людміла Налівайка — мастацкаграфік па адукацыі, а сёння даследчыца беларускага мастацтва 1920-х гадоў, кандыдат мастацтвазнаўства, навуковы супрацоўнік аддзела сучаснага беларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. А яшчэ і актыўны аўтар "ЛіМа".

Дваццаць пяць гадоў таму ў жніўні менавіта на старонках нашай газеты з'явілася яе першая мастацтвазнаўчая публікацыя. Называлася яна — "Віцебскія акварэлісты". І нездарма. Мастацкае і мастацтвазнаўчае жыццё Людміла Налівайка звязала з Віцебскам. Там яна вучылася на мастацка-графічным факультэце Віцебскага педінстытута, пазней часта бывала ў Віцебску ў камандзіроўках, працавала ў архівах. Як мастака Л.Налівайку больш прыцягвала родная Гародня, але за гады студэнцтва яна ацаніла і Віцебск. Вулачкі горада раскрылі перад ёю таямнічыя старонкі былога мастацкага ўзлёту горада, калі ў 20-х гадах ХХ стагоддзя сюды з'ехаліся ствараць новае мастацтва вядомыя мастакі-авангардысты. Увесь гэты цікавейшы матэрыял і падняла ў сваіх даследаваннях Людміла Налівайка. Менавіта Віцебскі мастацкі музей (і былы дырэктар І.Холадава) у 1994 годзе выдаў першае яе даследаванне пад назвай "Да гісторыі мастацкага жыцця Віцебска" (1918—1922 гады). Пра Віцебск тых часоў Людміла напісала і п'есу "Конь у чырвоным паліто" (дзве часткі яе апублікаваны на старонках часопіса "Скрыжалі спадчыны" №2). Але асноўная частка даследавання па тэме "Мастацкага жыцця Беларусі 1920-х гадоў", якая, дарэчы, стала тэмай дысертацыі Л.Налівайка, увайшла ў 4-ы том шасцітомнай "Гісторыі беларускага мастацтва".

Маё ж знаёмства з Людмілай Налівайка адбылося, калі яна прыносіла ў "ЛіМ" свае артыкулы пра графікаў-афарміцеляў беларускіх выданняў пачатку ХХ стагоддзя, пра лёс і творчасць мастака Аляксандра Ахола-Вало, аднаго з віцебскіх авангардыстаў, які большую частку жыцця правёў у Фінляндыі. Як мастацтвазнаўца яна імкнецца да дыялогу з чытачом праз друкаванае слова. "Выстава не павінна прайсці без увагі мастацтвазнаўцаў", такая канцэпцыя работы Л.Налівайка ў музеі. У гэтым таксама праяўляецца неспакой "творчай асобы", бо Людміла ніколі не забывае, што яна мастака па адукацыі. Творы яе знаходзяцца ў зборах Нацыянальнага мастацкага музея, у віцебскіх музеях, у Фінляндыі, Швецыі, Эстоніі. Дарэчы, менавіта ў Эстоніі ў горадзе Йыхва прайшла яе другая персанальная выстава (першая — у Архіве-музеі ў Мінску). Зараз мастака рыхтуе наступную выставу ў філіяле Нацыянальнага мастацкага музея ў Гальшанах. Людміла, якая пачынала сваю творчую дзейнасць з графічных лістоў, захапілася пазней гуашшу, а цяпер з задавальненнем займаецца роспісам па шоўку. Гэта — распісаньня каляровымі фарбамі шаўковыя "фіранкі" ў тэхніцы батыку, сюжэты іх складаюцца з вольных асацыяцый ад убачанага. 25 сваіх батыкаў прадставіць Людміла Налівайка на выставе ў Гальшанах разам з саломкай Алены Лось. Але мастацка не збіраецца засяродзіцца на батыках. Яна смела імкнецца засвоіць і алейны жывапіс. Бо лічыць, што сваё слова ў творчасці яна яшчэ не сказала.

Наталія ШАРАНГОВІЧ

Рудабельская рэспубліка. Упершыню пра яе пачуў, калі патрапіла мне кніга шанюнага пісьменніка Сяргея Грахоўскага з такой назвай. Даўно гэта было — у пару майго вучнёўства ў школе. І вось, развітаўшыся з гасціннымі петрыкаўчанамі, едем з галоўным ляснічым Рыгорам Кратом у Акцябрскі лясгас. У тую самую загадкавую рэспубліку, якая называецца Рудабелкай. Прызнаюся шчыра: бываў тут я і раней, калі працаваў у абласной газеце (і я вярнуся яшчэ, мусяць, да тых радкоў, што напісаў каля дваццаці год назад), пазней выступіў тут перад чытачамі і як пісьменнік. Да таго ж, жыве ў гарпасёлку мой добры і даўні знаёмы — Віктар Лоўгач, журналіст-пенсіянер, аўтар кнігі гумару, але, бадай, больш знаёмы сваімі апавяданнямі і замалёўкамі пра лес і прыгоды паляўнічых.

Так што, добры дзень, Рудабелка! Уладкоўваемся ў гасцініцы. Нумар добры, але няма тэлевізара. Шкада, бо заўтра футбол: наша зборная прымае палякаў у адборачным матчы чэмпіянату свету... Даведваемся, што Віктар Лоўгач у бальніцы. Развітаваемся з галоўным ляснічым і абяцаем раніцай быць у лясгасе. "Самі даярэмся. Заадно, пакуль датэпаем, і на гарпасёлак бліжэй глянем".

Назаўтра так і зрабілі. Пакуль ішлі, разглядаючы пабудовы гарпасёлка і цікавячыся пра ўсё ў стрэчных, прыгадалася нешта з пачутага пра жыццё і гарпасёлка, і лясгаса. Яшчэ крыху раней нас агалошыла трагічная смерць Васіля Гораха, дырэктара лясгаса, а таксама ягонай жонкі і дачкі. Кажуць, быццам бандыты затрыманы, неўзабаве будзе суд. Новы кіраўнік лясной гаспадаркі раёна Міхаіл Кірыленка ездзіць пакуль на працу з Ельска — там працаваў галоўным ляснічым, а ў Акцябрскім з кватэрай пакуль яшчэ пытанне не вырашана. З ім мы і знаёмімся. Чалавек прыветны. Размаўляем не толькі пра службовыя справы — Кірыленка, як высвятляецца, ведае і беларускую літаратуру, называе нам знаёмых пісьменнікаў, цікавіцца, як у іх ідуць справы, што пішучы-друкуючы.

Настрой добры. Ды і дзень сёння на сонца паказвае. Рыгор Крот прапануе спытаць у нас наведальніка Шкаўскае лясніцтва, а потым — "па сітуацыі". Кірыленка згодна ківае: едзьце, глядзіце, знаёмцеся. Так і робім. Едем, глядзім, знаёмімся. Пухне, таўсее мой блакнут — уражанні ад сустрэч не толькі з людзьмі, але і з лесам, шмат.

Мікалай Грыневіч даўно ўзначальвае Шкаўскае лясніцтва. Высокі, хударлы, клапатлівы. Не з тых, хто сядзіць склаўшы рукі.

З 1962 года Грыневіч у лясной гаспадарцы. Быў і лесніком, і ляснічым. Лясніцтва зачыняліся, зноў ствараліся, а ён, Мікалай Іванавіч, як служыў лесу, так і служыць яму. З 1983 года і па сённяшні дзень — ляснічы ў Шкаве. Не без гонару азіраецца ён на свае карані, прыгадвае, што яшчэ прадзеў яго Хведар Платонавіч быў лесніком у панскім лесе, а пазней і дзед Цімафей, ужо пры савецкай уладзе. З лесам звязў свой лёс і бацька Грыневіча — Іван, ляснік, які кажуць, у адстаўцы, ён і сёння жыве побач з сынам, паважаны ўзрост мае — 92 гады. Па бацькавай сцэцы пайшоў і сын Эдуард — працуе ў Мікалая Іванавіча памочнікам, мае сваю сям'ю, вучыцца завочна ў тэхналагічным універсітэце. Побач і дачка Людміла Колабава, працуе ў лясніцтве бухгалтарам, а яе муж Уладзімір — ляснік.

Вось які ў Грыневічаў глыбокі след у лесе. Не толькі пра сваю сям'ю апавядае Мікалай Іванавіч, не яго багата што хвалюе, непакоіць. Вось тут, прама перад лясніцтвам, ляжыць ужо колькі часу на зямлі пажарная вышка. Яшчэ, відаць, доўга ёй не падняцца — няма грошай, каб устанавіць яе. Светлагорскае вышка-мантажнае ўпраўленне патрабуе за работу 3,5 мільёна рублёў. Дачка Людміла пасля асноўнай работы нарыхтоўвае грыбы — збірае і сама, прымае і ад людзей. Грыбоў сёлета мала, у асноўным адны лісічкі, але і іх не хочацца ж пакаідаць у лесе. Лес павінен карміць чалавека.

Прыгадаў з болем і сумам Мікалай Іванавіч і свае дзіцячыя гады, што супалі з вайной. Давялося яму пабыць і ў канцлагеры ў Азарычах.

— Запомнілася да канца жыцця, як немцы кідалі замораным людзям хлеб, тыя накідавалі на яго, а яны давай дубасіць іх палкамі...

Лясніцтва, якое ўзначальвае Мікалай Грыневіч, займае 8310 гектараў. Па ўсяму адчуваецца, што асабліва ганарыцца ён дубравай, якая займае ўсяго тры гектары, а дрэвам пад 200 год. Захаваць, вырасціць іх — задача няпростая, гэта недасведчаным здаецца, што лес расце сам па сабе.

Наведалі і мы дубраву. Засталося ўражанне, што пабывалі ў гасцях у добрых і шчырых людзей. І няхай хто скажа, што дрэвы не размаўляюць! Таму і пажадалі ім шчаслівага веку...

Чорныя Броды — вёска, якая месціцца каля чыгуны. Рэдкі цягнік спыніцца тут, прывязе грыбнікоў з Бабруйска, і яны разб'ягуцца па лесе з кошыкамі і вядзерцамі. Іншы раз людзі падыходзяць да танка, што стаіць не п'едэстале, чытаюць, што напісана на стэле: "Укрытыны момант бою 26 чэрвеня 1944 года, калі наступленне 15-й гвардзейскай танкавай брыгады на Бабруйскіма накірунку было прыпынена,

гвардыі лейтэнант Камароў Дзмітрый Еўлампіевіч і гвардыі сяржант Бухтэў Міхаіл Арцёмавіч упершыню і адзіныя ў гісторыі вайнаў знішчылі падпаленым танкам крупаўскую сталь фашысцкага браніаезда, каб забяспечыць агульны поспех".

За гэты падзвіг Дз. Камароў і М. Бухтэў атрымалі званне Герояў Савецкага Саюза. Механік-вадзіцель М. Бухтэў загінуў у гэтым баі, а камандзір танка Дз. Камароў — 4 красавіка 1944 г. у Польшчы...

Пакуль бавіліся каля помніка, пазнаёміліся з цікавым чалавекам — Іванам Вежнаўцом. Пад'ехаў ён на кані, важна злез з калёс, папытаў, што мы за людзі, а калі даведаўся, хто такія, адразу ж паскардзіўся, што хоць і конь ёсць у яго, а радасці ад таго мала.

— Гэтага б каня даў раней мне, — казаў Іван Сяргеевіч, невысокага расточку, рухавы. — Сілы няма цяпер мне ім займацца. Што я адзін магу? Дзеці раз'ехаліся, жонка памерла... У лесе жыву, а дроў няма. Во і конь табе пад рукой... Трыццаць гадоў на трактары адрабіў. Стараўся. І лес краў, а няго ж!.. Будавацца ж трэба было. А дзе грошай узяць? Дзякуй Богу, не пападаўся. Ды і леснікі, відаць, добрыя трапляліся... заплюшчвалі вочы, а то б мала не было. А я ж, калі хто не ведае, у вайну кавалём працаваў у горадзе Эгер, у Германіі. Немцы вывезлі. У фруа жыў. А тады мяне ў дзіцячы дом, пасля Перамогі адвезлі... мне ж дванаццаць гадоў было... а я ўцёк адтуль. Сам сваё жыццё ўладкоўваў. І быццам някельска было... А на старасці адзін застаўся. Хоць зноў у дзіцячы дом... Але нікуды не паеду. Мне тут усё знаёма. І кожнае дрэва ў лесе. А лес, даруйце, людзі, краў... Ён і выратаваў мяне. Ага...

Рыгор Рыгоравіч памеўся паказаць нам ясень, што ў Рассветаўскім лясніцтве.

— Сам я гэтае дрэва знайшоў, — гаворыў ён.

Спыраша калываемся на "ўазіку" па палявой дарозе, некалі гэта былі землі лепшага на той час калгаса імя Леніна.

У лесе спыніліся. Выраслі пашукаць грыбоў. Там-сям з травы выглядваюць лісічкі. Бярэм. А раптам суп згатуем у гасцініцы? Шыбуем да ясеня. Перакульваемся цераз магутны дуб, які загародзіў сабой, здаецца, увесь белы свет. Крот тлумачыць, што гэтае магутнае дрэва стала ахвярай паляўнічых, якія выпалілі ў ім дупло, яно і павалілася.

Неўзабаве вітаемся з ясенем. Дрэва і сапраўды ўражае. Не дуб, але ж таксама ветэран лесу. У два абхваты. Рыгор Рыгоравіч дае ясеню характарыстыку: узрост — 150 гадоў, вышыня — 35 метраў. А збырогас толькі таму, што месца выбраў далей ад людзей — паспрабуй выцягну яго з такога гушчару!

Адчуваю: Рыгор Рыгоравіч прыязджае да гэтага ясеня, бы да свайго даўняга старога сябра. Без гэтага сяброўства якая праца ў лесе? Бо нярэдка дрэвы трапляюць у складаныя сітуацыі, і побач павінен апынуцца клапатлівы, дбайны чалавек. Вось і зусім нядаўна бяда здарылася — у ліпені пад вечар наляцеў буран, прыгнуў да зямлі некаторыя дрэвы, старыя і хворыя паламаў, асобныя нават вытраляваў, як і чалавек не змог бы — з каранямі... Буралом, адным словам. Ахаліў Чырвонаслабодскае, Забалацкае і Парэцкае лясніцтвы. Дрэвы пашкоджаны на плошчы 350 гектараў, 20 з якіх не падлягаюць аднаўленню — толькі суцэльнай высечка. Як і належыць у такіх выпадках, на дапамогу паспяхліва і суседзі — працаўнікі з Акцябрскага, Ратміравіцкага, Гацкага лясніцтваў...

Вяртаемся ў Акцябрскі, непадалёку ад дарогі заўважаем бусла, які, шырока раскінуты крылы, ляжыў нерухома. Падыходзім да птушкі. Мёртва. Што з ёй здарылася? Быццам бы і малады яшчэ бусел, яму б у вырай, а ён, небарака, спікіраваў у сваім апошнім палёце ў зямлю...

У Акцябрскім мы праездом — кіруем далей, у Забалацкае лясніцтва. Перад Парэцкам спыняемся. Падыходзім да помніка, на якім надпіс: "Тут у гады Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся партызанскі аэрадром". Злева — вёска, справа — лес...

Якраз той выпадак, калі хочацца вярнуцца да ранейшых занатавак. Упершыню каля помніка быў у ўзімку 1985 года. Тады ў сваім блакноце пазначыў: "Паляўчэ блатна-шэры помнік... Ён прытуліўся на абочыне дарогі, на самым ускрайку поля. Не варухнецца прапелер. Маўчыць зямля. Маўчыць помнік. Толькі ціхія крокі людзей".

Марцін Пась у вайну быў партызанам. Асобны радок у ягонай біяграфіі займаў партызанскі аэрадром. Марцін Іванавіч прыгадаў: "Дзякуй аэрадрому. Мясне нярэдка прызначалі ў ахову, і я бачыў, як прызначаліся самалёты. Прывозілі боепрыпасы, медыкаменты, забіралі параненых. А калі наблізіўся фронт, побач аказаўся вораг, яны пачалі скідаць на парашутах для нас грузы на недаступны для захопнікаў востраў Зыслаў. Вакол яго — непраходныя балоты, толькі мы, палешукі, і маглі дабрацца туды, каб пераправіць у партызанскія атрады важныя грузы".

Тады ж у школьным гісторыка-краязнаўчым музеі занатаваў я словы настаўніка Пятра Шкурко: "Байцы 130-й стралковай дывізіі фарсіравалі рэчку Пціч у раёне вёскі Зацішша і працягнулі атакаваць фашыстаў у напрамку вёсак Мёдухаў і Ляскавічы. Нашы разведчыкі павярнулі варожыя ўказальнікі на поўдзень, і вораг падаўся ўлоўцы: іх чакала пастка — непраходныя балоты. К таму часу, калі

фашысты сунуліся ў балота, падаспеў трэці батальён 664-га стралковага палка, якім камандаваў Рыгор Ерафееў. На Лукаўскім полі пачаўся бой. 2500 ворагаў назаўсёды засталіся ў балоце".

Лес-партызан няскоранай Рудабелкі таксама можна змагаўся з ворагам...

У Парэцкім жыве Уладзімір Маркавец, майстар лесу, якога Р. Крот называе "прафесарам": маўляў, так сваю справу, як ён, мала хто ведае. Прыроджаны лесагаспадарнік. Быў ляснічым. Але амаль страціў зрок. Пайшоў на групу — нядоўга вытрымаў: вярнуўся зноў у лес. На зваротнай дарозе, калі будзе час, плануем заехаць да Маркаўца.

Кіруе нашым "ўазікам" Іван Каймовіч. Калі мінулі Парэцка, твар у яго яшчэ больш пасвятлеў — ехалі мы ў Забалацце, а ён адтуль родам, там і сёння жывуць яго сёстры ды, мусяць жа, і сэрца самога там знаходзіцца. Мала радзіма. Ад яе не з'едзеш ні ў райцэнтр, ні ў сталіцу.

А сустракае нас на дагледжаным двары лясніцтва чалавек з адкрытым тварам. Знаёмімся: ляснічы Васіль Русакоў. У свой час закончыў Астраханскі педінстытут, працаваў у школе, а потым звязаў свой лёс з лесам. Атрымаў другую вышэйшую адукацыю — у тэхналагічным універсітэце імя Кірава.

Кантора лясніцтва знаходзіцца ў тым жа доме, палову якога займае і сям'я Русакова. На двары трактар МТЗ-80, аўтамашыны "ГАЗ-66", "Уазік". Тэхніка спраўная, дагледжаная. Усутыч з канторай стаць бочкі з жывіцай.

— Сёлета сабралі ўжо дваццаць адну тону, — патлумачыў Васіль Васільевіч. — Мала таго, што жывіца вельмі патрэбна дзяржаве як сыравіна, дык і нашы людзі могуць зарабіць надрэнню капейку. Хто не лянуецца, вядома. Шанц ёсць. Працуй. Зарабляй.

З Русаковым прыемна размаўляць. Адчуваецца, што чалавек адукаваны. Васілю Васільевічу 52 гады. Ён энергійны, рухавы, спрактыкаваны, таму ў перспектыве лес зноў жа нешта выйграе — да пенсіі яму яшчэ далёка.

Русакоў хваліць свае мясіны, людзей, свой лес. Паказвае рукой у той бок, дзе ўжо Магілёўская і Мінская вобласці, а гэта зусім блізка, побач, і прыгадвае, які каля ўрочышча Лысіца прызначаліся на верталёце Машараў. У гады вайны там знаходзіўся штаб партызанскага злучэння, стаіць помнік народным месціцам, а ў пачатку сямідзесятых быў пабудаваны камбікормавы завод. Завода сёння няма: разламалі, расцягнулі...

Перад уездом у Забалацце, злева, расце Камсамольскі дуб. Русакоў паабяцаў яго абавязкова паказаць.

— Гэта сімвал нашай маладосці, — усміхаючыся, сказаў ён. — Там, каля дуба, на палыне прымалі дзцяць у піянеры, уручалі камсамольскія білеты, праводзілі розныя святы — маёўкі, дажынкы... Аднаго разу, прызнаюся, еду з Акцябрскага, гляджу: няма дуба. Працёр вочы. Не бачу. Хто, думаю, дуб украў? Няўжо такое можа быць? Паспраўднаму спалохаўся... А яго, аказваецца, сосны схавалі, захінулі ад людскога вока. Гледзячы на дуб, і сосны растуць...

Яшчэ, прызнаўся Васіль Васільевіч, хапае ў вёсцы рознага набрыддзя: нехта з турмы вярнуўся, а за розум не бярэцца, хтосьці з мясцовых дзёкоў падапае пад уплыў былых зэкў, і пакураюць хлопцы траўку. А дзе гэта рабіць? У лесе, далей ад людскога вока. Цягне іх і да дуба. Колькі разоў разганяў іх ляснічы. Падзейнічала. У кукурузе хаваюцца, а ва ўладанні Русакова ступіць бяцца.

Сустракаючыся з людзьмі ў лесе, гамонім звычайна не толькі пра справы надзённыя, пра тое, што хвалюе, непакоіць. Іншы раз і анекдот прыгадае хто-небудзь, а то і сваю байку, мясцовую, успомніць. Як вось і каля Камсамольскага дуба. У вёсцы Дзвесціца было. Тры тыдні не маглі гаспадары знайсці сваю свінню. А яе прылашчыў сякач, звёў у лес. А потым, як і водзіцца ў ішчаслівай казцы, нарадзіліся парасткі. Ды такія прыгожыя, што людзі прыходзілі паглядзець-падзівіцца. Кажуць, вельмі добра гадаваліся парсючкі. Хто іх даглядаў, быў з салам і мясам.

Развіталіся з Забалаццем, з Васілём Русаковым. Пажадалі, каб падростаў новы лес, абміналі пажары, каб сын Дзіма абраў бацькаву сцэжку ў жыцці, на што ляснічы быццам бы сур'ёзна адказаў:

— Лес яго, мабыць, не адпусціць.

Вераснёўскі вечар у гарадскім пасёлку Акцябрскі быў цёплы і спакойны. У раённай бібліятэцы мы пілі чай, ласаваліся цукеркамі і размаўлялі з жанчынамі пра літаратуру. Было надзіва ўтульна. А тады я пайшоў глядзець тэлевізар некуды на ўскрай гарпасёлка да добрых людзей, і нашы футбалісты перамаглі палякаў з лікам 4:1. Настрой быў добры. І не толькі ў мяне. Сярод ночы, калі мы спяшаліся на дызель, футбольныя заўятары святкавалі перамогу...

Пазней, ужо ў Гомелі, я даведаўся, што адбыўся суд над забойцамі дырэктара Акцябрскага лясгаса Васіля Сцяпанавіча Гораха, жонкі і дачкі. Адмарозкаў было двое, той, што атрымаў пакаранне смерцю, сканаў у "варанку" па дарозе ў следчы ізалятар абласнога цэнтра.

Жыццё ў Рудабелцы працягваецца.

Васіль ТКАЧОЎ

Рыхтую зборнік матэрыялаў розных публіцыстычных жанраў пра творчасць калег-пісьменнікаў, і іх саміх. Нямаюць што друкую ў газеце "Советская Белоруссия", вядома, у скарочаным выглядзе. Па просьбе рэдакцыі "ЛіМ" прапаную чытачам штоднёвіка цалкам інтэрв'ю з асобнымі пісьменнікамі, уключаныя ў будучае выданне. Першая гутарка — з празаікам Анатолям Казловым, загадчыкам аддзела прозы часопіса "Малодосць", адным з кандыдатаў на Дзяржпрэмію гэтага года.

Уладзімір САЛАМАХА

...Там, дзе пачынаецца боль — пачынаецца літаратура

— Анатолю, я, быццам "малодосцевец" з больш чым 20-ці гадовым стажам, памятаю, як 10 гадоў таму ты прыйшоў на гэтую пасаду па сутнасці пачынаючым празаікам, аўтарам маленькай кніжачкі: хваляваўся... Пасада гэта, скажу шчыра, з аднаго боку не зайздросная: трэба перачытаць тысячы старонак тэкстаў, маладых і знакамітых аўтараў, каб адабраць у нумар і адрэдагаваць лепшае — прыкладна 180—200 старонак. З другога — чаканне радасці, адкрыцця...

— Так, тады я толькі дэбютаваў кнігай "Міражы ценяў". Але да гэтага скончыў ВДУ. Адслужыў у войску, папрацаваў у некалькіх раёнках, закончыў аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук. А яшчэ два гады працаваў у рэдакцыі часопіса "Полымя" загадчыкам аддзела нарыса і публіцыстыкі. Тым не менш адчуваў нейкую ўнутраную супярэчлівасць, можна сказаць нават няўпэўненасць, калі Генрых Далідовіч, тагачасны рэдактар "Малодосці", прапанаваў мне гэтую пасаду ў часопісе. Я ўсведамляў адказнасць за творчыя лёсы тых людзей, і асабліва пачынаючых празаікаў, з рукапісамі якіх мне трэба было працаваць. Як кажуць, уважыўшы ўсе "за" і "супраць", усё-такі рашыўся. Былі тады ў мяне яшчэ некаторыя, так бы мовіць, падсвядомыя моманты. Асноўны: ці змагу я годна замяніць папярэднікаў, сапраўдных майстроў нацыянальнага слова, якія працавалі на гэтай пасадзе да мяне. Але сумненні хутка развеяліся: дапамагалі Генрых Далідовіч, Віктар Гардзей, Казімір Камейша, Янка Сіпакоў...

Вядома, пасада загадчыка аддзела прозы ў любым часопісе не з лёгкіх. Штодзённая праца з рукапісамі, аўтарамі патрабуе аддачы. За кожную жа старонку тэксту стаіць жыццё чалавек, са сваім характарам, здольнасцямі, мысленнем і г.д. Галоўнае, як мне здаецца, у рэдактарскай працы трэба прытрымлівацца прынтцыпу — не нашкодзі!

Рэдактарства нечым падобна на дзейнасць урача. Эскулап мае справу з чалавечым целам, а мы, рэдактары, — з душой чалавек, яго ўнутраным светам. Але здарэцца, нават не жадаючы таго, іншы раз можна пакінуць глыбокі, балючы, а то яшчэ які і страшнейшы шрам у сэрцы аўтара. Значыць, трэба старацца зразумець яго творчую душу, па магчымасці дапамагчы ўсвядоміць чалавеку яго плысці і мінасы, не адштурхнуць. Мне здаецца, што ад няма чаго рабіць, чалавек, які разумее, не возьмецца за сціло, не сядзе за чысты аркуш паперы. Бо, як пісаў класік грузінскай літаратуры Надар Думбадзе: "Там, дзе пачынаецца боль — пачынаецца літаратура". Гэта выток, штуршок да творчасці. Як атрымаецца і наколькі — ужо іншае пытанне.

А вось шчаслівыя моманты — калі прачытаеш рукапіс і бачыш: сапраўдная творчасць, палёт думкі, крынічная залатасць мовы, вобразнасць і дзейная жыццёвасць характараў персанажаў. Не важна — апавяданне гэта або аповесць. Галоўнае — убачыць нараджэнне творчай асобы. У такіх выпадках трэба старацца быць асабліва асцярожным і чуйным. Бо заўсёды ёсць небяспека недаацэнкі або пераацэнкі канкрэтнай працы канкрэтнага аўтара. У кожнага з нас свая псіхалогія, сваё самаўзвышэнне. Іншы раз важна ў спрэчных момантах, калі ты, рэдактар, няўпэўнены, калі сумняваешся — звярніся да калег па пяр, дай прачытаць рукапіс двум, тром пісьменнікам, паслухай, што яны скажуць, каб потым ведаць аўтару праўду. Вядома, кожны з нас можа памыляцца, а прауючы з аўтарамі, асабліва маладымі ды таленавітымі гэта архінебяспечна! У "Малодосці" калектыўнае чытанне заўсёды шырока практыкавалася.

— Павінен патлумачыць чытачам, што ты прыйшоў у літаратуру з літаб'яднання "Тутэйшыя". На жаль, сёння аб ім ужо мала хто ведае. А між тым там былі...

— Так, гэта ўжо гісторыя літаратурнага працэсу. "Тутэйшыя" ў свой час, а гэта канец 80-х мінулага стагоддзя (смешна, скажу я адчуў сябе вельмі старым) былі шырока вядомы не толькі ў рэспубліцы, але і за яе межамі. Пра іх тады некалькі разоў нават пісала "Літаратурная газета" — орган Саюза пісьменнікаў СССР. Дык вось, у "Тутэйшыя" ўваходзіла некалькі дзесяткаў маладых, пачынаючых пазтаў і празаікаў, драматургаў



Уладзімір Саламаха

і крытыкаў. Гэта ў першую чаргу наш тагачасны духоўны натхняльнік Анатолю Сьс, а таксама Эдуард Акулін, Волга Куртаніч, Таццяна Сапач, Галіна Багданава, Андрэй Федарэнка і многія іншыя.

Літаб'яднанне стваралася ў "супрацьвагу", як нам тады здавалася, закасацянеламу Саюзу пісьменнікаў БССР. Малодосць заўсёды імкнецца да эксперыменту, да прызнання і адхілення аўтарытэтаў. Гэта заканамерны працэс. Беларуская літаратура яго праходзіла і ў 20-я гады. Але заўсёды ўсё вярталася "на кругі своя". Бо на пустым месцы, без фундамента нічога трывалага не пабудуеш. Юнацкі максімалізм з гадамі адыходзіць, уступаючы месца ўсведамленню велічы нашых папярэднікаў — Багдановіча, Купалы, Коласа, Чорнага, Мележа, Танка, Панчанкі, Куляшова... Усіх тых, хто некалі пакінуў глыбокі след у нашай культуры.

Нам жа, іх паслядоўнікам, ніхто не забараняе эксперыментавача, спрабаваць, ствараць нешта новае, авангарднае...

— Або працаваць, працягваючы традыцыі...

— Несумненна. Але жыццё не стаіць на месцы, а значыць і творчы працэс патрабуе новых формаў, свайго "героя новага часу". Хаця, і ў традыцыяналістыцы поспехі могуць быць не меншымі. Галоўнае — як...


Але вернемся да "Тутэйшых". Думаю, што яны ў тая гады па-добраму паўздзейнічалі не толькі на нас, пачынаючых літаратараў, але і на Саюз пісьменнікаў рэспублікі наогул. У любым творчым асяродку павінен прысутнічаць элемент эксперыменту, пошук новага, выйсце з "запечча", якое складалася дзесяцігоддзямі, пошук свайго гледача, чытача, слухача. Вельмі хочацца, каб і сёння, у пачатку новага тысячагоддзя, знайшліся маладыя здаровыя сілы, здольныя на эксперымент на нацыянальнай глебе. Менавіта на нацыянальнай, а не капіраванні трохграшовай амерыканскай і заходняй "культуры". Бо менавіта зыходзячы са свайго СПРАДВЕЧНАГА, ментальнага сталі вялікімі, вядомымі ў свеце Фолкнер, Бене, Акугатава, ды і сотні іншых выдатных асоб.

У літаратуры, я перакананы, патрэбна заўсёды заставацца непахісна цвёрдым гуманістам, мастаком, які імкнецца пранікнуць у трагічныя глыбіні.

— Але, здаецца, толькі ты адзін з творцаў свайго пакалення застаўся адданым сваёй тэме, свайму літшляху. Усе твае кнігі — "Першыя сцяжыны" (1987), "Міражы ценяў" (1990), "...І тады я памёр" (1993), і гэта, вылучаная на Дзяржпрэмію, — "Незламная свечка" — містычныя. У містыцы прауючы многія. Нямаюць хто, як кажуць, "сходзіць з дыстанцыі". Так складана?

— Я так не скажу бы, што мае кнігі "чыста" містычныя. Хутчэй за ўсё нетрадыцыйна традыцыяналістычныя. Такай жа па сутнасці з'яўляецца і наша эпоха з яе па-свойму лагічным ірацыяналізмам, карані экзістэнцыйных, эсхаталагічных пытанняў. Пачынаючы яшчэ з апавяданняў мне заўсёды хацелася ствараць двухпланавасць мастацкага свету, дзе рэальнае і выразна містыка-фантастычнае з'яднана ў адно цэлае. Гэтым я імкнуся нагадаць чытачу, што апроч добра знаёмага, бачнага свету, існуе іншы,

не абмежаваны часам і адноснасцю ведаў чалавек і яго пляцо пачуццямі. Зыходзячы са сваіх уласных уяўленняў, асабістага шостага пачуцця і, абаліраючыся на праваранія часам народныя міфалагічныя традыцыі, стараюся абмалываць сучасніку такую сістэму прасторы і часу, дзе, па-майму меркаванню, літаральна ўсё адухоўлена. Пісьменнік павінен ствараць свой воблік свету, у якім міфалагічныя рэфлексіі



Анатолю Казлоў

адгрываюць значную ролю. У якасці канстытуіўных элементаў структуры такога свету, згодна з міфалагічным светаўспрыняццём, могуць выступаць і пэўныя прадметы. Бо, згодна з народнай касмагоніяй, свет ад самага пачатку не падзяляецца на прыроду жывую і мёртвую. Нават пермэрыя і пахаванія не з'яўляюцца мёртвымі, таму што іх душы знаходзяцца, як гаворым мы, беларусы, "у выраі", і час ад часу памерлыя могуць наведваць "наш" свет у вобліку тых жа птушак... Мне здаецца, што вытокі драмы сучаснага чалавек патрэбна шукаць у яго адзіноцтве, у тым, што разарваны сувязі між людзьмі. Можна гэта прагучыць парадасальна, але мяне цікавіць не сам па сабе станоўчы герой, а свядомыя сілы жыцця. З чаго ўзнікае зло? Адкуль з'яўляецца?.. Стаўчы перад сабой такое пытанне, імкнучы даследаваць яго ад супрацьлегла. Містычны свет твораў, я думаю, павінен высвечваць у антыноміі дабро-зло і яе метафарычныя інтэрпрэтацыі святло-цёмра, дзень-ноч, сонца-воблака. Не толькі нізкае ў чалавеку, але і высокае, чыстае, Боскае.

У прынтцыпе, гэта не новае ў нашай літаратуры, не кажучы ўжо пра сусветную. Проста хочацца працягваць традыцыі папярэднікаў, глыбей распрацаваць іх, зыходзячы з разумення нацыянальнай містычнай традыцыі ў сённяшніх умовах існасці. Нагадаю, элементы містыкі знаёмы нашаму чытачу з апавяданняў Ядвігіна Ш., Каруся Каганца, Якуба Коласа...

— Ты нічога не скажу пра цэлы шэраг сваіх аповесцей, створаных у розныя гады ў гэтым жа "ключы" — "Адкуль з'яўляюцца яны", "Перакуліся, перакулена", "Распяцце, альбо Ці ж баліць галава ў вароны?", "Дзеці ночы" і некаторыя іншыя.

— На працягу ўсёй гісторыі чалавечтву ўласціва пэўная раздвоенасць, як асабліва зместу чалавечага жыцця. Адлюстраваннем чаго і з'яўляюцца дуалістычныя міфы. Гэта і знаходзіць сваё адлюстраванне ў аповесцях. Асабіста для сябе я выпрацаваў простае, але, як мне здаецца, ёмістае формулу-крэда: жыццё — гэта найвялікшая каштоўнасць, але не ў меншай ступені — такі ж і боль. Цяжка гаварыць і аналізаваць сваё, напісанае, ды і не варта гэтым займацца. Гэта ўжо не мая прэрагатыва.

— Шмат у цябе паслядоўнікаў?

— Гадоў пяць таму містыка — была адна з модных тэм у беларускай літаратуры. Мода прайшла, напісанае засталася. Для таго, каб прысвяціць сябе містычнай тэме — аднаго жадання мала. Патрэбна яшчэ асяроддзе, у якім чалавек выраса, на чым выходзіць, якая мараль была дамінантай. Мне пашчасліліва нарадзіцца і вырастаць ў спрадвечна-першабытнай, не абаленай і не скалечанай цывілізацыяй вёсачы Асінаўка, што ў Краснапольскім раёне. (Зараз яна пахавана пад зямлёй — Чарнобыль.) Дык вось, я выраса на легендах, народных фальклоры, на замовах і варажбе, на вераваннях, якія потым "вучоныя людзі" ахрысцілі "забабонамі". А гэта — бясценны дар. У той час жылі яшчэ ў нашых месцах пакаленні знахарак, якія аднолькава пакланяліся і крыжам, і векавечным дубам, і абымшэлым валунам.

Такой была і мая нябожчыца бабуля Акуліна Ануфрыеўна. Аповеды бабулек замянялі нам, дзецям, тэлевізары і відэамагнітафоны, былі больш цікавыя, чым многія кніжныя казкі. Адышлі ў вечнасць тыя бабулькі: нельга, каб гэты бясценны дар, нацыянальны каларыт знік назаўсёды.

Прыемна, што ў містыцы прауючы сёння і маладзейшыя празаікі Руслан Равяка з Баранавіч, Алег Асенні з Касцюковіч і іншыя.

— У свой час, калі, напрыклад, маё пакаленне (зараз пяцідзесяцігадовае) уваходзіла ў літаратуру, у СП, выдавецтвах было ледзь не ў законе: першая кніга празаіка — да 30 гадоў. А наогул лічылася, што пісьменнік пачынаецца з другой кнігі, бо дэбют можа быць выпадковым. Ведаю выпадкі, калі рукапісы асобных маладых аўтараў ляжалі ў выдавецтве гэтак гадоў па 10. Хаця і тады асобныя, набліжаны да выдавецкіх начальнікаў, выдаваліся хуценька, так бы мовіць, набіралі назвы. Было... Сёння ж часта выдаюцца, праўда, у некаторых прыватных выдавецтвах, нават непісьменных школьнікі, якія часам нават самастойна не могуць напісаць просценькага сачынення — асабліва "паэты", якія і сістэмы вершаскладання не ведаюць. Што ты думаеш на конт гэтага?

— Тое, што некалі (а зараз?) у дзяржвыдавецтвах трымалі аўтараў па шмат гадоў, вядома, кепска. Хаця, канечне ж, для празаіка аднаго таленту часта аказваецца недастаткова, яму яшчэ патрэбны і адпаведны жыццёвы вопыт. Думаю, часам трымалі не дзеля таго, каб набраўся вопыту, але і па іншых прычынах. Несумненна, ёсць выпадкі, так бы мовіць, і ранняя чалавечага сталення празаікаў, калі гаварыць пра іх. Скажам, у "Бібліятэцы часопіса "Малодосць" выйшлі кнігі студэнтаў філфака празаікаў Маргарыты Прохар і Паўла Гаспадыніча, пазта Янкі Лайкова. Іх адразу ж прынялі ў Саюз пісьменнікаў. Як далей складзецца іх творчы лёс — ад саміх іх і залежыць.

Што датычыць выдання таго, што ні па якіх параметрах не аднясеш не тое, што да літаратуры, а нават да больш-менш удалых літпрактыкаванняў, дык гэта, думаю, кепска. І ў першую чаргу самім такім "паэтам" і "празаікам". Ты ж сам не аднойчы пісаў пра гэта ў сваіх артыкулах, і я з табой згодны: бацькі, выдаткаваўшы грошы на такія выданні, калечыць душы сваіх дзяцей. Ім жа — вучыцца і вучыцца...

Сёння тым, хто піша прафесійна і не мае грошай — няма ідзе выдавацца. Бібліятэка "Малодосці" перастала існаваць — няма сродкаў. А гэта ж была сапраўдная школа для пачынаючых пісьменнікаў. Праз яе прайшлі сотні пазтаў і празаікаў. У дзяржвыдавецтвах чарга — дзесяцігоддзі: у год выходзіць адзінкі кніг. Таксама пакуль няма фінансаў.

Але вернемся да маладых літаратараў. Існуе фонд Прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва. Упэўнены, у многім ён можа выправіць становішча з выданнем кніг маладых. Таленавітым у адрозненне ад графаманаў патрэбна прафесійная рэдактура, як творчая школа. Талант — агульнанацыянальнае багацце — мы ўсе гэта ведаем... Ён да прыватніка не пойдзе, у яго звычайна грошай няма. У прыватніка як: плаці, выдам што хочаш! І выдаюць. Гэта, мне здаецца, адна з прычын падзення прэстыжу творчасці, пісьменніцкай працы. Але, вядома ж, прафесійная літаратура была, ёсць, будзе. Усё наноснае, пустое адсеецца. Сапраўднага чытача не правядзеш. Падробка ад рапытэта лёгка распазнаецца, як крупітка золата сярод шэрай пароды. Ды і літаратурныя школы пры нашых нешматлікіх часопісах, і школы асобных пісьменнікаў заўсёды былі высока-прафесійнымі, нацыянальнасвядомымі, генетычна здаровымі.

— Згодзен. Тады давай назавём хоць некалькі прозвішчаў як прадстаўнікоў гэтых школ, так і асобных пісьменнікаў, у якіх было і ёсць чаму павучыцца і нам, і больш маладым, і зусім юным літаратарам. Не абавязкова тых, з кім я або ты працавалі непасрэдна, а і тых, па чых творах вучыліся, чытаючы іх, можа, нават не будучы знаёмымі з аўтарамі. Напрыклад: Іван Мележ, Янка Брыль, Васіль Быкаў, Іван Шамякін, Іван Навуменка, Мікола Лобан, Аляксей Адамовіч, Уладзімір Караткевіч, Іван Пташніцаў, Іван Чыгрынаў, Барыс Сачанка, Міхас Стральцоў, Аляксей Асіпенка, Анатолю Кудравец, Аляксей Жук, Мікола Кусянкоў, Янка Сіпакоў, Леанід Дайнека, Павел Місько, Аляксей Савіцкі, Аляксей Масарэнка, Уладзімір Федасеенка... Заўваж, якія выдатныя імёны нашай літаратуры і якія цудоўныя творы ў іх!

— Бясспрэчна, Уладзімір, спіс можна доўжыць, нават з маладзейшых нашых празаікаў. І пра гэта трэба гаварыць усюды, дзе толькі можна: наша літаратура годная сярод літаратур свету! Творчы і жыццёвы вопыт кожнага, каго мы тут назвалі, ды і не назвалі — месца не хоціць — наша агульнанацыянальнае каштоўнасць...

— Згодны з табой, Анатолю. Маладым ёсць і сёння ў каго вучыцца і чаму вучыцца. Але гэта ўжо асобная тэма. Пспехаў табе, новых твораў.



Беларусь жыла ў іх сэрцах

Жыццёвыя ніці спалучылі многіх вучоных, мастакоў, літаратараў з Беларуссю, нягледзячы на тое, што яны жылі і працавалі ў іншых краінах і рэспубліках. Два прафесары Фама Бельскі і Георгій Яцэль былі сваім лёсам звязаны з нашым беларускім краем. Менавіта ў гонар гэтых вучоных сёлета ў Мінску выйшлі два бібліяграфічныя паказальнікі. Даведнікі “Прафесар Фама Антонавіч Бельскі” і “Прафесар Георгій Яцэль” уклаў навуковец і пісьменнік Алесь Бельскі.

Фама Бельскі (1890—1952) — вучоны ў галіне педагагічных навук. Ён нарадзіўся ў мястэчку Цімкавічы Капыльскага раёна. З сярэбраным медалём закончыў Слуцкую гімназію, затым гісторыка-філалагічны факультэт славутага Кіеўскага ўніверсітэта з дыпламам ПЕРШАЙ ступені (1913). Стаў прафесарам яшчэ ў 1925 годзе. Праз неспрыяльны грамадска-палітычны абставіны прафесару Бельскаму давалося шмат пераяздаць. У 1932 годзе ён, прыхільнік элітарнай адукацыі, гуманістычнай педагагікі, на вучоным савеце Херсонскага інстытута народнай адукацыі выступіў супраць метаду політэхнізацыі, і гэта было тады інкрымінавана яму ў сур’ёзную віну. Давалося ратавацца, падацца на ўцёкі ў Расію. Прафесар Фама Бельскі ўзначальваў профільныя кафедры ў вышэйшых навучальных установах Украіны, Беларусі, Расіі і Узбекістана. Незадоўга да 1937 года ён загадваў кафедрай педагагікі і псіхалогіі ў Магілёўскім педінстытуце. Сфера навуковых інтарэсаў прафесара Бельскага — метадалогія і гісторыя педагагікі, кіраванне школай, вучэбнымі ўстановамі для адораных дзяцей, вывучэнне зольнасцяў дзяцей і развіццё асобы, маральнае выхаванне вучняў старэйшага школьнага ўзросту, арганізацыя вучэбнага працэсу ў педагагічнай ВНУ, павышэнне кваліфікацыі педагагічных кадраў, арганізацыя навуковай работы і некаторыя іншыя.

Георгій Яцэль (1928—1998) — знакаміты ўкраінскі лінгвіст-палітолаг. Ён таксама меў беларускія карані. Яго маці Яўгенія Бельская паходзіла з Беларусі. Яе дзяцінства і юнацтва прайшлі ў мястэчку Цімкавічы. Дарэчы, яна, выхавальніца ўкраінскай дзятвы, даводзіцца роднай сястрой прафесару Фаму Бельскаму. Георгій Яцэль з адзнакай скончыў Кіеўскі ўніверсітэт. У 1978 годзе ён стаў прафесарам, а ў 1979 годзе абараніў доктарскую дысертацыю па англійскай філалогіі. Між іншым, апаніруючай арганізацыяй па яго дысертацыі выступіў наш Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

Георгія Пракопавіча ведалі славуць беларускія мовазнаўцы — прафесары Адам Супрун і Павел Шуба. Доктар філалогіі Яцэль, апрача ўкраінскай і рускай, глыбока валодаў сямі мовамі: англійскай, французскай, іспанскай, нямецкай, польскай, сербахарвацкай і латынню. Чатыры з іх пастаянна выкарыстоўваў у выкладчыцкай практыцы. Ён навучаў студэнтаў старэйшых курсаў і аспірантаў, будучых спецыялістаў-інжынераў 50 тэхнічных спецыяльнасцяў у Кіеўскім нацыянальным ўніверсітэце архітэктуры і будаўніцтва. У гэтай навучальнай установе ён амаль сорак гадоў узначальваў кафедру замежных моў. Г. Яцэль — аўтар шматлікіх падручнікаў і дапаможнікаў па замежных мовах, у тым ліку па англійскай і нямецкай, якія вытрымалі не адно выданне. За стварэння падручніка акадэмік АН Вышэйшай школы Украіны Георгій Яцэль пасмяротна адзначаны прэміяй імя Яраслава Мудрага.

У бібліяграфічных даведніках прадстаўлены жыццёпіс Фамы Бельскага і Георгія Яцэля, пададзены спісы навуковых прац, прыведзены крыніцы, у якіх адлюстравана жыццё і творчая дзейнасць вучоных. Вельмі цікава прачытаць успаміны пра абадвух навукоўцаў кандыдата медыцынскіх навук Тамары Яцэль.

Бібліяграфічныя паказальнікі, падрыхтаваныя да друку прафесарам Алесем Бельскім, — прыклад годнага шанавання свайго роду, памяці таленавітых папярэднікаў. Выдадзеныя кніжкі — яшчэ адзін красамоўны факт навукова-культурнага пабрацімства беларускага і ўкраінскага народаў.

Яўген АНДРУКОВІЧ

Прачытаў раман Віктара Казько “Бунт незапатрабаванага праху”. Чытанне не з лёгкіх. Бадай, ці не ўпершыню чытаў мастацкі твор падобнага кшталту. Тут, нават так хочацца сказаць, па-мастацку напісаная праца па філасофіі чалавечага жыцця. Было адчуванне настрою, які авалоўваў мною ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце, калі я рыхтаваўся да здачы вельмі сур’ёзных і адказных экзаменаў.

Як звычайна пачынаюцца праявіны творы? Дзве, тры старонкі з апісаннем, напрыклад, прыроды, а там разгортваюцца падзеі, ладзяцца дыялогі дзейных асоб.

Пачатак рамана (“Польмя”, №№ 3,4,5 — 2000 г.) на 56-ці старонках, дзе-нідзе кароценькія дыялогі. І — суцэльныя тэксты, тэксты і тэксты. Іскрозь натыкаешся на сказы вельмі складанай канструкцыі. Хаця б вось такі: “У нейкі прадвызначаны і наканаваны, у кожнага свой, дзень і час да чалавека прыходзіць адчуванне сэнсу імгнення, улоўнага ці няўлоўнага, таго самага, што назаўсёды, як гром сярод чыстага неба, нечакана ўшчэнт разбівае застаялюю

ўсё да апошняй кроплі чалавечая, пакінута толькі нешта дзеля працягу самога сябе і сабе падобнага, дый тое не ўсім і не кожнаму. Ці не пачала ўжо сама прырода па Дарвіну праводзіць так званую селекцыю. І менавіта з чалавека пачала, таму што ён, здаецца, толькі-толькі адшоў ад малпы, а прыйшоў немаведама куды...”

Чалавек на працягу свайго гістарычнага шляху ўсё нешта шукаў. І “колькі магіл, крыві і касцей на гэтым шляху. Аблічча сваё чалавечая страціў, сумленне выпаліў і зняверыўся, азварэў. А ўсё ад нецярпення, скапаннасці, папускання ў сабе людскага, чалавечага: чаго баяцца, чаго стрымлівацца, вось знайду, супакоюся — тады і зраблюся зноў чалавекам. І гонячыся за самім сабой, шукаючы самога сябе, душы, заціскаў і нішчыў усё чалавечая ў сабе і сабе падобных — да лепшага часу, да светлага будучага ўсяго чалавецтва. Да тугі, нуды сусветнай, касмічнай, неахопнай віны па згубленым сумленні, страчанай веры, здраджаным каханні. Усім тым, з чаго, пэўна, і складзены чалавек, што наканавана яму на самым

І ён зразумеў, што гэта не птушка, а душа памерлай жанчыны. Благаслаўная Богам, яна, вярнуўшыся з раю, перасцерагае Гаўрылу, пратоптвае дарогу туды і яму. І тут ісціна з самых высокіх: РАТУЮЧЫ ЧУЖУЮ ДУШУ, АДНАЧАСОВА ВЫРАТОЎВАЕШ І СВАЮ.

Ад Гаўрылы Германн даведваецца, што яго роднага бацьку арыштавалі толькі за тое, што ён калгасную карову абазваў нецэнзурным словам. Дакладней, безумоўна, будзе, што яго ўлічылі ў крамольных думках, накіраваных супраць калгаснага ладу.

Гаўрыла, як ён сам гаварыў, блэндаючыся па архівах, каб даведацца пра лёс бацькі Германна, запомніў да апошняга слоўца: “Скончался от сердечной недостаточности в пятьдесят четвертом году. Прах не востребован. Похоронен...”

Вось і адказа, чаму раман называецца “Бунт незапатрабаванага праху”. А колькі такіх незапатрабаваных прахаў у розных канцах беларускай зямлі!

Раман Віктара Казько “Бунт незапатрабаванага праху” — гэта з’ява ў

Вечары за кнігай

ачмуранасць нашага існавання, вымушае нас адчыніцца, расплюшчыць вочы, як гэта робіць зранку кветка, як гэта адбываецца з душой грыбніка, які ледзь цягне ногі па пустым лесе і раптам прыкмячае ў зялёным імху сярод зялёных слёзак галоўку ціхмянага баравічка”.

Рухаючыся зрокам па радках наперад, трэба ўвесь час пільна трымацца нітачкі думак, разваг, каб, дайшоўшы да канца сказа, не забыцца, пра што гаварылася ў яго пачатку. Пры гэтым сказы ідуць пад вялікай сэнсавай нагруквай, ці, гаворачы на вайскавай мове, пры поўнай “баявой выкладцы”. Напрыклад, чытаючы такое, нельга сабе дазволіць прайсціся па ім “галопам па еўропам”: “Плодна і бясплодна прахытыя гады слустошылі яго дзень, халастое счэпленне бясконца хуткіх імгненняў укручвае яго ў нейкія свае планетарныя касмічныя арэлі, спаражняе і замарожвае яго да абсалютнага нуля, касмічнага холаду і адзіноты, закладнай, назапашанай ім загадзя, мо яшчэ да нараджэння, начыняе яго хлусней, уласнай і хлуснёй продкаў, а таксама і нашчадкаў, жывёльным жахам, што ідзе следам за кожным нованароджаным”.

Я не толькі чытаў, а ўчытваўся, перачытваў сказы і іхнія асобныя часткі. І не таму, што нешта было цяжка зразумець, а таму, што цікава. Я спасцігаў унутраны свет пісьменніка, набліжаўся да таго зыходнага пункта, дзе закладвалася ўсё няўлоўнае, што ў будучым падштурхнула аўтара да філасофіі, да адметнага, толькі яму ўласцівага. Рабіў спробы сваёй душой перасяліцца ў яго душу, каб адтуль, разам з ім усвядомлена прамаўляць і сцвярджаць тое непрыкметнае для другіх, што ён бачыць, што надзвычай тонка адчувае і чуе, што ловіць кожнай клеткай свайго мозга і сэрца.

Здаецца, Віктар Казько пэўны час працаваў геалагам. Не дзіўна, што ён як пісьменнік з веданнем справы свідруе пласты чалавечай сутнасці, пранікае ў самыя глыбінныя з іх.

Віктар Казько паказвае, як няпроста і пакутліва фарміруецца светапогляд чалавека. Сэнс мінулага ўзважваецца на шлях мэтазгоднасці сённяшняга, цана цяперашняга ўдакладняецца празорлівым бачаннем будучага — там павінен быць абсалют ідэянай чысціні.

Шмат праз што наканавана прайсці Говару Германну Гаўрылавічу, галоўнаму герою рамана (Жору—Юру—Германну). А “...прайшоўшы, павярнуць назад, у мінулае, і ад жадання і немагчымасці што-небудзь перайначыць там — згубіцца, растаць як у тумане, без знаку, без следу. Знаходзячыся адначасова ў сённяшнім і адмаўляючы яму, зноў жа, трохі ў мінулым, у існасці якога яму самому не заўсёды хацелася прызнавацца, у будучым, у якім яму, па ўсім, ужо не суджана быць... Губляцца ў жалобе і нудоце ў мностве ўласных абліччаў, прозвішчаў, шматварыянтнасці сваіх жыццяў, ніводнае з якіх не адбылося і не магло адбыцца так, як яму гэтага хацелася б...”

Аглядваючыся навокал, усведамляючы трагізм маральнага і духоўнага падзення чалавека, Віктар Казько з болам зазначае: “Ці не выдушана, не выціснута з чалавека

пачатку. Але ён не здолеў прыдумаць нічога лепшага, як ПЕРАТВАРЫЦЦА Ў ПРАХ. І ТЫМ СВАІМ ПРАХАМ ЗАБРУДЗІЦЬ, АТРУЦІЦЬ УСЁ НАВОКАЛ” (выдзелена мной. — А. Н.)

Трагізм чалавечага быцця, асабліва ў ХХ стагоддзі, быў у пэўнай меры абумоўлены яшчэ агрэсіўнасцю і ваяўнічасцю навукі. Ды і “...ўсё навокал было ваяўнічым: атэізм, мастацтва, час і людзі... Усё было пабудавана на вымушанасці нейкага скачка, рыўка, разбурэння і адмаўлення”.

Ці не ў гэтых словах высвечваецца адна з галоўных думак творца: “І прырода, і вянец яе тварэння садзейнічалі часам толькі стварэнню праху. Той прах і вывучалі, па ім скакалі ад радасці пазнання, ваявалі з сабой і сабе падобнымі. Самі ператварыліся ў прах”.

Неяк разгаварыўся са сваёй аднакашніцай пра пазтаў і пісьменнікаў. Яна даводзіла, што ад соцень, а то і тысяч людзей многае з духоўнага аднімаецца і аддаецца аднаму чалавеку. І калі творцы не шчыруюць, яны здзяйсняюць злачынства перад абдзеленымі талентам, ці, як гавораць, Божай іскрай. Пазты і пісьменнікі, калі ім адпущана небам больш, чым астатнім, проста абавязаны працаваць і ствараць свае творы, вартыя суродзічаў, суайчыннікаў, сузямлян. Ды і кожны “смяротны”, пакарпаўшыся ў спратах-тайніках сваёй душы, можа шмат чаго добрага і слаўнага падарыць людзям, пакуль ён ходзіць пад сонцам. І гэта ведае і разумее Віктар Казько: “А самы вялікі грэх чалавека — ...панесці з сабой у сырую зямлю, у магілу, ні з кім не падзяліўшыся, тое, што ўжо ад нараджэння дадзена табе не толькі для сябе, але і для іншых, што болей, крыкам і стогнам рвецца вонкі, патрабуе вызвалення. ГРЭХ ЧАЛАВЕКУ ПАКІДАЦЬ ЗЯМЛЮ, НЕ РАСТРАЦІЎШЫ СЯБЕ” (выдзелена мной. — А. Н.)

Аўтар заклікае нас “...выдаткоўваць, дзяліцца з іншымі тым, што... дадзена чалавеку першапачаткова, закладзена менавіта самой прыродай, як іскра, удыхнута Тварцом — маці-зямлёй, нябёсамі, сонцам”.

Нельга абысці ўвагай цяжкую гаворку Гаўрылы з Германнам, якая адбылася ноччу на балочы — менавіта на тым месцы, дзе ваенным часам з’явіўся на свет сам... Германн. Ён пра гэта ўсё жыццё не ведаў, таму так прагнуў пачуць праўду, якой бы яна не была страшнай: хто ён і адкуль. На што Гаўрыла адказаў: “Але яе проста так не пачуеш. Яе яшчэ і адчуваць, зразумець трэба. Яна больш схільная маўчаць і тым аказваць сябе”.

Мы штохвілінна ходзім па мяжы, што аддзяляе жыццё ад смерці. І гэта ісціна яшчэ раз пацвярджаецца тым, як, пры якіх абставінах Гаўрылу было наканавана — менавіта наканавана — прымаць роды на тым месцы, дзе яны вялі гаворку. Жанчына была мёртва, яму трэба было аддзяліць жывое ад памерлага, прытым зрабіць гэта зубамі, перакусіць пупавіну, значыць, адчуць ротам, языком пах і смак жыцця і смерці.

У гэты час па-над голым лазовым кустом з’явілася птушка, што вельмі сімвалічна. Яна кружыла, трапятала крыльцамі, жаласна ціўкала. Птушка пачала падаць каменем на купіну, дзе ляжала мёртвая жанчына, дакранулася лапкамі да Гаўрылавай галавы.

беларускай літаратуры. Твор, з аднаго боку, вельмі грунтоўны, многа ў ім пазнавальнага, а з другога — глыбока філасофскі. На маю думку, ён не для масавага чытача. Ён — хутчэй для пэўнага кола чытачоў і ў першую чаргу для інтэлектуалаў.

Неяк ксёндз Чэслаў, які нёс службу ў нашым Камайскім касцёле, падарыў мне Біблію. Кніга выбранага “Зярняты з каласоў” Рамана Тармоля-Мірскага і сваім фарматам, і колерам вокладкі, і нават колькасцю старонак падобна на тое выданне Бібліі. Ды і сам аўтар, фотаздымак якога змешчаны ў кнізе, сваім абліччам нагадвае святара.

Тым больш прыемна ведаць, што яго вершы напоўнены і зямным, і нябесным святлом, у іх адчуваецца прысутнасць яго светлай душы.

Душа — гэта неба высокае.

Чыстае альбо з хмарамі.

І зоркі яго далёкія

Вечна пablіскаваюць марамі.

Вершы Рамана Тармоля-Мірскага нясуць у сабе глыбокі сэнс і вялікую праўду жыцця.

Жыццё чалавека — не вечнасць.

І, можа, якраз да таго

Ягона чалавечнасць

Перажыве яго.

Вершы пазта трэба чытаць не спяшаючыся, смакуючы іх, як з асалодай смакуюцца дарагія віны шматгадовай вытрымкі. Некаторыя вершы можна чытаць і перад дарогай, і перад сном, як малітвы. Ацэньваючы набыткі пазта, толькі і магу сказаць:

Мудра, светла, мора пачуцця,

Што ні верш — то астравок жыцця.

Амаль усяго прачытаў Леаніда Галубовіча, а тое-сёе з яго апошнім часам і перачытаў. Пра ягоную творчасць у звязцы з творчасцю Леаніда Дранько-Майсюка я ўжо пісаў у артыкуле “Спасціжэнне зямлі і нябёсаў” (“Роднае слова”, № 10, 1999). Хачу толькі некалькі радкоў узнавіць у памяці з той публікацыі: “Паззія Леаніда Галубовіча і Леаніда Дранько-Майсюка — прыклад высокага пісьменства, неацэнны скарб нашай айчынай літаратуры. Яны і падобныя, і ў той жа час розныя. Л. Галубовіч — тонкі назіральнік, адметны творца. Л. Дранько-Майсюк — чалавек з уражлівай душой, сатканай з зорнага святла. Бог паслаў іх у свет з пачэснай і адказнай місіяй — апець характаво і раскрыць як мага паўней сутнасць жанчыны і веліч маці-Радзімы. І давер Усявышняга яны апраўдваюць”.

Неяк само сабой атрымалася, што мая ўвага засяродзілася на двух радках Л. Галубовіча:

Хлеб трэба сеяць, мужыкі,

Без хлеба — дрэнны палітыка.

Гляджу — і Вера Палтаран іх ухваліла. І вось чую, як у адной з літаратурных радыёперадач Васіль Макарэвіч гаворыць, што, ухваліўшы гэтыя радкі, пазту зрабілі мядзведжыю паслугу, бо гэта не паззія, а проста кідкі лозунг на патрэбу дня. І ўсё ж — як павярнуць...

Прачытаўшы кнігу Сяргея Рублёўскага “Апостраф”, пасвятлеў душой. Не знаю чаму,

Марахода прыгоды — для гаворкі нагода

але са школьнага курса рускай літаратуры прыпомнілася: “Вот это, батенька, художник! Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Некого”, — и потирая руки, засмеялся довольный”. А калі ўсур’ез гаварыць, то пасля знаёмства з “Тэкстамі аб праявах быцця” хочацца да хрусту ў суставах падняць угору рукі і, развёўшы іх у бакі, з асалодай выдыхнуць: “А ўсё-ткі жыццё цудоўнае, хочацца жыць!”

Як толькі ў самым пачатку кнігі напаткалася слова “татулька”, адразу зразумеў: аўтар — свой чалавек, нашай вясковай гадоўлі. А якая мова! Словы на нітку думак нанізваюцца, як зерне, адборныя, свежыя, жывыя, сакавітыя. Чытаеш — нібы хрумстаеш крамяныя яблык, што як у Вітала Гарановіча... халадзе ў роце і набліжае да вясны мяне”.

Мы ведаем пра слоўнік Даля. “Апостраф” — гэта своеасаблівы слоўнік Сяргея Рублеўскага. Вось, калі ласка:

Апостраф — беларуская паўза ў сусветным Логасе.

Татулька — гэта водсвет маці.

Бацькава цела — заўчасная ява сыноўскай будучыні.

Рыбалка — гэта напаятая струна неўтаймоўных жарсцяў, якая трымціць пад самым сэрцам.

Жытнёвае поле — тло, на якім сыходзяцца ў рашучым двубой чорныя сімвалы зла і сонечныя — дабрывы.

Дзятліна — прахалода згусцелай зеляніны, якая схавала кроплі спакуслівай расы падыспадам белай квеціны.

Сяргей Рублеўскі — глыбокі філосаф. Засяродзіцца толькі на пастулатах з раздзелаў “Апострафа” — “Цвік” і “Гуканне Евы”. Да прыкладу, такія: “Як цвіканне сініцы працінае прастору, цвік уваходзіць у скрыпучы асяродак дрэва, раскідаючы дзюбкай цемру”; “Звыклы да цяжкіх удараў лёсу, цвік сцвяжае сябе тым, што мае на прыкмеце хоць якое выйсце”; “Свет сшыты суровай ніткай нашай любові”, “Лязо часу не мае літасці. Толькі вёрткія птушкі радасці недасягальныя яго гвалту. Птушкі з нашымі вачыма, у якіх застыў адбітак апошняй асалоды, адлятаюць у вечны вырай”.

Сяргей Рублеўскі — яшчэ і гумарыст, і гумарыст — тонкі, назірны, які ведае разумную меру. Вазьміце хаця б апавяданне “Канвергенцыя”. Адразу настройваешся на цікавае чытанне, калі з першага радка спатыкаешся з “рэдактарам ФАЙНАЙ газеты”. І ў той жа час рэдактар “файнай” газеты задаўся сур’ёзным пытаннем: а што такое камунізм? І ў ягоным разважанні цвярозвыя высновы: “Абяцанне раю на зямлі. Не мара, але абяцанне, якое выключае нават маленькую надзею на духоўнае жыццё пасля смерці. Няма надзеі трапіць у рай — няма і веры, грашы, колькі хочаш. Ды і граху няма. Душа закладзена д’яблу за матэрыяльныя даброты. Яна абгаблявана, падагнана пад стандарты, ва ўсіх аднолькавая, скіраваная адным натхненнем і адным “правільным” прапісаным пачуццём”.

Раздзел кнігі — “Кахайся, братка, у першаквецці!” — гэта ўжо сапраўдная, высокая паэзія. Чытаеш — і хочацца ўсклікнуць: “Брава!”

“Прыгажэй за жанчыну бывае толькі душа”, — С. Рублеўскі непахісны ў сваім сцвярджанні. І шмат што адкрываецца яму ў жанчыне, чаго, як правіла, не бачаць многія. А што ж бачыць наш “анатам” з “лірычным ухілам” душы?

У жаночых нагах — прыгажосць спакусы і даверу. У жаночых руках — працяг усё таго ж вытанчанага ачмурэння, што і ў нагах. У жаночых грудзях — цэпльна птушынага гняздзечка. У жаночых вачах — пужлівую паняверку. У жаночым носе — упартасць нацыянальнага характару.

Мудра пададзены вобраз Рыгора Барадуліна: “...ён жыве з вечнай боязю спазніцца, не паспець выдыхнуць на паперу запаветнае”.

Сяргей Рублеўскі на Лепельшчыне, піша свае творы ў бацькавай хаце. Маці займаецца хатнімі справамі. Перагаворваюцца. І між іншага матулін голас: “А што ты там пішаш? Письмо каму?” — “Так, пішу сабе”, — мармыча ў адказ сын. І я перанёсся ў далёкія гады, у родную сваю хату, калі яшчэ была жывая мама. Так можа запытацца толькі тая маці, якой Бог наканаву не столькі каля кніг завяхацца, колькі шчыраваць на зямельцы-карміліцы. Сяргей Рублеўскі чытае маці вушацкія пазмы Рыгора Барадуліна (дзядзькі Рыгора). “Аняго ж...” — толькі і сказала. Не шмат. А, можа, адным словам і ўсё сказала, нават і тое, што рада за земляка, які ў пісьменніцкім сусвецце гарыць яркай зоркай. Як і загарэўся зоркай на літаратурным небасхіле яе сын.

...Аняго ж, Сяргей Васільевіч, пішыце, дарыце людзям радасць!

Аркадзь НАФРАНОВІЧ

На душы хараша, на сэрцы ўсцешна, калі чытаеш творы для дзяцей, напісаныя Уладзімірам Мазго. Вядома, ён добра зарэкамендаваў сябе і як “дарослы” паэт, выдаўшы кнігі “Пад спеў крыніц”, “Вершаліна”, “Марафон”, а шмат якія яго вершы, пакладзеныя на музыку, сталі цудоўнымі песнямі, а многія з гэтых песняў адразу ператварыліся ў хіты і гучаць у выкананні Анатоля Яромленкі і Алесі, Ядвігі Паплаўскай і Аляксандра Ціхановіча, Іны Афанасьевай і Якава Навуменкі, ансамбляў “Бяседа” і “Сябры”... Аднак і паэтычная дзялянка, адрасаваная хлопчыкам і дзяўчынкам, ва У. Мазго немалая. Якую кнігу ні возьмеш, абавязкова напаткаеш яркія, цікавыя творы. Ёсць яны і ў зборніку “Калі спрачаюцца маланкі”, якім ён дэбютаваў як дзіцячы паэт. Няма іх і ў кнізе “Суседзі па сусвецце”. А адгорнеш “Смехапад”, і сапраўды ад смеху хоць падай — так У. Мазго піша арыгінальна, свежа.

І вось чарговая яго дзіцячая кніга “Прыгоды марахода”, што пабачыла свет у выдавецтве “Юнацтва”. Атрымалася аб’ёмнай, больш як дзесяць улікова-выдавецкіх аркушаў. Дый і “Смехапад” таксама быў важкім, а паміж часам іх з’яўлення прамежак у нейкія два з лішнім гады. Сяго-таго гэта можа насцярожыць (зразумела, не саміх маленькіх чытачоў). Ці не завельмі актыўнае аўтар? Магчыма, падобная аператыўнасць сказваецца на мастацкіх вартасцях твораў?

Скажу адразу: і “Смехапад”, і “Прыгоды марахода” — кнігі, якія робяць гонар дзіцячай літаратуры. Не часта апошнім часам сустракаеш выданні, у якіх аўтар не толькі дасягае майстэрства, што, безумоўна, немалаважна, але імкнецца разнастаіць творы як у тэматычных, так і жанравых адносінах. А яшчэ належным чынам іх падае кампазіцыйна, а ў выніку пад адной вокладкай сабраныя як бы некалькі кніг. У такім разе і даволі вялікі аб’ём апраўданы: кнігу можна чытаць на працягу значнага прамежку часу, як бы пераходзячы ад зборніка да зборніка.

Падобны прынцып падачы твораў асабліва адчувальны ў “Прыгодах марахода”. Паўплывала на гэта, вядома, ужо тое, што У. Мазго кнігу вельмі разнастаіў жанрава. У ёй знайшлося месца і казкам, і вершам, і загадкам. А яшчэ трапілі ў “Прыгоды...” песні, скоргаворкі, пацешкі... Каб лепей падаць чытачу ўсё гэтае багацце, выпрацавана і адпаведная форма. Творы не проста вылучаюцца ў асобныя раздзелы. Ужо ў назве гэтых раздзелаў закладваецца аўтарская задумка — зрабіць так, каб патэнцыйны чытач зацікавіўся, а што за сустрэча чакае яго, што прынясе яна, чым парадзе. А дзеля гэтага мала знайсці пэўную назву, няхай і дасканалую. Куды лепш, калі яна разгорнутая. І ўжо зусім цудоўна — зарыфмаваная, у выглядзе невялікага верша. А падобным чынам пададзены першы ўжо раздзел:

Для розуму зарадка —

У вершах і загадках.

Мазгуйце ўсе да аднаго:

Стварыў яе для вас Мазго.

Спачатку ідзе “Загадкавая азбука”. Што ні літара, дык на яе — свая загадка. Адгадку знайсці не так і складана. І таму, што яна рыфмуецца з адным з радкоў загадкі. І таму, што ў дужках тут жа прыводзіцца. Аднак не ў малой ступені і дзякуючы малюнкам Уладзіміра Пашчасцева.

Дарэчы, пра афармленне. Каб больш не звяртацца да гэтага, скажу, што У. Пашчасцеў добра справіўся з пастаўленай перад ім задачай. Можна гаварыць яшчэ і пра ўдалы свайго роду творчы дуэт — Мазго-Пашчасцеў. Мастак не проста праілюстраваў тыя ці іншыя творы, а глыбока адчуў тое, што хацеў сказаць і выказаць паэт. Адсюль таксама вытокі кампазіцыйнай цэласнасці кнігі, яе непаўторнасці і завершанасці.

У першы ж раздзел трапілі і шарады. Іх так шмат, што падраздзел называецца “Парад шарад”. А “на парадзе” што ні шарада, дык абавязкова магчымасць для дзіцяці падумаць-пагадаць, шукаючы адказ, бо гэты жанр куды больш, чым загадка, спрыяе развіццю фантазіі, мыслення. А тое,

што адказы знаходзяцца ў канцы кожнага твора, дапамагае лепш запомніць пэўнае слова, як, для прыкладу, у гэтай шарадзе:

*Слова першае —
Спрадвек
Ён бяспраўны
чалавек.*

*Да яго
Дадаць захочам
Слова
З іменем
жаноным.*

А ў гэтых радках і трэба шукаць адказ:

*Суму
Ты назваць
гатоў:
Дрэва
З гронкамі
пладоў?..*

Атрымліваецца слова “рабіна”, а калі яго раскласці на два, то гэта выглядае наступным чынам: “Раб+Іна”.

Дасціпнымі атрымаліся ва У. Мазго і амонімы, а сакрэт іх, як вядома, “такі: хоць цэзкі, а не сваякі”. Гэтыя творы змешчаны ў падроздзеле “Дагонім мы амонімы”. А наступны — таксама прастор для фантазіі, выдумкі, а яшчэ для трэніровак у хуткім і правільным вымаўленні, бо творы — не абы-якія, а такія, што, каб прамовіць, асабліва хутка, трэба пастарацца. Ды не пастарацца нельга, бо паэт адразу, самай назвай раздзела, заінтрыгоўвае:

Ехалі з горкі

Скоргаворкі,

А за імі пешкі

Тупалі пацешкі...

Наступныя ж раздзелы — няменш арыгінальныя: “Ягады з рыбамі // Просіяць ў рот самі”, “Крохмы родным краем — // Фарбы ўсе збіраем”, “З Італьянскага альбома: // У сяброў, нібыта дома”, “Кожны з нас сюды імчыцца, // Каб да спорту далучыцца”. А на завяршэнне —

Завітала у госці казка —

Сустракайце, калі ласка!

Пра кожны з названых раздзелаў можна сказаць нямаля ўхвальных слоў, бо напісаны яны цікава і, як заўсёды ва У. Мазго, займальна. Але хацелася б падрабязней спыніцца на апошнім, і на гэта дзве важныя прычыны. Першая: жанр казкі ў сучасных дзіцячых выклікае гэткую ж цікавасць, як і выклікаў у іх бацькоў, дзядоў. І гэта насуперак таму, што ўжо некалькі дзесяткаў гадоў назад былі перасцярогі, што ў час пакарэння касмічных прастораў казка, як жанр, аджыве. Як бачым, песімісты памыліліся. І што цікава — казка не проста аказалася жывучай. Дзеткі-акселераты з аднолькавым інтэрэсам успрымаюць як казкі з традыцыйнымі персанажамі (як з той жа Бабай Ягой), так і творы, пабудаваныя на сучасным матэрыяле, а адпаведна і з новымі героямі. Але, не будзем забываць, ёсць казкі фальклорныя, тыя, што пішуча на аснове пэўных фальклорных сюжэтаў, а таксама ўласна аўтарскія казкі. У. Мазго працуе якраз у апошнім накірунку, а наколькі плённа гэта робіць, упэўнівае казка, якая дала назву ўсёй кнізе.

“Прыгоды марахода” — яскравы прыклад таму, як аўтар, дзякуючы багатай фантазіі, можа напісаць твор, прыцягвае ўвагу нават дарослага чытача, а што ў такім разе казаць пра хлопчыкаў і дзяўчынак? Каб маё права, я абавязкова ўключыў бы гэты твор ў праграму пазашкольнага чытання для малодшых класаў, а таксама



рэкамендаваў бы знаёмца з казкай У. Мазго ў дзіцячых садках. Яна ж напісана так, што з поспехам можа выкарыстоўвацца ў час розных мерапрыемстваў, тым больш, што лёгка чытаецца і запамінаецца. Дый сама гісторыя пра ката-марахода — з тых, якія не пакідаюць дзяцей абыякавымі. Ужо нават тое, што У. Мазго выбраў у якасці галоўнага героя менавіта гэтага, а не нейкага іншага, сведчыць аб тым, што ён добра ведае псіхалогію маленькіх.

Кот — даўні знаёмец хлопчыкаў і дзяўчынак. А тут жа не проста кот, а мараход. Хіба не цікава даведацца пра яго прыгоды? А сітуацыі, у якіх трапляе герой У. Мазго, вымагаюць і смеласці, і знаходлівасці, і стойкасці. І з кожнай з іх ён выходзіць з гонарам. Як відаць (“Замест эпілога”), чакаецца працяг твора:

Яшчэ нямала

Меў прыгод

У акіяне

Мараход.

Але пра іншыя

Якраз

Вам раскажу

Ў наступны раз.

Сярод твораў, змешчаных у кнізе, і песня “Вочы дзяцей”, якая пачынаецца так:

Заглядаю часта ім у вочы —

І на сэрцы робіцца лягчэй.

І халодны сум асенняй ночы

Растае ад шчырасці вачэй

Цёплых, незахмараных, дзіцячых.

Быццам у чароўным светлым сне.

Каб даўно забыты міг удачы

Зноў вярнуўся сёння да мяне.

Гэты позірк паэта ў дзіцячыя вочы — вельмі ўважлівы, па-бацькоўску клопатны, напоўнены любоўю, разуменнем, спагадай. Позірк добрага чалавека і таленавітага паэта. І ў гэтым лішні раз упэўніваешся, перачытваючы кнігу “Прыгоды марахода”, што засведчыла аб далейшым майстэрстве аўтара і аб тым, што яго творчасць — яркая старонка сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

“Боскі вецер правінцый”

— такую назву мае новы зборнік вершаў і эсэ паэта з Баранавічаў Аляксея Белая. Пра што ён, чытаем на чацвёртай старонцы кніжкі: “Чацвёртая кніга вершаў Аляксея Белая — пра каханне, пра лёс чалавечы, пра наша нялёгкае жыццё. Аўтар не дае ніякіх рэкамендацый і парад. Ён — сведка і проста канстатуе факты...”



Адзін з лепшых вершаў кнігі “Развітанне з возерам”:

Невыказная тут да Радзімы любоў,
Бо няма нам у гэтым патрэбы.
Зачапліся хмары за кроны дубоў,
Пачарнела над Свіцязню неба.

Пасумуем, што ненагадзь
сляжыць траву,
Слова шчырае скажам суседзям.
Перад Памяццю схлім на міг галаву
І — ад'едзем.

“Боскі вецер правінцый” выдадзены ў
Брэсце “Вежай”.
Міхась КАЛІНОЎСКИ,
г. Баранавічы

Першае
прачытанне

Як вядома, ліпень — месяц заканчэння сезона ў тэатрах, які, як правіла, завяршаюць звонкія прэм'еры ды імпрэзы. Вось і чарговы сезон у Нацыянальным Акадэмічным тэатры імя Горкага закончыўся 24 ліпеня прэм'ерай спектакля “Сон на кургане” паводле аднайменнай драматычнай паэмы Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля народны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Луцэнка даўно вядомы публіцы як званы купалазнаўца і папулярызатар яго спадчыны ў тэатры. Усім нам памятна яго пастаноўка і фільм паводле п'есы “Раскіданае гняздо”. Зараз новы купалаўскі праект, які адразу абячае стаць “хітом” новага тэатральнага сезона ў сталіцы, хаця б таму, што ход, прапанаваны рэжысёрам — тэатр-вар'етэ, досыць нешараговы ў падыходзе да падобнай літаратуры. Як кажа сам Б. Луцэнка: “Для мяне паэма “Сон на кургане” — самы містычны твор Купалы. Паглядзіце, калі і дзе ён быў напісаны — Пецярбург пачатку 20 стагоддзя, эпоха росквіту еўрапейскага мадэрна! Агульныя матывы з Купалам можна знайсці і ў блокаўскай “Незнаёмцы”.

Разам з рэжысёрам у гэтую “містычную вандроўку” адправіліся і паэт Леанід Дранько-Майсюк, які напісаў інсцэніроўку, кампазітар Аляксандр Еранькоў, і моладзь Горкаўскага тэатра — студэнты 2-га курса Акадэміі мастацтваў (майстэрня У. Мішчанчука), на якіх, па сутнасці, і быў пастаўлены гэты, у прамым сэнсе, эксперыментальны спектакль на Малой сцэне тэатра. Як вядома, дагэтуль выбітны твор песняра яшчэ нідзе не ставіўся. І ў гэтым выпадку мы будзем сведкамі першага тэатральнага прачытання “Сна на кургане”.

Ірма КАНЁК

ПАЭЗІЯ

Юрась СВІРКА



Памяць
мая не астыла

Тымі грозным
чэрвенем было...

Гулі той ноччу самалёты
На першым месяцы вайны.
Хто разбярэцца, як магло так,
Што памыліліся яны.

Ішлі, каб перад зграяй чорнай
Большак на Ленель разбамбіць.
Лагодзіў сэрцы гул маторны.
Яго і сёння не забыць.

Салодка пахла поле хлебам.
Прадбачыўся багаты год.
Над вёскай ноччу была неба
Непагражальна: свой палёт.

Ход ворагу не перакрылі:
На танках прарываўся сідэс.
І бомбы не дарогу ўзрылі,
А ўздоўж яе злажылі лес.

Па брукаванцы праз балота
Праскочыў вораг уначы.
А так хацелася пілотам
Тады сваім дапамагчы.

Хто памыліцца іх прыспешыў:
Нянавісць, ноч ці вышыня...
Удар, што большаку належаў
Лес моўчкі на сябе прыняў.

Той чэрвень, грозны, абгарэлы,
Мая зноў памяць дастае.
Зямлі ад ворага балела,
А тут жа... родныя, свае.

Дарога

...І на вайну вяла.
І чула ўсхліпы, слёзы.
З вайны не ўсіх сустрэла. І бязрозы
Над ёй, уздоўж гасцінца, пасівелі.
І ў шуме іх не толькі плач мяцелі...

Разышліся ціха

Хмары высака плылі
Сваім вечным шляхам.
Іх і выстралам з зямлі
Не дастаць ніякім.

Раз'яднаньня, яны
Не хацелі, мусіць,
Зліцца там, у вышыні:
Дождж і не цярусіць.

Так вайной, дзе іншы гром,
Войскі не стралялі.
А праходзілі цішком,
Бойку не ўсчыналі...

Гулу-грому не чуваць
І маланак ліха.
Сілы роўныя, відаць:
Разышліся ціха.

Пасляблакадная
балада

На крыжы ні імені, ні даты.
Пясчаная магіла пры ляску.
Суніцамі пазначанае “Тата”
Крывавіла балюча на пяску...

Хочацца верыць

Яна па начах урываецца ў сны
Змаганцаў Вялікай Айчыннай.

І толькі з апошнімі дзецьмі вайны
Забыцца, адмерці злачынай.

Ніхто не ўстрывожыцца ў свеце старым,
Ён, грозны, не вернецца ў памяць.
На ёй толькі дзеці вайны пары
Свой крыж, як працяжце, паставяць.

Міхась Стральцоў

На здымку ён між дзвюх бяроз.
Як блізкіх, абхапіў рукамі.
Нібы расчуліся да слёз:
“Мае вы родныя, я з вамі”.

Так браў пад рукі дзвюх дачок.
І беглі ў радасці хвілінкі.
“Ад вас я, дзеткі, ні на крок.
Я з вамі, вы мае крывінікі”.

А верыня... Ў якім святле?
Не праясніць банальным сказам.
“Мае вы, мілыя, але...
Але пра вас я іншым разам”.

З Тайночных
кладоў

Тут думаюць маўкліва з нежывымі.
Тут у паклоне капаюць здымі.
Даўно ўжо вы абжытыя маімі —
І роднымі, і блізкімі — людзьмі.

У вас свая, магічная, аснова.
Сюды адкрыты доступ для душы...
Сярод радоў крыжастых, мармуровых
Праглядваюся й я, тут не чужы.

Краса і Сіла

Два словы. Толькі мімаходзь
Не раз'ядноўвайце суладнасць.
Краса і Сіла — прыгажосць.
Мне ў іх не бачыцца палярнасць.

Даўно хацелася сказаць,
Ды толькі моцы не хапіла,
Што прыгажосць — такая сіла,
Якую нельга разбураць.

Краса ў гэтым свеце ёсць,
Яна мне свеціцца крышталнай.
І Сіле трэба Прыгажосць,
Каб не была яна знішчальнай.

Юрмальскі клён

У Юрмале клён пілююць,
Піла неахвотна рэжа.
А звон
ад яго мідуе
Слых усяго ўзбярэжжа.

Зрэзалі... Гэта ж не гора,
Каб плакаць жывым павальна.
Але ж раве па ім мора,
І стогне бор спачувальна.

Не бараніўся сукамі,
Засохнуў.
Агію ён належыць.
Ляжаць чурбаны круглякамі
З меткамі проразяў свежых.

Мора паблісквае сінюю,
Нібы запрашае:
“Пагляньце,
Дзюнкамі пілавінне
Гурбіца на асфальце”.

Шкадуюць тут кожнае дрэўца,
Саступяць яму дарогу.
Мне нават
такое здаецца:
Шануюць яго, як малога.

Ах, рысак, быстраногі рысак,
І з якой так імчацца нагоды?
Запыліў пад нагамі большак,
Як вярнуў кавалерыі годы.

Быццам дотык
ад куляў: пок-пок.
Капыты абуджаюць дарогу.
І пад пошчак
пылок, як дымок,
У канаву спаўзае з трывогай.

Завіхурывуўся пылу клубок —
як пранеслася
грозная сіла.
І агністай маланкі клінок
Мільгануў язычком неастылым.

Праляцеў не Канёк-Гарбунок,
А рысак, адчуваючы гетры:

З храпаў — пары гарачай дымок,
Нават грыва — абрыўкамі ветру.

Быццам чую з далёкіх дарог,
Па якіх не гудзелі маторы,
Быццам рэха — какох ды какох,
Што падкоўвае шлях і прастору.

Здаецца,
Што мы пачалі прывыкаць.
Што можна нам жыць
І без роднага слова:
Што можна сваё —
Дарагое сказаць
І перайшоўшы
На блізкую мову.

Няўжо будзем
Мову сваю памінаць,
Няўжо і пагодзімся
З лёсам латыні?...
“Самазабойцы!” —
Вякі пракрычаць.
І сэрца ад жаху змярцвелага
Стыне.

Як дух агню

Яны ўсе тленныя, дымок,
Ружовенькага жару цельца.
А застанецца папялок
І цельня агню-цяпельца.

І попл зляжыцца ў цішы,
Зямелька прыхіне жывая.
А дух агню, як дух душы,
Што лёгка ў неба адлятае.

З-пад райскай
яблынькі

— Так не глядзі
ў мой сад, Адаме:
Я не твая, я не твая.
Тваёй пажалюся я маме.
Даўно не райская ўжо я.

— Шкада, што не мая ты, Ева.
— І ты, Адам, не мой Адам.
Той, райскі, яблык я ўжо з'ела.
А паспытаць свайго... не дам.

Былое азерца

На бераг напуўзала хвалі
Віры былі ля чаратоў.
Тут шчупакоў, лінеў цыгалі.
Срабрыстых палат і ляшчоў...

Усохла цінная прырына.
І падалася ўглыб вада.
Праз чарацінку азярына
Не можа выдыхнуць: “Бяда!”



"Ты ўсё яшчэ адна, Зючка?" "А наша Зоя, відаць, карабель з пунсовымі ветразямі чакае..." "Калі ж нарэшце Зоя нас на вяселле запрасіць?" "Адна..." "Чакаю..." "Запрашу як-небудзь..."

Надакучыла! Няўжо яны не адчуваюць, што яе ніколедкі не ўводзяць у зман ні добразычлівасць іхніх твараў, ні цеплыня позіркаў і галасоў?

Куды б падзеліся твая добразычлівасць і цеплыня, калі б Зоя сказала, што яна выходзіць... не, ужо выйшла замуж за дырэктара камерцыйнай фірмы і збіраецца ў вясельнае падарожжа на Багамы? Не, такога Зоя ніколі не скажа, бо, відаць, ніколі — увогуле ніколі — замуж не пойдзе. Не таму, што "Ніхто не бярэ", і не таму, што яна якая-небудзь зацятая служка Весты ці сучасная амазонка. Проста яна НЕ МОЖА. Не можа, хоць той час, калі сэрца яе кіпела лютай нянавісцю да ўсіх "вылюдкаў, што завуцца мужчынамі", мінуў. Толькі зрэдку прыйдзе да яе ў сне ТОЕ, і тады яна прачынаецца і плача, але

Зоя і ў той вечар заснула позна, але працнула нечакана для сябе а палове сёмай і — дзіўна! — не было ні адчування стомленасці, ні галаўнога болю — звычайнага ейнага ранішняга стану. Дыхалася лёгка, лёгка было й на сэрцы, ажно хацелася ўсміхацца і нават спяваць. Яна, уладкаваўшыся ў крэсла ля акна, піла каву і прыслухоўвалася да таго амаль няўлоўнага, што быццам нараджалася ў ёй і зычыла нешта добрае, светлае, радаснае...

Роўна ў адзінаццаць у дзверы пазванілі.

— Мы чакаем цябе ля пад'езда. На зборы — пяць хвілін, — скоргаворкаю адбарабаніла Святлана і націснула кнопку ліфта.

Зоя яшчэ раз прыдзірліва аглянула сябе ў люстэрка, зашмартнула маланку на цёмна-зялёнай вятроўцы, спуściлася ўніз і скіравалася да ўжо знаёмых ёй чырвоных "Жыгулёў" (гэта была машына Аскоцкага). Раптам расчыніліся дзверцы серабрыста-шэрага "Фольксвагена" і адтуль высунулася бялявая Наталліна галава:

— Да нас, Зючка, да нас! Не будзем замінаць імянініцы слухаць дыфірамбы

яна памятае ўсё да драбніц, хоць зусім і не рада я гэтай памяці...

Летнюю сесію Зоя здала паспяхова. Нават па такім прадмене як логіка (яе выкладаў самы бязлітасны і прыдзірлівы ад усіх выкладчыкаў прафесар Кляўчэня) Зоя атрымала "пяцёрку". Наперадзе — канікулы. Хацелася крыху падзарабіць грошай. У будаўнічы атрад першакурснікаў, тым больш дзв'юхат, не бралі. Але затое ўдалося ўпрасіць старшыню прафкама Жэню Пустахода, каб залічыў яе ў групу, што ехала на збор чарэшні ў Крымскую вобласць. Ліст-запрашэнне за подпісам дырэктара саўтаса апавяшчала, што недалёка ад пасёлка знаходзіцца мора, а на тэрыторыі саўтаса працьяе горная рака, што жывіць студэнты будучы у палатачным гарадку, а харчаванне — у саўгаснай сталовні. Гаварылася ў пісьме і пра неаблігі заробкі, і пра аплату білетаў, і пра аўтобус, які будзе чакаць на станцыі...

Першае расчараванне спасцігла дзв'юхат (а іх сабралася ажно дваццаць) адразу ж пасля прыезду на станцыю: абыцанага аўтобуса не было. А тут яшчэ пачаўся дождж і чатыры кіламетры да саўтаса па гразкай дарозе здаліся

пасёлка. У яго было нейкае цяжкае для вымаўлення імя, і Люба называла яго Сашам. Так, ён спрабаваў заляцацца да Зоінай аднакласніцы Любы Самусенкі і аднойчы яму пашэнціла правесці яе з танцаў. Але Любіна маці, фанатычная верніца, даведлася пра доччынага "ўхажора" — мусульманіна і самым крыўдным манерам (адлупцавала Любу дубцом і забараніла хадзіць на танцы) разбурыла тое сяброўства.

Шамсадзін — гэтак на самой справе звалі хлопца — пачуўшы ад Зоі, навошта ёй спатрэбілася столькі газет, засмяяўся:

— Гэта вам не Гомель, і нават не Мінск. Гэта Сім-фе-ро-паль. Але ж не будзеце вы валяцца на гэтай бруднай падлозе побач з бамжамі? — Ён хвілінку памаўчаў, потым рашуча прамовіў: — Ведаеш што, Зоя? Бяры сваіх сябровак і паедзем да мяне. Ідзі па іх, а я патэлефаную маці, каб падрыхтавала для вас пакой.

Шамсадзін пайшоў да тэлефоннай будкі, а Зоя падбегам кінулася да сваіх, каб паведаміць ім прысмыну вестку.

— А ты адкуль ведаеш Шамсадзіна? — насцярожана зірнула на Зою Тамара. — Можна, ён бандыт які ці рабаўнік? Давайце ўжо лепей тут перакантуемся, а потым...

— Да ну цябе, Томка! — перабіла яе Рая. — Было б што ў нас рабаваць! Ну, перакантуемся, як ты кажаш, гэтую ноч. А яшчэ дзень і яшчэ ноч?

Неўзабаве да іх падышоў Шамсадзін:

— Усё нармальна. Маці чакае. Бярыце сумкі.

— Не, сумкі мы браць не будзем, — азвалася Тамара, — мы іх у аўтаматычных камерах пакінем.

Так яны і зрабілі. Потым селі ў трамвай, праехалі з паўгадзіны, а далей яшчэ столькі ж часу ішлі пехатою нейкімі вуліцамі і завулкамі.

Спыніліся перад нізенькім домам, што бялеў у цемры саду. Шамсадзін адамкнуў фортку і заклапочана прамовіў:

— Нешта цёмна ў хаце. Мо да суседзяў старая выйшла?

Ён пераступіў парог, шчоўкнуў выключальнікам:

— Заходзьце, калі ласка, адчувайце сябе, як дома. Пайду паклічу маці.

Два невялічкія пакойчыкі, з якіх, калі не лічыць маленькай бакоўкі-кухні, складалася дом, непрыемна ўразілі дзв'юхат сваёй недагледжанасцю: няўлоўнага колеру фіранкі на вокнах, выцвілыя шпалеры, голая, без ніводнага ходніка падлога — усё гаварыла пра нядбайнасць гаспадыні. З мэблі ў доме было чатыры металічныя ложка (па два ў кожным пакоі), стол і некалькі табурэтак.

— Нічога, падружкі, — заўважыўшы, як капрызліва скрывіла твар Тамара, падбазёрлыя сябровак Рая. — Нам тут не век векаваць. Вядома, гэта не пяцізоркавы гатэль, але ж і не Сімферопальскі вакзал. Тут хоць выпімае па-людску.

За акном пачуліся крокі, і на парозе з'явіўся Шамсадзін. Услед за ім увайшлі яшчэ двое: адзін падобны на Шамсадзіна — такі ж смуглявы, чарнавокі і чарнавалосы, другі — высокі, танкаваты бландзін, даўганосы, з падцятымі вуснамі на шэрым прышчатым твары.

Дзв'юхаты разгублена перагледваліся, і Зою, адчуўшы, як халодныя мурашкі прабеглі па спіне, спыталася:

— Саша, а дзе ж маці?

Чарнавалосы здзіўлена зірнуў на Шамсадзіна і шэптам перапытаў:

— Шамсадзін, чыя маці павіна прыйсці?

— Пасля растлумачу, — таксама шэптам адказаў Шамсадзін і з гулівай усмешкай звярнуўся да дзв'юхат: — Знаёмцеся. Гэта мае сябры — Алік і Валера.

— Валера — гэта я, — удакладніў прышчаты, і яго жоўтыя, круглыя, бы ў савы, вочы блудліва забегалі па дзвярочных постацах і тварах. — Спадзяюся, што мы з вамі няблага правядзем сённяшні вечар.

Ён дастаў з-за пояса дзве пляшкі віна і павярнуўся да чарнавалосага, што ў нерашучасці спыніўся ля дзвярэй:

— А ты чаго сташ, як пень пры дарозе? Знямеў ад радасці?

Чарнавалосы пакорпаўся ў карычневай скуранай сумцы і паставіў на стол яшчэ дзве пляшкі. Шамсадзін паклаў на талерку некалькі вялікіх чырвоных памідораў, тут жа, на талерцы, абыймаў іх, пасаліў, дастаў з палкі над сталом вялікія гранёныя шклянкі і з выглядам гасціннага гаспадара запрасіў:

— Калі ласка, паважаныя дамы, да стала, пачастуемся.

— Не трэба іам ваш пачастунак! — крыкнула Тамара і злосна бліснула вачыма на Раю. — Гэта ты нас сюды завяла?!

— Супакойся, Томка, — непрыкметна падміргнуўшы дзв'юхатам, сказала Рая, — нічога з нам не здарыцца, калі вып'ем па кроплі віна. Праўда, Зоя?

— Праўда, Раечка, праўда, — прымаючы Райчыну гульнію, адказала Зоя. — Толькі я думаю, што скажа Сашава маці, калі ўбачыць нас за такім заняткам?

(Заканчэнне на стар. 12)

СІНДРОМ

АПАВЯДАННЕ

ўжо не ад жаху, а ад пачуццяў уласнай бездапаможнасці. О, каб яна магла! Яна б... Сярэдневяковыя інквізітары здрыгануліся б ад відовішча кары, якую прыдумала Зоя.

Аднойчы яна знарок паехала ў ТОЙ горад і цэлы дзень блукала па яго вуліцах, хоць разумела, што выглядае смешнай, як некалі ў дзяцінстве, калі спрабавала адшукаць згубленыя ў лузе дваццаць капеек, адшкадаваных ёй маці на індыйскі фільм...

Прайшло дзесяць гадоў. Амаль усе яе сяброўкі маюць сем'і, а яна ўсё ніяк не можа пазбавіцца свайго "сіндрому". Была ў Зоі думка ўзяць сабе немаўлятка з дома дзіцяці, але збаялася: а калі атрымаецца так, як у Прыгонік? Тыя, страціўшы ўсякую надзею займець уласнае дзіця, прыгледзелі сабе дзв'юхатку-сірату. Спачатку нарадавацца не маглі: "Разумніца наша дачушка! Наша Алеска-прыгажуня". А цяпер слязьмі горкімі абліваюцца: дачушцы толькі-толькі чатырнаццаць, а ўжо п'е, як сама кажа, "усё, што гарыць", і спіць "зусім, што варушыцца". А ў дадатак яшчэ і "калэсы" нейкія глытае.

Што ўжо бедалагі Прыгонік ні рабілі, каб адумалася "дзіцятка": і да ўрачоў яе, і да псіхолагаў, і да педагогаў. А тая толькі рукамі разводзяць ды мармычуць пра нейкую "генную антысацыяльнасць".

І адкуль у краіне, дзе больш за паўвека няма ні войнаў, ні эпідэміі, столькі дзв'юхат-сірот? Чые гэта дзеці? Вось-вось — чые?

Ды, можа, Зоі рана ставіць крыж на асабістым жыцці? Можа, усё ж адважыцца схадзіць да псіхіятара? Не! Сходзіць яна, а заўтра ўвесь іхні гарадок будзе ведаць пра візіт, увогуле жыццю рады не будзець. А Зоіна жыццё і так не вельмі багатае на радасці.

Не, сёння ў яе проста дрэнны настрой, і яна ўсё перабольшвае. Ці ж толькі ў сям'і шчасце? Вунь Наталля і Святлана — такія ж "бабылкі", як і Зоя — ніколедкі ад сваёй адзіноты не пакутуюць. Заўтра ў Святланы дзень нараджэння. Яна вырашыла адзначыць яго "ў вузкім коле": не дома, не ў кафэ ці рэстаране, а на возе, на вяселле, у маляўнічым куточку, дзе амаль да самай вады падступае малады бярозавы гай. Запрашала яна і Зою, але Зоя адмовілася: не хацелася быць лішняй у тым "вузкім коле" — Наталля будзе з "сябрам", Максімам Аскоцкім з іхняга інстытута, і Святлана, вядома ж, не адна: яна "сяброў" мяняе штомесяці.

Учора Зоя адмовілася, а сёння... Сёння ёй так адзінока! А заўтра? А заўтра — выхадны. Дык няўжо ёй зноў сядзець ля абрыдлага тэлевізара і раз-пораз пестрыцца пераканальнікам у марнай надзеі натрапіць на канал, дзе б не дэманстравалі голых аздакаў і садысцкіх сцэн? Можа, усё ж патэлефанаваць Святлане?

Святлана званку, здаецца, узрадавалася, хоць не прамінула ўкалоць Зою:

— Мы заедзем за табой ў адзінаццаць. Спадзяюся, ты не праспіш (Зоя заўжды клалася за поўнач і з раніцы была зайжкая на пад'ём). І да таго часу збярэшся?

вернага рыцара.

Віктар (так звалі чарговага Наталлінага кавалера) выйшаў, паслужліва адчыніў перад Зоёй дзверцы:

— Сядай, калі ласка, побач з Наташай.

"Цікава, адкуль у Віктара "Фольксваген"? — падумала Зоя, уладкоўваючыся на заднім сядзенні. — У яго ж, здаецца, увогуле не было машыны".

І толькі тут яна заўважыла, што за рулём сядзіць незнаёмы ёй светлавалосы мужчына ў белай тэнісцы, якая вельмі ж адцяняла залацісты загар на яго дужых руках.

— Знаёмся, Зоя, — прамовіла Наталля, — гэта Аляксей, Віктараў калега. Амагар прыроды і, — яна хітравата ўсміхнулася, — чалавек, не абіяжараны сямействам.

"Ага, зноў мяне сватаюць", — падумала Зоя, але схавала сваю незадаволенасць за дзв'юхатнай усмешкай. Яна ўжо ўяўляла, як будучы разгортвацца падзеі. Спачатку яны ўсё разам збяруць на "стол", раскладуць касцёр, паслухаюць музыку, патанцуюць. А потым Наталля і Святлана са сваімі "сябрамі" некуды сыдуць, а Зоя мусіць бавіць час вась з гэтым "аматарам прыроды", які спярша раскажа з дзесятак "барадатых" анекдотаў, нагаворыць ёй кучу кампліметаў, а потым пачне распускаяць рукі. А заўтра Зоі давядзецца выслухоўваць чарговую гнеўную Наталліны і Святланы папрокі: "Дурніца! Такого мужыка адшыла!"

Першая частка Зоінага прагнозу спраўдзілася. А вась другая... Аляксей не раскажаў дзесятак "барадатых" анекдотаў "распускаяць" рукі, і Зоі давялося "на хаду" мяняць спланаваную тактыку паводзін з гэтым даволі цікавым і зусім не падобным да ўсіх яе ранейшых знаёмых чалавекам.

Назаўтра Аляксей патэлефанаваў ёй. Зоя здзіўлілася: ён не прасіў у яе тэлефоннага нумара і, здаецца, яна зусім не зацікавіла яго як жанчына...

Праз два месяцы яны, папярэдне занёшыў ў ЗАГС заяву, вырашылі (Аляксей наважыў) з'ездзіць да Аляксеевага брата, каб асабіста запрасіць яго на вяселле.

— Ведаеш, у мяне больш нікога з родзічаў няма. Бацькі нашы рана памерлі, цётка і дзядзькаў таксама пахавалі. Адзін ён у мяне. Цудоўны чалавек: вясёлы, сардэчны, майстра на ўсе рукі. Вельмі кахае сваю Машу. Ці цепеня пабраліся, а паглядзіш — самая што ні ёсць маладажоны. Цяпер рэдка такую ідылію ўбачыш. Так што — не хвалойся і не бойся.

Не, цяпер Зоя нічога ўсё ні ўжо не баіцца. А тады, калі адчула, што іхнія з Аляксеем адносіны набліжаюцца да той рысы, якая можа стаць для Зоі раковай.. Божакі! Няўжо, думалася ёй, зноў у апошні момант адсяляльнай маланкаю выблісне тое далёкае лета і счарнеюць кволья парасткі, якія нарэшце, праз столькі гадоў стылай адзіноты, прараслі ў ейнай душы? Няўжо ёй ніколі не пазбыцца гэтага ўспаміну, які і па сёння застаецца такім яскравым, нібы ўсё адбылося не дзесяць гадоў таму, а зусім нядаўна? Так,

Валянціна КАДЗЕТАВА



бясконцымі. "Палатачны гарадок" аказаўся няўключным збудаваннем з жэрдак, на якія быў напаяты дзіравы брызент. Такім жа брызентам збудаванне было падзелена на асобныя закуткі, дзе ўжо жыло некалькі груп беларускіх студэнтаў. Горная рака была звычайнай канаваю, а мора знаходзілася за пяцьдзесят кіламетраў. Дасціпная Райка Пятрова тут жа склала прыпеўку:

**Вось гэта вам і Крым,
Грэчка горная:
Заходзім — белыя,
Вылазім — чорныя...**

Не парадавала студэнтка і "саўгасная сталовка" — звычайная паветка пад тым жа дзіравым брызентам. І разнастайнасцю меню сталовка не вызначалася: боршч (суп), катлеты, пра якія самі ж павары гаварылі "з мясам", кампот з чарэшні. І так — штодня.

І ўсё ж настаў дзень, калі група, у якой была Зоя, скончыла сваю работу. Наперадзе было два вольныя дні (пра білеты назад дырэктар саўтаса паклапаціўся), і дзв'юхаты захацелі з'ездзіць на мора. А Зоі ўжо не хацелася ні мора, ні паўднёвага сонца — гэтак яна засувалася па дамоўцы, што вырашыла зараз жа ехаць у Сімферопаль, здаць там у касу свой білет на паслязайтра і купіць на сённяшні вечар. Зоіны аднакурсніцы Райка Пятрова і Тамара Чараповіч таксама жадалі найхутчэй там апынуцца і склалі Зоі кампанію. Яны ўтраіх селі на рэйсавы аўтобус і паехалі ў Сімферопаль.

У чыгуначнай касе, куды яны звярнуліся з наўнаю просьбай "памяняць білеты на сённяшняе чысло", з іх толькі пасмяяліся — у разгары быў курортны сезон, і купіць білеты было даволі няпроста. Значыць, цэлыя дзве ночы трэба было начаваць на вакзале. А на вакзале... Нават пра тое, каб прысесці на лаўку, можна было толькі марыць. Спаць стоячы? А можа, махнуць рукою на правільны прыстойнасці і прыпадобніцца да тых бедалаг, што ўладкаваліся нанач, расаслаўшы газеты на бруднай падлозе? Такое здалося дзв'юхатам недапушчальным. Але прайшла адна, потым другая гадзіна і яны, някаваата пазіраючы адна на адну, пачалі корпацца ў сумках. Ніводнай газеты!

— А вунь зірніце, кіёск працуе! — узрадавалася Зоя. — Колькі ўзяць? Штук пятнаццаць хопіць?

Стоячы ў невяліччай, чалавек шэсць, чарзе, Зоя раптам адчула на сабе нечы пільны позірк. Так і ёсць: нейкі хлопец бесцырымонна разгледваў яе ды яшчэ і ўсміхаўся. Зоя хацела сказаць яму што-небудзь з'едлівае, але ёй падалося, што яна ўжо недзе бачыла гэты смуглявы твар з вузкаватымі чорнымі вачыма.

— Не пазнаеш мяне? — хлопец падышоў зусім блізка. — Ну а калі б на маёй галаве была салдацкая пілотка? Усё роўна не ўспомніла? Ну а як там жывая-здоровая тваю сяброўка Люба?

Салдацкая пілотка?... Люба?... Ага! Ды гэта ж салдат-азербайджанец з тых, што летась працавалі на будаўніцтве чыгункі ля іхняга

бязлітасны і прыдзірлівы ад усіх выкладчыкаў прафесар Кляўчэня) Зоя атрымала "пяцёрку". Наперадзе — канікулы. Хацелася крыху падзарабіць грошай. У будаўнічы атрад першакурснікаў, тым больш дзв'юхат, не бралі. Але затое ўдалося ўпрасіць старшыню прафкама Жэню Пустахода, каб залічыў яе ў групу, што ехала на збор чарэшні ў Крымскую вобласць. Ліст-запрашэнне за подпісам дырэктара саўтаса апавяшчала, што недалёка ад пасёлка знаходзіцца мора, а на тэрыторыі саўтаса працьяе горная рака, што жывіць студэнты будучы у палатачным гарадку, а харчаванне — у саўгаснай сталовні. Гаварылася ў пісьме і пра неаблігі заробкі, і пра аплату білетаў, і пра аўтобус, які будзе чакаць на станцыі...

Першае расчараванне спасцігла дзв'юхат (а іх сабралася ажно дваццаць) адразу ж пасля прыезду на станцыю: абыцанага аўтобуса не было. А тут яшчэ пачаўся дождж і чатыры кіламетры да саўтаса па гразкай дарозе здаліся пасёлка. У яго было нейкае цяжкае для вымаўлення імя, і Люба называла яго Сашам. Так, ён спрабаваў заляцацца да Зоінай аднакласніцы Любы Самусенкі і аднойчы яму пашэнціла правесці яе з танцаў. Але Любіна маці, фанатычная верніца, даведлася пра доччынага "ўхажора" — мусульманіна і самым крыўдным манерам (адлупцавала Любу дубцом і забараніла хадзіць на танцы) разбурыла тое сяброўства.

Шамсадзін — гэтак на самой справе звалі хлопца — пачуўшы ад Зоі, навошта ёй спатрэбілася столькі газет, засмяяўся:

— Гэта вам не Гомель, і нават не Мінск. Гэта Сім-фе-ро-паль. Але ж не будзеце вы валяцца на гэтай бруднай падлозе побач з бамжамі? — Ён хвілінку памаўчаў, потым рашуча прамовіў: — Ведаеш што, Зоя? Бяры сваіх сябровак і паедзем да мяне. Ідзі па іх, а я патэлефаную маці, каб падрыхтавала для вас пакой.

Шамсадзін пайшоў да тэлефоннай будкі, а Зоя падбегам кінулася да сваіх, каб паведаміць ім прысмыну вестку.

— А ты адкуль ведаеш Шамсадзіна? — насцярожана зірнула на Зою Тамара. — Можна, ён бандыт які ці рабаўнік? Давайце ўжо лепей тут перакантуемся, а потым...

— Да ну цябе, Томка! — перабіла яе Рая. — Было б што ў нас рабаваць! Ну, перакантуемся, як ты кажаш, гэтую ноч. А яшчэ дзень і яшчэ ноч?

Неўзабаве да іх падышоў Шамсадзін:

— Усё нармальна. Маці чакае. Бярыце сумкі.

— Не, сумкі мы браць не будзем, — азвалася Тамара, — мы іх у аўтаматычных камерах пакінем.

Так яны і зрабілі. Потым селі ў трамвай, праехалі з паўгадзіны, а далей яшчэ столькі ж часу ішлі пехатою нейкімі вуліцамі і завулкамі.

Спыніліся перад нізенькім домам, што бялеў у цемры саду. Шамсадзін адамкнуў фортку і заклапочана прамовіў:

— Нешта цёмна ў хаце. Мо да суседзяў старая выйшла?

Ён пераступіў парог, шчоўкнуў выключальнікам:

— Заходзьце, калі ласка, адчувайце сябе, як дома. Пайду паклічу маці.

Два невялічкія пакойчыкі, з якіх, калі не лічыць маленькай бакоўкі-кухні, складалася дом, непрыемна ўразілі дзв'юхат сваёй недагледжанасцю: няўлоўнага колеру фіранкі на вокнах, выцвілыя шпалеры, голая, без ніводнага ходніка падлога — усё гаварыла пра нядбайнасць гаспадыні. З мэблі ў доме было чатыры металічныя ложка (па два ў кожным пакоі), стол і некалькі табурэтак.

— Нічога, падружкі, — заўважыўшы, як капрызліва скрывіла твар Тамара, падбазёрлыя сябровак Рая. — Нам тут не век векаваць. Вядома, гэта не пяцізоркавы гатэль, але ж і не Сімферопальскі вакзал. Тут хоць выпімае па-людску.

За акном пачуліся крокі, і на парозе з'явіўся Шамсадзін. Услед за ім увайшлі яшчэ двое: адзін падобны на Шамсадзіна — такі ж смуглявы, чарнавокі і чарнавалосы, другі — высокі, танкаваты бландзін, даўганосы, з падцятымі вуснамі на шэрым прышчатым твары.

Дзв'юхаты разгублена перагледваліся, і Зою, адчуўшы, як халодныя мурашкі прабеглі па спіне, спыталася:

— Саша, а дзе ж маці?

Чарнавалосы здзіўлена зірнуў на Шамсадзіна і шэптам перапытаў:

— Шамсадзін, чыя маці павіна прыйсці?

— Пасля растлумачу, — таксама шэптам адказаў Шамсадзін і з гулівай усмешкай звярнуўся да дзв'юхат: — Знаёмцеся. Гэта мае сябры — Алік і Валера.

— Валера — гэта я, — удакладніў прышчаты, і яго жоўтыя, круглыя, бы ў савы, вочы блудліва забегалі па дзвярочных постацах і тварах. — Спадзяюся, што мы з вамі няблага правядзем сённяшні вечар.

Ён дастаў з-за пояса дзве пляшкі віна і павярнуўся да чарнавалосага, што ў нерашучасці спыніўся ля дзвярэй:

— А ты чаго сташ, як пень пры дарозе? Знямеў ад радасці?

Чарнавалосы пакорпаўся ў карычневай скуранай сумцы і паставіў на стол яшчэ дзве пляшкі. Шамсадзін паклаў на талерку некалькі вялікіх чырвоных памідораў, тут жа, на талерцы, абыймаў іх, пасаліў, дастаў з палкі над сталом вялікія гранёныя шклянкі і з выглядам гасціннага гаспадара запрасіў:

— Калі ласка, паважаныя дамы, да стала, пачастуемся.

— Не трэба іам ваш пачастунак! — крыкнула Тамара і злосна бліснула вачыма на Раю. — Гэта ты нас сюды завяла?!

— Супакойся, Томка, — непрыкметна падміргнуўшы дзв'юхатам, сказала Рая, — нічога з нам не здарыцца, калі вып'ем па кроплі віна. Праўда, Зоя?

— Праўда, Раечка, праўда, — прымаючы Райчыну гульнію, адказала Зоя. — Толькі я думаю, што скажа Сашава маці, калі ўбачыць нас за такім заняткам?

(Заканчэнне на стар. 12)

Непрадказальнасць пошуку і эксперыменту

Дырыжору Мікалаю Калядку споўнілася 50. Імя яго асабліва добра знаёмае аматарам оперна-балетнага мастацтва: у Вялікім тэатры Беларусі ён працуе ўжо нямаля гадоў.

Калісьці Мікалаю Калядка быў выхаванцам Мінскага музычнага вучылішча імя М. Глінкі, наведваў філарманічныя канцэрты, оперныя спектаклі, балеты. І наўрад ці думаў, што міне яшчэ колькі гадоў і ён, скончыўшы ўжо кансерваторыю, набудзе прафесію музыканта і... І сапраўды, пашчасціла трапіць у Дзяржаўны (цяпер Нацыянальны) акадэмічны Вялікі тэатр Беларусі. Працаваў у аркестры, а потым лёс так склаўся, што малады музыкант стаў і за дырыжорскі пульт роднага калектыву, дзе на той час былі такія асобы, як Таццяна Каламіяцава, Яраслаў Вашчак, Уладзімір Машэнскі.

Сёння ў рэпертуары маэстра — багаты скарб оперных і балетных партытур. Сярод першых самастойных прац Мікалаю Калядку як дырыжора-пастаноўшчыка — «Дон Кіхот» Л. Мінкса, «Яўгеній Анегі» П. Чайкоўскага, «Баль-маскарад» Д. Вердзі, «Медыум» Д. Меноці, «Тоска» Д. Пучыні... Год за годам гэты спіс папаўняецца, яго можна яшчэ доўжыць і доўжыць. А лепей дачакацца новага тэатральнага сезона, наведваць жывыя спектаклі, разам з дырыжорам і штораз па-новаму асэнсоўваючы партытурныя глыбіні...

Н. К.

Юбілейны выпуск

Нацыянальная бібліятэка Беларусі прапанаваў увазе чытачоў юбілейны выпуск бібліяграфічнага паказальніка «Беларуская мова, літаратура, мастацтва». Трыццаць год таму назад, у 1972 г., пабачыў свет першы выпуск штогодніка, які пазнаёміў чытачоў з набыткамі беларускай мастацкай літаратуры, кнігамі па літаратуразнаўству і мастацтвазнаўству за 1970 г. Тады выданне называлася «Літаратура і мастацтва БССР». За вялікі прамежак часу ад першага выпуску неаднаразова мянялася структура штогодніка. У 1992 г. ён папоўніўся новым раздзелам «Мова», што знайшло адлюстраванне ў яго сучаснай назве. Значна пашырыўся ў параўнанні з першымі выпускамі даведачны апарат паказальніка, які дазваляе лепш арыентавацца ў вялікай колькасці ўключаных у яго імёнаў і назваў.

Юбілейны выпуск штогодніка знаёміць з набыткамі літаратуры па акрэсленай тэме за 2000 год. Яго традыцыйныя раздзелы «Мова», «Літаратура», «Літаратуразнаўства» і «Мастацтва» змяшчаюць звесткі пра кнігі, выдадзеныя ў рэспубліцы, а раздзел «Літаратура» яшчэ і звесткі пра найбольш значныя часопісныя публікацыі. Паказальнік адрасуецца бібліятэкарам, настаўнікам, аматарам літаратуры і мастацтва, а таксама тым, хто ўдасканальвае веданне мовы, ці вырашыў авалодаць ёй самастойна.

Таццяна МАМЕДАВА,

галоўны бібліяграф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Вернісаж віцебскага майстра

Фелікс Гумен — ярскі прадстаўнік віцебскай школы акварэлі. У ягоных работах — родная Беларусь: хараставыя людзей, маляўнічасць прыроды. Зараз Фелікс Фёдаравіч у Мазырскій карціннай галерэі адкрыў персанальную выставу пейзажаў і нацюрмортаў.

Азбука зорак

Гомельскі паэт Фелікс Мысліцкі — сябра Саюза расійскіх пісьменнікаў. Друкуецца ў часопісах «Юность», «Октябрь», «Наш современник». Зараз у беларускай выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла ягоная новая паэтычная кніжка «Азбука зваздаў». У ёй — вершы пра палескую зямлю, сусвет, каханне...

Аляксея ШНЫПАРКОВ

Аляксандр Гарцуеў прыйшоў у рэжысуру параўнальна нядаўна. Першы яго спектакль — «Чорны квадрат» М. Клімковіча і М. Адамчыка быў пастаўлены ў 1995 годзе на сцэне Тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Потым былі «Крывая Мэры» Дз. Бойкі на малой сцэне Купалаўскага тэатра, «Знайсіці Элізабэт», абазначаны як экзерсіс у духу Р. Тама (Малы тэатр пад кіраўніцтвам І. Забары), «Трыстан ды Ізольда» і «Саламея» С. Кавалёва, «Брат мой, Сіман...» А. Казанцава, «Кім» А. Дударова (тэатр імя Я. Купалы), «Дзядзька Ваня» А. Чэхава (Беларускі фонд развіцця культуры сумесна з акцёрамі Нацыянальнага тэатра імя Янкі Купалы).

Можна сказаць, што з самага пачатку рэжысёрскі лёс А. Гарцуева складваўся на рэдкасць удала. Кожны з яго спектакляў быў адразу ж прыкмечаны і гледачамі і крытыкай. І нават калі тут жа, пасля прэм'еры, не з'яўляліся рэцэнзіі, гэта не сведчыла, што пастаноўкі былі выпадковымі.

«Брат мой, Сіман...» вылучаецца сярод многіх паставак новай рэжысуры — сталасцю погляду на рэчаіснасць і прафесійнасцю тэатральнага выказвання. З шэрагу іншых сцэнічных работ на так званую сучасную тэматыку спектакль запамінаецца сваім неардынарным поглядам на паўсядзённае жыццё чалавека. Ён выходзіць далёка за побытавыя межы ўсім сваім эмацыянальным настроем, агульным паэтычным гучаннем...

П'еса Казанцава «Браты і Ліза», паводле якой пастаўлены спектакль, у сцэнічным варыянце амаль не падвргаецца зменам. Невялікія тэкставыя скарачэнні толькі надалі дынамізму дзеянню і засяродзілі ўвагу перш за ўсё на філасофскай, а не бытавой плыні спектакля. Назва, вынесена на афішу, падкрэслівае перадусім звяртанне тэатра да чалавека, як да асобы, створанай Богам, да таямнічай Душы, непаўторнай і самотнай у бясконцым Сусвеце. Нават калі яна замыкаецца ва ўласным свеце: творчасці, каханню, клопатах пра блізкіх — у ёй шмат неразгаданага, напоўненага непаўторнымі фарбамі быцця, у яе шмат пытанняў: «Адкуль і што мяне сюды занесла? І хто я? І як завуць? І колькі дзён вар'яцкіх ці стагоддзяў нам у вар'яцтве трэба жыць яшчэ?»

Героі купалаўскага спектакля — людзі звычайныя, сучасныя: мастак Пётр, яго брат Сіман і дзяўчына Ліза, якая выпадкова трапляе ў госці да братаў. Усё сцэнічнае дзеянне праходзіць у майстэрні Пятра, а жыццё персанажаў адлічваецца ад сустрэчы з Лісай — ад чэрвеня, напоўненага дажджамі і навальніцамі, пахамі і гукамі надыходзячага доўгачаканага лета.

Мастак Д. Волкава не імкнецца да бытападабенства ў інтэр'еры і нейкай асаблівай утульнасці для герояў. Утульнасць і дабрабыт зусім не характэрны для іх жыцця.

Жыцця, якое так нагадвае дзіўнаватыя незавершаныя карціны ці наогул карціны яшчэ непачатыя, дзеля якіх толькі падрыхтаваны прыгожыя багеты, прыхаваныя лёгкімі тканінамі. У дэталю сцэнаграфіі прычытваецца жаданне мастака далучыць гледача да ўдумлівай размовы, засяродзіцца на галоўным. Таму на сцэне няма лішніх прадметаў, а толькі тое, што патрэбна для дзеяння: маленькі столік, крэслы, падрамнікі, лёгкая лесвіца на заднім плане сцэны. Пастаноўшчыкам удала падкрэсліваецца зменлівая атмасфера сустрэч і расстанняў, станаў персанажаў — ад спакойных, ураўнаважаных да нервовабезабаронных, поўных болю і адчаю. Не дзіўна, што ўзаемаадносінны братаў і Лізы, іх эмацыянальныя размовы, маналогі і прызнанні застаюцца цікавымі на працягу ўсяго сцэнічнага дзеяння. Псіхалагічна напружаны, часам жорсткі спектакль уцягвае гледача ў шчыры дыялог аб жыцці, вымушае задумацца кожнага аб сваім месцы ў ім. А. Гарцуеў «заціскае» публіку ў прастору моцнай, але далікатнай рэжысуры.

Сіман у выкананні А. Малчанова (у першым складзе — В. Паўлюця) — адна з самых прыцягальных роляў у спектаклі. Акцёр пранікнёна і тонка дэманструе ўнутраны свет свайго героя. У яго персанажы няма адназначнасці. Ён то хавае ў сабе даўно забытыя крыўды і пачуцці, то раптоўна выплэскае на акружаючых усё, што набалела і з чым далей проста немагчыма жыць. А. Малчанаву віртуозна, па-майстэрскі, падае гледзю пераўвасабленні, якія адбываюцца з Сіманам. Ёсць у гэтых зменах нешта хваравітае, зусім непадобнае на танны тэатр і, магчыма, вартае жалю. Пры гэтым акцёр не іграе хваробу, а ўяўляе пэўны стан свайго персанажа, змяняецца знешне і ўнутрана да непазнавальнасці.



Неўладкаванае, па-сутнасці, самотнае жыццё, смерць родных яму людзей не маглі не пакінуць свайго адбітку на ранімай душы Сімана. Малады чалавек час ад часу пераапрацавае то ў бацьку, то ўяўляе сябе клапатлівай маці, размаўляе з даўно памерлым сабакам Джымам. Яны для яго — усё тое, што ў дзяцінстве ўяўлялася цэлым сусветам. І калі іх больш няма побач, то што ж тады ёсць на гэтай зямлі?.. Боль? Непаразуменне? Адзінота? Але ён шукае прычыны сваіх жаданняў стаць іншай асобай, схавацца ад уласнага лёсу хаця б у чужым адзенні. І ўсё ж перапрацуе ў Пятра, а брата зрабіць падобным знешне да сябе — страшэннае выйсце. Рэжысёр даводзіць са сцэны пра душэўную разгубленасць, уласцівую сучаснаму чалавеку, які, мо не ўсведамляючы, імкнецца вырвацца з замкнёнага кола «вар'яцкага» цвярозага розуму.

Пятру ў выкананні І. Дзянісава ўласцівыя кантрастныя, кідкія фарбы настрою. Іншы раз нават натуралістычныя. Станы яго змяняюцца ад замкнёнасці ў сабе, прыхаванай пшчоты, такой патрэбнай Сіману і Лізе, да раптоўных эмацыянальных выбухаў, шчырых адкрыццяў, якія неабходна паведаць камусці блізкаму. Акцёр імкнецца паказаць Пятра сапраўдным героем, здольным на многае: змяняць бацькоў хвораму брату, быць адзіным і незамяняльным для безабароннай дзяўчыны. Акцёрскае існаванне І. Дзянісава

Аляксандр Гарцуеў: акцёр і рэжысёр

Пасля спектакляў «Чорны квадрат» і асабліва «Крывая Мэры» ў тэатральным асяродку нечакана загаварылі пра таленавітага рэжысёра Аляксандра ГАРЦУЕВА, які дагэтуль быў знымым купалаўскім акцёрам. Сутнасць відачынца неўзабаве схавалася за сур'ёзнае аблічча пастаноўшчыка...

— Як вы лічыце, Аляксандр, якое месца сёння займае беларускі тэатр сярод тэатраў Еўропы?

— Першым бы я яго не назваў. Нас усе добра прымаюць і кажуць, што наш тэатр даволі высокага ўзроўню, але, канешне, мы не дасягаем жаданых вышынь у тэатральнай творчасці. Напрыклад, Літоўскі тэатр карыстаецца цяпер поспехам і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Нягледзячы на тое, што яны іграюць на літоўскай мове. Беларускі ж тэатр, цяпер у асноўным працуе на попыт гледача. Мабыць, з эканамічнай сітуацыі. Мы павінны звяртаць увагу на тое, каб на спектаклі хадзілі, бо патрэбны грошы, якія дзяржава не надта выдаткоўвае для культуры, шчыра кажучы. А попыт гледача ў асноўным арыентуецца на нейкія больш лёгкія творы, на камедыі, на нейкія шоу. Літоўскі ж тэатр на гэта не арыентуецца. Гледач там выходзіць ужо па-іншаму, ён у іх сёння зусім іншы, хаця дзесяць гадоў таму мы былі аднолькавыя. Зараз еўрапейская публіка не пойдзе на такую простую банальную камедыю, каб толькі парагатаць. Ім патрэбна іншае. Бо існуе

меркаванне, што ёсць тэатр для адпачынку, а ёсць для працы душы.

Але пры ўсім гэтым я не згодны з тым, хто кажа, што беларускі тэатр у заняпадзе, бо бачу перапоўненыя залы не толькі ў сталіцы. У нас ёсць таленавітыя рэжысёры, цудоўныя маладыя акцёры. Я ўжо не кажу пра сталае пакаленне артыстаў, здабыткі якіх пераймае моладзь. Вось і ў нашай драматургіі пачалі з'яўляцца новыя імёны. Я маю на ўвазе А. Курэйчыка. У будучым сезоне ў афішы тэатра імя Янкі Купалы з'явіцца спектакль паводле яго п'есы «Згублены рай».

— А ці не вы рэжысёр п'есы Курэйчыка?

— Пакуль што не. Справа ў тым, што я працую ў дзяржаўнай установе і сам сабе не магу сказаць, што буду ставіць Курэйчыка. А «Згублены рай» рэпэціруе галоўны рэжысёр купалаўскага тэатра В. Раеўскі. Але ў перспектыве, мабыць, я таксама буду ставіць Курэйчыка. Думаю, што час яшчэ ёсць, бо гэты драматург вельмі пладавіты. Ён працуе хутка і якасна, і мне гэта падабаецца, я сам так люблю працаваць.

А. Курэйчык, нягледзячы на свае маладыя гады, даволі эрудзіраваны, адукаваны малады чалавек. Напрыклад, у той п'есе, якую зараз ставіць Раеўскі, занатаваны яго асабісты погляд на пачатак нашага існавання, роздум на біблейскую тэму. Разам з тым у Курэйчыка ёсць і забаўляльныя камедыі становішчаў. Пакуль у гэтага драматурга нейкае, так бы мовіць, касмапалітычнае ўяўленне драматургіі. Гэта добра, але калі ён збіраецца жыць у Беларусі, трэба звяртаць увагу на яе гісторыю таксама. Я думаю, што калі б п'есы А. Курэйчыка закраналі праблемы беларусаў, то яны б хутчэй ставіліся ў нас...

Зараз у маіх творчых планах пастаноўка п'есы А. Дударова ў Магілёве.

— Я ведаю, што ў вас былі ўласныя спробы напісання п'есы?

— Была спроба, скажам так, па матывах аднаго літаратурнага твора. Гэта быў такі час, калі мне падалося, што я змагу гэта зрабіць. Цяпер я мушу шчыра прызнацца, што нічога ў мяне не атрымалася. Я хуценька зразумеў, што лепш рабіць тое, што умееш.

— Цікава, а як акцёр адчувае сябе ў скуру рэжысёра?

— Ведаеце, калі б я быў жывёлай, то быў бы канём. Я люблю хуткасць, аб'ём, волю. І пры гэтым я цярдлівы. Канешне, калі мяне разлаваць, то я магу і стукнуць. Аднак я не люблю «есці» людзей. Я, так бы мовіць,

Коласаўцы і Якуб Колас: шостая тэатральная сустрэча

ў вобразе выглядае даволі абгрунтаваным і пераканаўчым. І ўсё ж, за яркім знешнім малюнкам акцёра не стае паўтонаў — тонкіх падтэкстаў, якія б, магчыма, надалі вобразу большую глыбіню, узмацнілі прыцягальнасць Пятра.

Здаецца, абодва браты з'яўляюцца адным, толькі раздвоеным чалавекам. Гэта раздвоенасць бачна са з'яўленнем Лізы, у ролі якой арганічна існуе актрыса Г. Хітрык. Тоненькая, трапяткая юная геранія ажыўляе сваёй прысутнасцю майстэрню Пятра, прыцягвае сваёй недзіцячай сталасцю. У прапанаваных абставінах у яе паводзінах няма і намёку на нечаканасць свайго з'яўлення ў доме незнаёмага чалавека. Ліза-Хітрык з радасцю прымае ўсё, што дае ёй жыццё і, магчыма, у гэтым тоіцца сакрэт яе шчасця. Дзяўчына паэтэзу і наваколле, і людзей, якія аказваюцца побач. Нездарма простыя, ціхія словы, вымаўляемыя актрысай, гучаць таямнічымі белымі вершамі: "Мне падабаецца ваш дом. Тут так трывожна... Мне падабаецца вы. Вы так разгублены... І брат ваш мне падабаецца..." Дзяўчына — гэта само Каханне, якое пранікае з ветрам, навалніцай у кватэру братоў. На пачуццё яны рэагуюць па-рознаму. Сіман — злуецца, падпарадкоўваецца інстынкту. ("Калі будзем аддавацца?" — увесь час пытаецца ён у Лізы.) Пётр вельмі захапляецца дзяўчынай спачатку, але хутка кідае яе, вяртаецца да бязгледзга жыцця. Але калі Каханне знікае з іх жыцця — Ліза з'яўжае ў Аўстралію — браты нарэшце паядноўваюцца, зліваючыся ў адным крыку "Ліза! Ліза!"

Рэжысура А. Гарцуева ўласціва імкненне да эксперыменту і абавязкова — да ўдасканалвання сцэнічнай мовы, якая ў павязі з пошукам новых форм і новага акцёрскага існавання на сцэне. Стварэнне стылю спектакля, яго атмасферы ў залежнасці ад магчымасцяў той ці іншай п'есы, — таксама адна з прыцягальных асаблівасцяў рэжысёрскай манеры Гарцуева. З самых першых спроб, калі, магчыма, яму і не верылася, што ён будзе сур'ёзна займацца пастаноўкамі спектакляў, нельга было не заўважыць смелы рэжысёрскі почырк, неардынарнасць мыслення, валоданне прасторай, якая ўвесь час змянялася на вачах глядача, застаючыся загадкавай і неперадказальнай.

Спектаклі А. Гарцуева выклікаюць цікавасць у самага рознага глядача. І адбываецца гэта, магчыма, таму, што рэжысёр не імкнецца да так званай зладзённасці ў сваёй творчасці, а, перш за ўсё, — да мастацкасці ў кожнай рабоце, і калі каго і хоча задаволіць, дык гэта адразу відавочна, што толькі Акцёра, дзеля якога і існуе сцэна і запальваюцца агні рампы. Можна таму і шанце гэтаму рэжысёру...

Вераніка ЯРМАЛІНСКАЯ

На здымку: сцэна са спектакля "Брат мой, Сіман..."

Фота Г. ЖЫНКОВА

"травядны": не з'ядаю людзей на працы. Мне так здаецца, прынамсі, я імкнуся так рабіць. Я сам акцёр і зараз працягваю быць акцёрам, і таму ведаю, як бывае цяжка відачынам з рэжысёрамі. Я не дапускаю такога, каб зневажаць, бэсціць акцёра.

— **З вашага гледзішча, ці існуе ў нас праблема рэжысуры?**

— Так, ёсць такая праблема. Дыпламаваных рэжысёраў у Беларусі многа, але рэальна ўдзельнічаюць у тэатральным працэсе лічаныя людзі, з дзесятка імён, якіх ведаюць. Чаму так адбываецца? Ну, Бог не роўна дзеліць. Зараз, дзякаваць Богу, у тэатральнай акадэміі адкрылася кафедра рэжысуры, якая актыўна займаецца падрыхтоўкай маладых рэжысёраў. Але, зноў жа, не ўсе з іх, атрымаўшы дыпламы, стануць сапраўднымі, дзеючымі рэжысёрамі, так, як і акцёры. Таму што тэатр не ўсіх прымае...

— **Пра што больш за ўсё вы любіце ставіць спектаклі?**

— Мая любімая тэма — тэма каханьня. Усё, што я паставіў — так ці інакш пра каханне паміж мужчынам і жанчынай.

— **Вам бліжэй драма ці камедыя?**

— Ну, мабыць, драма. Камедыю я паставіў толькі адну — "Чорны квадрат" у тэатры "Вольная сцэна". Гэта быў мой першы, даволі недасканалы спектакль, як мне цяпер падаецца. А потым я ўжо перайшоў да больш драматычных твораў. Хаця па-ранейшаму не лазбягаю ў сваіх пастаноўках нейкіх камедыяных сцэнак. Напрыклад, у лірычнай драме "Трыстан ды Ізольда" ёсць шмат смешнага. Гэта робіцца для своеасаблівай разрадкі глядача.

Гутарыла

Вераніка РУСАКОВІЧ

Не сказаць, каб калектыў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа часта судакранаўся з творамі свайго найслыннага патрона. За больш чым сямідзесяці-пяцігадовую яго гісторыю было ўсяго пяць спатканняў. Затое амаль кожнае з іх сталася памятным і па набытках надзвычай значным.

У 1937 г. Другі беларускі тэатр (тады такую ён меў назву) першым ажыццявіў пастаноўку драмы "Вайна вайне", над якой Якуб Колас працаваў доўга і ўсё не мог знайсці зацікаўлены ў ёй калектыў. А натхнёны пасля паспяховага тэатральнай прэм'еры пісьменнік прыступае да новай п'есы — паводле аповесці "Дрыгва" піша драму "У пушчах Палесся". І зноў жа знаходзіць поўнае паразуменне з калектывам будучых коласаўцаў, якія неадкладна прынялі твор да пастаноўкі і ў тым жа 1937 г. выпусцілі спектакль у свет. Тыя дзве цяпер ужо даўнія сцэнічныя працы загрунтаваны ў тэатральнай гісторыі і ўвайшлі яркімі радкамі ў творчыя лёсы многіх славуных акцёраў першага пакалення.

Наступная сустрэча з Коласавай літаратурнай спадчынай адбылася ў 1958 г., калі тэатр паставіў драму "Навалніца будзе", напісаную Алесем Звонакам паводле трылогіі "На ростанях". Інсцэніроўка атрымала на падмостках буйнамаштабнасць, высокае грамадзянскае гучанне, а ўвасоблены рэжысёрам Ю. Шчарбаковым спектакль стаўся ці не самай лепшай з яго пастановак у беларускіх тэатрах.

У сямідзесятых—васьмідзесятых гадах афішу коласаўцаў упрыгожвала пастаноўка "Сымона-музыкі". Дастасаваны У. Ганчаровым і В. Мазыным да сцэнічных падмосткаў твор набыў надзвычай глыбокае лірычна-філасофскае гучанне. Гэта і па цяперашнім часе з'яўляецца вышэйшым узлётам рэжысёрскай творчасці В. Мазынскага.

Адзін толькі спектакль пад назвай "На дарозе жыцця", створаны паводле твораў Якуба Коласа і прысвечаны яго стогадоваму юбілею, прайшоў непрыкметна і неўзабаве знік з тэатральнага небасхілу. І вось чарговая, па ліку шостая сустрэча коласаўцаў з Коласам, дастасаваная да іх сямідзесяціпяцігоддзя.

З прыходам у тэатр новага мастацкага кіраўніка Віталія Баркоўскага было абвешчана, што калектыў распачынае працу над увасобленнем пазмы-рамана "Новая зямля". Але яна то адкладвалася, то зацягвалася. А разам з тым змянялася і першапачатковая задумка.

Урэшце тэатр адмовіўся ад традыцыйнай інсцэніроўкі літаратурнага твора і ўвасобіў даволі вольную імправізацыю, не без падстаў пазначаную ў афішы як "Сны памяці паводле творчасці Якуба Коласа".



Ад уласна "Новай зямлі" засталася нямногае: два вядомыя персанажы Антось і Міхал, якія да таго ж у спектаклі набылі даволі намінальныя функцыі, ды некалькі пазычных фрагментаў, пераважна пра зямлю і прыроду. Адпаведна і спектакль займеў назву "Зямля" — у шырокім, метафарычным разуменні гэтага слова.

"Зямля" не мае акрэсленага сюжэта, падзеі разгортваюцца нібы ў сне, з хуткімі і як бы непрадбачнымі пераходамі на новыя калізіі. Разам з тым у спектаклі ёсць і мастакоўскае засяроджанасць увагі на асобе Якуба Коласа. Праўда, сярод дзеючых асоб няма гэтага прозвішча. Ёсць Пясняр 1-ы — чалавек паважанага веку, у памяці якога праносіцца пражытыя гады і падзеі, Пясняр 2-і — хлопец маладога ўзросту, у якога былі каханкі, вяселле, турэмнае зняволенне, і Пясняр 3-і — гарэзна-непасрэдны дзяцюк. Тры персанажы, у якіх раскрываюцца асноўныя перыяды аднаго чалавечага жыцця — дзяцінства, маладосць і сталасць. Так бы мовіць, вытокі творчасці, загартоўка суровымі рэаліямі і самааддача, да скону служэння людзям, свайму народу. Адпаведна ў асобах выступаюць і тры выканаўцы — вучань адной з віцебскіх школ Глеб Цвяткоў і акцёры тэатра А. Качан і Р. Шацько.

Роля Пясняра 3-га зусім невялікая, эпизодычная. Не так шмат месца адводзіцца ў пастаноўцы і Пясняру 2-му. Бо дзяцінства і юнацтва даўно ўжо адшумелі, адно засталіся ўспаміны. Затое Пясняр 1-ы часта з'яўляецца на падмостках — у найбольш важных моманты падзеі.

Сцэнічны твор "Зямля" далёкі ад традыцыйных "біяграфічных" пастановак. Яго стваральнікі не асабліва прытрымліваюцца і дакументальных звестак. Вобраз Якуба Коласа пазбаўлены ў спектаклі хрэстаматыйнага глянку, падаецца не праз прызму ўсталяваных уяўленняў, а ў ракурсе сучасных праблем. Ён у асноўным паўстае ў драматычна-трагічным святле.

Ноткі болю адчуваюцца ў сказаных і затым паўтораных Пясняром словах, што "ўсё ператварылася ў вялікае нішто, у вялікае ніколі", і ў прызнанні, што яго "забіць хочучы", і скаргах, што яго не разумеюць і што жыў не сваім жыццём. Пясняр як бы нясе на сваіх плячах грэх і пакуты пакаленняў людзей.

Мізансцэнічна дзея выбудоваецца такім чынам. Персаніфікаваныя асобы, якія задзейнічаны ў тым ці іншым эпизодзе, накіроўваюцца да прасцэнніума, найчасцей сядваюць там і прамаўляюць свае нешматлікія словы. А вялікая сцэнічная прастора ў гэты час ні хвіліны не пустуе, яна запоўнена людзьмі, якія ў пастаянным імклівым руху.

У пантанімах увасабляюцца рытуалы народных абрадаў і святаў — гуканне вясны, Вялікдзень, Купалле і інш., раскрываюцца глыбока драматычныя і да дураслівасці камічныя з'явы. Падзеі надзвычай хутка змяняюцца, як і іх танальная афарбоўка. (Над пастаноўкай абрадаў шчыраваў Мікола Котаў, над п л а с т ы ч н ы м вырашэннем вобраза — Уладзімер Коласаў).

С п е к т а к л ь шматфарбны, у яго агульную харальна велічную структуру арганічна ўпісаны і с а к а в і т ы я, р а б л е з і я н с к а г а характары штрыхі і дэталі.

Нагадаем карціну вяселля, калі ўдзельнікі застолля, размешчаныя ў аркестровай яме, нібы па ўзмаху дырыжорскай палачкі раз-пораз з'яўляюцца, каб прыкласціся да квартаў і закусіць, то знікаюць усё адно як у падзямелле. Або сцэну з турэмнага перыяду ў

жыцці Якуба Коласа, калі ён пачаў пісаць "Новую зямлю". Акцёры, занятыя ў эпизодзе, знаходзяцца на прасцэнніуме. У цэнтры кампазіцыі — стары вязень Дзед, на рахунку якога сем загубленых чалавечых жыццяў. Вакол Дзед групуюцца яго два Надзейныя (артысты В. Салаўёў і Ю. Цвірка) і Дарадца (артыст В. Дашкевіч), накрэсленыя востра сатырычнымі штрыхамі і фарбамі. У нейкі момант побач з Дзедам апынуўся і Пясняр 2-гі, якога той пашкадаваў, уратаваў яму жыццё і смерць прыняў на сябе. У даволі эпизодычнай ролі Дзед акцёр Ф. Шмакаў перадае складаную і шырокую гаму пачуццяў: ад летуценных успамінаў, філасофскага роздуму — да глыбокага трагізму.

Ролі ў спектаклі ў асноўным невялікія, і акрэслены яны адным-двума, але выразна аб'ёмнымі мазкамі. З іх адзначым працы А. Лабанка (Антось), П. Ламана (Міхась), Н. Левашовай (Бабуля). З тых, хто заняты ва ўсіх асноўных сцэнах, акрамя Пясняра 1-га, — Юродзівы і Нямая. Яны выступаюць дуэтам, можна сказаць і больш — у моцным паяднанні. У вобразе Юродзівага Б. Сяўко паказвае разумнага і ў нечым трагічнага блазна. У яго ёсць у спектаклі словы, у Нямой натуральна няма, толькі аднойчы яна выцісне з сябе "ма", "ма". Але па сіле ўнутранай напоўненасці, па тых усхваляваных адносінах да ўсяго, што адбываецца на сцэне, актрыса С. Акружная выводзіць Нямоу на першы план. У спектаклі дзейнічаюць і алегарычныя асобы — Муза, Натхненне, Доля, Кветка шчасця, Душа, якія так ці інакш знаходзяцца з Пясняром у прамых дачыненнях.

А самай асноўнай дзеючай асобай у "Зямлі" выступае "просты люд", у афішы сціпла пазначаны ў апошнім радку, як і яго выканаўцы — "артысты тэатра". У спектаклі занята амаль уся трупы, і дзейнічае яна пераважна ў масавых сцэнах. Прамоўленых на падмостках слоў нямнога (па прызнанні В. Баркоўскага, з першапачатковых ста васьмідзесяці старонак тэксту ў канчатковым варыянце засталася толькі дзесцяць). І хоць гэтыя словы па сэнсе звычайна вельмі шматзначныя, як бы ўмяшчаюць у сабе канцэнтрацыю думак, не на іх прыпадае асноўная нагрузка. Галоўнае ў спектаклі — пантанімічныя сцэны, рухі, жэсты, увогуле пластыка. А да гэтага трэба дадаць музычнае і гукавое суправаджэнне (аўтары Аляксандр Крыштафовіч і Зміцер Лук'янчык), вельмі зменлівае, да мігцення ў вачах светлае афармленне (сцэнаграфія і касцюмы Уладзіміра Матросова). І ўсё гэта сісуе ў паяднанні, ва ўзаемапаўненні, у сінтэзе.

"Зямлю" цяжка цалкам спасцігнуць з аднаго разу. Асабіста мне давялося глядзець пастаноўку тройчы, і пры кожным наведванні адкрывалася штосьці істотна новае, а разам з тым твор станаўіцца больш блізім і крэўным.

Спектакль надзвычай скандэсанаваны. Па першапачатковай задуме (зноў жа па прызнанні рэжысёра В. Баркоўскага, які з'яўляецца галоўным аўтарам пастаноўкі), ён павінен быў доўжыцца больш як тры гадзіны. Цяпер жа "ўкладзены" недзе ў пяцьдзесят хвілін. Натуральна, іграецца і ўспрымаецца на адным дыханні, што патрабуе з боку тэатра высокай арганізацыі і зладжанасці. Як і пільнай увагі, вялікай засяроджанасці з боку глядачоў. З прыемнасцю можна засведчыць, што на гэтым этапе жыцця сцэнічнага твора такое дваадзінства дасягаецца.

...У фінале спектакля яго ўдзельнікі выстраіліся на прасцэнніуме, кампазіцыйна ўтварыўшы шматлікі хор. Адна з выканальніц зычна прамаўляе малітву да Бога. Потым натоўп неак прыкметна разыходзіцца, на падмостках застаецца Пясняр. Уводзілі з'яўляецца яго Бабуля, якой у рэальнасці даўно ўжо няма на зямлі. Яна кліча ўнучка да сябе. І Пясняр рушыць у глыбіню сцэны, у цемь. Ідзе снег, як бы зацярушваючы яго апошні жыццёвы шлях. А ў тым месцы, дзе знік Пясняр, неўзабаве ўспыхвае святло, і ў яго промнях паўстае знаёмы воблік Пясняра, на гэты раз ужо ў белай накідцы. Ад нас цяпер ён фізічна далёкі, але духоўна надзвычай блізікі, родны.

Анатоль САБАЛЕЎСКИ

На здымку: сцэна са спектакля

Ліда, Лідскі раён — тэрыторыя, якая здаўна багатая сваімі асветніцкімі традыцыямі, багатая на даследчыкаў гістарычнай памяці. З Лідай звязаны імёны паэтаў Ніны Тарас, Валянціна Таўлая, публіцыста Напалеона Чарноцкага, прэзіка, драматурга, перакладчыка, паэта Алеся Змагара, паэта і крытыка Юрася Пацюпы... Імёны гэтых літаратараў вядомы чытачу, у іх ёсць кнігі. Згаданія і многія іншыя, скажам так, лідскія прозвішчы — на старонках энцыклапедыяў, біябібліяграфічных даведнікаў.

А ёсць яшчэ тыя, хто стараннямі сваімі зберагае, шукае памяць. Адзін з такіх лідчан — настаўнік-пенсіянер Анатоль Кулеш, якому сёлета споўнілася 75 гадоў. За плячыма гэтага чалавека — не толькі доўгія гады настаўніцкай работы (а выкладаў Анатоль Фёдаравіч матэматыку і геаграфію), а яшчэ і дзесяцігоддзі захаплення краязнаўствам, асобная кніга па гісторыі Ліды.

На долю Анатоля Кулеша выпалі ўсе выпрабаванні яго пакалення. Вырас у звычайнай заходнебеларускай вёсцы. Спяраша — вучыўся ў польскай школе. Дарэчы, добра з таго часу валодае польскай мовай. Гэта, безумоўна, дапамагае ў краязнаўстве, дазваляе свабодна працаваць з многімі архіўнымі, дакументальнымі крыніцамі, з літаратурай, якая выдаецца ў Польшчы. Так, вядомая справа, да "крэсаў" — увага асабліва. Пасля вайны Анатоль Кулеш закончыў Лідскае педвучылішча. Працаваў у дзіцячай выхаваўчай калоніі МУС.

— А адкуль, з чаго вытокі, пачаткі краязнаўчых зацікаўленняў? — пытаюся ў Анатоля Фёдаравіча.

— Цікаваць да краязнаўства прайваляся даволі рана — яшчэ ў пачатковай школе. Пэўна, важную ролю ў гэтым адыграў мой першы настаўнік Часлаў Невядомскі, заўзяты аматар прыроды. Гэта быў наш Сухамлінскі. А ўжо займацца краязнаўствам стала пачаў пад час вучобы на геаграфічным факультэце Белдзяржуніверсітэта. Тады ж прыняў удзел у навукова-практычнай канферэнцыі па краязнаўству адразу трох універсітэтаў — БДУ, Варонежскага і Ерванскага. На канферэнцыі выступіў з навуковым дакладам. Пры заканчэнні БДУ абараніў дыпломную работу на тэму "Фізіка-геаграфічная характарыстыка Лідскага раёна".

Пасля вучобы ва ўніверсітэце Анатоль Кулеш вярнуўся настаўнічаць у Ліду, Лідскі раён. Звычайная настаўніцкая будзённыя... Толькі не для Анатоля Фёдаравіча праца ў школе падаецца будзённай. Ён заўжды імкнецца зрабіць урок цікавым, захапляльным — і для вучняў, і для сябе.

Школе, адкуль пайшоў на пенсію, Анатоль Фёдаравіч пакінуў фізіка-геаграфічны атлас Лідскага раёна. Зараз з гэтай шматгадовай працы нічога не засталася. Што ж, знаёмая практыка!.. Нешта падобнае здараецца нават з грамадскімі школьнымі музеямі. Прыкладаў такіх звышдастаткова. Сыходзяць на спачын іх стваральнікі — і, як правіла, усё!.. Музей знікае, экспанаты бясследна гінуць.

Тут, відаць, да месца будзе згадаць вопыт арганізацыі краязнаўчай работы ў Беларусі ў 1920-я гады, удзел у гэтай справе школьных устаноў, аддзелаў адукацыі, калі і інфармацыйны матэрыял, і метадычныя падказкі — усё насіла пэўны сістэмны характар. Варта звярнуцца да часопіса "Наш край", многіх публікацый Міколы Каспяровіча (1900—1937) — і там знойдуцца многія патрэбныя і для сённяшняга часу парадкі.

...У апошнія гады Анатоль Кулеш у "Лідскай газеце" выступіў з шэрагам досыць цікавых артыкулаў — пра падзеі ў горадзе і раёне ў час першай імперыялістычнай вайны, пра родную вёску Збляны, аб паходжанні назвы Ліды, пра лідскі тэлеграф у далёкай мінуўшчыне, пра дынастыю італьянцаў, якія звязаны з Лідай.

І зараз настаўнік-краязнаўца, нягледзячы на паважаны ўзрост, працуе як уважлівы да мінуўшчыны даследчык. Рукпісы новых артыкулаў Анатоля Кулеша — у рэдакцыях "Лідскай газеты", "Гродзенскай праўды". Будзем чакаць і мы іх публікацыі, а значыць — і новых знаёмстваў з гісторыяй Ліды і Лідчыны.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Сусветны беларус з Астравеччыны

АДАМУ МАЛЬДЗІСУ — 70 год

няўмольны час выяўляе, што за гучнай шылдай не было анічога, вартага далучэння да вечнасці.

Адам Восіпавіч Мальдзіс — сапраўды значны чалавек, асоба. Яго ведаюць і як цікавага субяседніка з энцыклапедычнай эрудыцыяй і беларускім досціпам, і палымянага абаронцу беларушчыны, энтузіяста сваёй справы, прынцыповага і сумленнага чалавека.

Адам Мальдзіс — ураджэнец вёскі Расолы Астравецкага раёна. Ён ніколі не забываецца пра родную Астравеччыну, якой прысвячае свае краязнаўчыя даследаванні. Але можна сцвярджаць, што Адам Мальдзіс — чалавек Беларускага Космасу, чалавек, які звязвае, з'ядноўвае ў адзіную сістэму, у беларушчыну асобныя праявы, распаданья па Сусвеце. Многія даследаванні Адама Мальдзіса прысвечаны беларускім творцам замежка, навуковым і літаратурным сувязям. А ўсе шматлікія падарожжы па свеце былі звязаныя менавіта з беларушчынай. Нездарма Адам Восіпавіч стаў прэзідэнтам Міжнароднай арганізацыі беларусістаў, старшынёй мемарыяльнай камісіі Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшынёй камісіі "Вяртанне" Беларускага фонду культуры.

Але акрамя гэткай прасторавай універсальнасці, асоба Адама Мальдзіса валодае універсальнасцю часовай. Не толькі ў васемнацатае стагоддзе падарожнічае яго нястрымная дапытлівасць. Даследаванні ім беларускай літаратуры даўніх часоў дазволіла закрыць шмат якія "белыя плямы" ў яе гісторыі.



Мы віншваем Адама Восіпавіча Мальдзіса з юбілеем. Няхай яшчэ не аднойчы грывнуць гасці "Віват!" за яго сталом, няхай не аднойчы разгорне чытач з неярпліваасцю новую кнігу Адама Мальдзіса, няхай не аднойчы шырымі воплескамі паважаная аўдыторыя аддзячыць за цікавае выступленне. У галерэі партрэтаў-парсунаў, якія вызначаюць аблічча нашага часу, безумоўна, партрэт нашага шляхетнага юбіляра — а слоўца "шляхетны" так і напрошваецца! — займае пачэснае месца.

Л. Р.

СІНДРОМ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)

Чарнавалосы засмяяўся:
— Яна не ўбачыць нават у падзорную трубу. Адсюль да Азербайджана, ведаеце, колькі кіламетраў?

— Да Азербайджана? — роблена здзівілася Зоя. — А Шамсадзін казаў, што яна пайшла да суседзяў.

— Да якіх суседзяў! — зноў засмяяўся чарнавалосы. — Мы тут у камандзір...

Ён не паспеў дагаварыць, бо ледзь не ўпаў ад штуршка, якім узагародзіў яго Шамсадзін. Доўгім позіркам ён паглядзеў на Шамсадзіна і нешта сказаў яму на незнаёмай (відаць, азербайджанскай) мове. Шамсадзін устаў, і яны выйшлі на веранду.

Які прыслухоўвалася Зоя да гамонкі між імі, але ёй удалося пачуць толькі некалькі слоў: "студэнткі", "непрыемнасьці мала?", "я пайшоў". Пачуўся бразгат клямак і таропкія крокі, якія неўзабаве сціхлі.

— У Аліка нечакана з'явілася пільная справа. І ён, на жаль, не можа падтрымаць нашу кампанію, — аб'явіў, вярнуўшыся, Шамсадзін. — Ну што ж, давайце, як у класіка, "напоўнім бокалы, содвінем іх разам". Вып'ем, дзяўчаты, за вашу прыгажосць, за любоў і ўзаемаразуменне.

Ён залпам выпіў віно. Прышчаты — таксама. Зоя з Тамарай толькі прыгубілі, а Райка... "Яна што — здурнела?" — падумала Зоя, убачыўшы напалову пустую Раіну шклянку. — Ап'янее ж. І калі яна паспела выпіць тое віно?"

А Раі, відаць, і сапраўды ўдарыў у галаву хмель, бо яна толькі нека па-дурному хіхікала, калі Шамсадзінава рука легла ёй на плячо, спаўзла да грудзей, а потым пачала пагладжаць яе загарэлае калена.

Прышчаты зыркаў савінымі вачыма то на Тамару, то на Зою: відаць, яшчэ не вырашыў, каго зрабіць аб'ектам сваёй увагі. Нарэшце пераставіў сваю табуэртку бліжэй да Тамары і аблапаў яе.

Тамара ірванулася з ягоных рук, але, сустраўшы ўпраздальны (і зусім цвярозны!) Раіна позірк, сціхла і, хаваючы агіду, пакарліва прымала грубая залічанкі прышчатага. Той, падмануты робленай Тамарынай прыязнасцю, зноў наліў поўную шклянкі.

Шамсадзін першы ўстаў з-за стала:
— Ну, а цяпер, мае харошыя, нам пара бай-бай.

Ён абняў Раю за талію і памкнуўся весці яе ў суседні пакой. Рая аддана прыхнула да ягонага пляча і штосьці зашаптала яму на вуха. Услых дадала: "І памяцца".

Шамсадзін пабляжліва ўсміхнуўся:

— Ну давайце. Толькі хуценька. І па чарзе.

Рая капрызліва скрывілася:

— Шамсандзінчык, міленькі, адной стра-

а-ашна.

— Добра. Ідзіце ўдваіх. Вунь з Тамарою.

— А Зоя? Ёй таксама трэба.

— А Зоя потым. Пасля вас.

Перад тым, як выйсці, Рая ўхітрылася шапнуць Зоі:

— Трэба ўцякаць. Счакай крыху і выходзь. Прыдумай што-небудзь. Сустрэнемся на трамвайным прыпынку.

Проз колькі хвілін Зоя "спахапілася":

— Ой, яны руніць не ўзялі. Занясу.

— Куды? — спыніў яе прышчаты. — Сядзь. Я сам занясу.

Ён сашмаргнуў з вешалкі бруднаваты ручнік, выйшаў у двор. Неўзабаве за вокнамі пачулася ляянка, і прышчаты раз'юшана ўляцеў у хату:

— Яны збеглі! Збеглі, сучкі! А ўсё ты! "Шамсадзінчык, мілы!" Развесіў вушы, расціраў іх! Але — няхай! У нас вунь гэтая лялька засталася.

Ён падскоўчыў да Зоі, сарваў з яе лёгкі паркалёвы сарафанчык і, наблізіўшы да яе свай брыдкі твар, здэкліва ашчэрыўся:

— Твае сяброўкі прасілі перадаць, каб ты разлічылася за іх.

...Зоя крычала, плакала, прасілася, але ўсё было дарэмна. Двое азвэрзлых самцоў усю ноч здэквалялі з яе, даючы поўную свабоду сваёй мязготнай фантазіі. Асабліва стараўся прышчаты, спаталаяючы сваю жывёльную жарсць...

Яна думала, што не скончыцца гэтая жудасная ноч. Яна думала, што памрэ ці звар'яе. Але — скончылася і ноч, і сама яна. Не памерла і не звар'яцела. Ды толькі доўгі час пасля таго памкненне нават сімпатычнага ёй мужчыны абняць ці пацалаваць яе абуджала ў ёй пачуццё жаху і гідлівасці...

Усё страхі і сумненні сёння — у мінулым. Сёння Зоя — самая шчаслівая ў свеце жанчына, таму што побач з ёю любы, доўгачаканы і жаданы чалавек — яе Аляксеі,

яе Алёша.

Праўда, яна ўсё ж трошчкі хвалюецца: ці спадабаецца яна сваім будучым родзічам? Перад дарогай Зоя ўсё свае строі перабрала-перамерала, прычоску прыгожую зрабіла. А ўсё роўна хвалюецца. Няхай бы той брат не сустракаў іх на вакзале, а чакаў дома.

Але Зоі не пашанцавала: поезд яшчэ не спыніўся, як Аляксеі, прытуліўшыся да акна, махнуў рукою: брат быў на пероне. Не паспеў Аляксеі выйсці з вагона, як да яго кінуўся высокі хударлявы мужчына з залысінамі на светлавалосай галаве. Ён схопіў Аляксея ў абдымкі і мо цэлую хвіліну не адпуская ад сябе.

— Ну хопіць, Лерык, хопіць, — вызвалючыся з братавых рук, усміхнуўся Аляксеі. — Зірні лепш, якую красуню я абраў сабе ў жанкі. А гэты, Зюечка, "тыпус" і ёсць мой самы любімы і адзіны браток мой Валера.

— Ну-ну, шануюная нявестка, пакажыся! — весела ўсклікнуў "браток Валера" і схіліўся, каб пацалаваць Зоіну руку. — Вельмі прыемна пазнаёміцца.

"І мне", — хацела сказаць Зоя, узнімаючы вочы на Аляксеява брата, але...

Гарчае полымя шуганула ёй у твар, а сэрца апынулася недзе каля горла: жоўтыя савіныя вочы, тонкія вусны на шэрым твары! Прышчаты зніклі, засталіся толькі маленькія сіняватыя ямічкі-шрамы, але гэта быў ён — прышчаты!

— Што з табою, Зюечка? — устрывожыўся Аляксеі. — Табе блага?

— Не, не, гэта я так... Я зараз. Мне трэба на хвіліначку адыцца. Я зараз, — адзвервяльнымі вуснамі прамовіла Зоя, — ты пакарай, я зараз...

— Ага, ды нявестка наша, відаць, наследніка чакае! — гуліва падмігнуўшы Аляксею, прамовіў брат. — Ты не хвалойся. У іхнім стане такое бывае. Не хвалойся. Звычайная справа...

...Зоя хадзіла па вуліцах незнаёмага горада, у якім была ўпершыню ў сваім жыцці, а ёй здавалася, што яна зноў трапіла ў ТОЙ горад і зноў наперадзе ТАЯ ноч.

Яна ўсё ішла і ішла, а перад вачыма крыўлялася, скалілі зубы агідныя мужчынскія твары, і ўсё, УСЕ яны былі як дзве кроплі вады падобныя адзін да аднаго — нахабныя, пажадлівыя і ненавісныя...

Лёс Беларусі ў XIX стагоддзі склаўся так, што многія лепшыя яе сыны былі вымушаны працаваць на карысьць іншых народаў, іншых краін. Сярод іх і наш зямляк Ігнат Іпалітавіч Дамейка, які стаў сусветна вядомым вучоным, пакінуў прыкметны след у самых розных галінах чалавечых ведаў: мінералогіі і фізіцы, хіміі і металургіі, геаграфіі і батаніцы, геалогіі і педагогіцы, этнаграфіі і заалогіі. Ігнат Дамейка нарадзіўся 31 ліпеня 1802 года ў сям'і Іпаліта і Караліны Дамейкаў у вёсцы Мядзвядка. У сям'і старшыні Навагрудскага земскага суда раслі тры сыны і дзве дачкі. Маці Караліна была з роду Анцутаў. Дзеці выхоўваліся ў атмасферы глыбокай рэлігійнасці і павагі да простых людзей, любові да ведаў і кнігі. Яны гаварылі на польскай і беларускай мовах, маглі весці гутарку на бытавыя тэмы і па-французску. Як сцявяджае Адам Мальдзіс, Ігнат вельмі любіў слухаць народныя казкі, якія па вечарах расказвала старая прыгонная Тадора. Ад яе ён і навучыўся гаварыць на беларускай мове. Хлопчык з дзіцячых год вылучаўся дапытлівым розумам і добрай памяццю. У сем гадоў Ігнат страціў бацьку. На дапамогу Ігнатавай маці прыйшлі Іпалітавы браты Ігнат і Юзаф. У 1809 годзе сямігадовага Ігната забраў на выхаванне бацькаў брат, таксама Ігнат, якому належаў у Лідскім павеце маёнтак Жыбуртоўшчына. Ён

якая потым была ўвекавечана Міцкевічам у яго эпапеі "Пан Тадэвуш" (сцэна дуэлі паміж Дамейкам і Давейкам). У адной з такіх паездкаў Дамейка пазнаёміў Міцкевіча са сваёй стрыечнай сястрой Марыляй Верашчака. Звычайнае сяброўства хутка перарасло ў страснае пацуду, трагічнае ў сваім выходзе: Міцкевіч не быў такі багаты, каб Верашчакі адважыліся аддаць за яго сваю дачку. І Марыля стала жонкай Путкамера.

Вясной 1821 года маці Ігната Дамейкі атрымлівае ў спадчыну маёнтак свайго брата Станіслава Анцуты Сачыўкі каля Крашына з усёй рухомасцю. Гаспадаром маёнтка яна хацела бачыць свайго сына Ігната. Хлопец, вядома ж, не раз прыязджаў з Вільні ў Сачыўкі, дапамагаў маці гаспадарыць, але назаўсёды пакінуць вучобу не мог. У 1822 годзе Дамейка закончыў універсітэт, аднак не спяшаўся з ім развітацца. Яму хацелася глыбей вывучыць гісторыю, літаратуру. Ён ужо добра ведаў французскую і англійскую мовы, вывучаў яшчэ і нямецкую і латынь. Хацелася таксама пазнаёміцца з гісторыяй архітэктуры, з геадэзіяй. Акрамя таго, затрымліваў хлопца ва ўніверсітэце ў Вільні і абавязкі ў таварыстве філісматы, куды яго ахвотна прынялі старэйшыя сябры, відаць, не без падтрымкі былога "дарэктара" Ануфрыя Петрашкевіча.

закрыты, паліцыя сачыла за кожным яго крокам. Але Дамейка, гонар універсітэцкіх прафесараў, не губляе прысутнасці духу. Жыццё ў глушы было нялёгкім. Ігнат заняўся сельскай гаспадаркай. Гэта дазволіла яму лепш пазнаёміцца з жажлівымі ўмовамі жыцця прыгонных сялян, паглыбіць веданне беларускай мовы, засвоенай яшчэ ў дзяцінстве. Ён адкрыў у сваім маёнтку Заполле сельскую школу, зменшыў паншчыну настолькі, наколькі дазвалялі тагачасныя законы.

Часам з суседзямі ездзіў на паляванне, наведваў у Бальценіках сваю стрыечную сястру Марылю Верашчака, у якую быў закаханы Адам Міцкевіч. У Жыбуртоўшчыне наведваў дзядзьку Ігната, заглядваў да сястры ў вёску Далматаўшчына.

У Заполлі пад неаслабным паліцэйскім вокам гаспадарыў Ігнат Дамейка цэлыя шэсць гадоў. Невядома, колькі б яшчэ доўжылася гэта, хай і непакуплівая, ссылка, калі б не паўстанне 1830-1831 гадоў у Польшчы і на Беларусі, у якім Дамейка прыняў актыўны ўдзел.

Разам з іншымі мясцовымі патрыётамі непадалёку ад Ліды Дамейка далучыўся да арміі генерала Ізідара Адама Хлапоўскага і ў яе радах змагаўся супраць царскага самаўладдзя.

Адама Міцкевіча, дапамог сябру ў выданні пазмы "Пан Тадэвуш" — вечарамі ён дапамагаў Міцкевічу перапісваць начыста яго геніяльнага "Пана Тадэвуша". За гэта пазт падарыў яму першы экзэмпляр пазмы.

Парыж, гэты важны цэнтр еўрапейскай культуры, у пару знаходжання ў ім Ігната Дамейкі перажываў росквіт прыродазнаўства. І гэта ў поўнай меры скарыстоўвае наш "літоўскі" прыродазнавец, мінералог. Каб удасканаліць свае веды ў выбраннай мінералогіі, Ігнат Дамейка паступае ў Горную школу, зноў садзіцца на студэнцкую лаву. За тры гады ён прайшоў увесь курс навучання, скончыўшы школу ў 1837 годзе з вялікім багажом ведаў і дыпламам спецыяліста ў руках.

Дамейка не раз звяртаўся ў думках на радзіму, але ў жыцці гэта было нерэальна, бо там яго чакала турма. Ён шукае, дзе прымяніць свае веды — для практыкі ў горнай справе на поўдні Францыі, працаваў у Эльзасе, але ўсё гэта было не тое. На пастаянную працу Дамейку запрашаюць у Эльзас, дзе ён знайшоў багатыя паклады жалезнай руды. Яму даручаюць арганізацыю яе выплаўкі, за што абяцаюць добрыя заробкі, але перспектыва звязець сваё жыццё з прамысловасцю ў чужой краіне не надта цешыць вольналюбівлага "ліцвіна". Дапамог выпадак. Якім час Ігнат

Чылійскі беларус Ігнат Дамейка



Герб Дамейкаў — Дангель

меў агранамічную адукацыю і прывучаў малага Ігната гаспадарыць на зямлі. Дзядзька Юзаф, які таксама жыў у Жыбуртоўшчыне, некалі скончыў горную школу ў Фрайбергу (Нямеччына) і меў у сваім доме немалую калекцыю мінералаў і прыродазнаўчых кніг. Ён быў адным з вучняў заснавальніка геалагічнай навукі — знакамітага прафесара Абрама Готлаба Вернера. Дзядзька Юзаф хацеў зацікавіць малага Ігната канкрэтнымі навукамі і ў першую чаргу сваёй любімай мінералогіяй. Расказы дзядзькі аб дзіўных скалах і камянях Саксоніі зрабілі вялікае ўражанне на Ігната і, відавочна, паўплывалі на выбар прафесіі. У 1812 годзе юнак паступіў у трэці клас піярскай школы ў Шчучыне, у якой шмат увагі ўдзялялася прыродазнаўчым навукам, бо школьную праграму складалі тут былыя яе выкладчык, вядомы мінералог і батанік Станіслаў Баніфацы Юндзіл. У школе быў мінералагічны музей, багатая бібліятэка. Вучні былі пад апекай губернераў, ці "дарэктараў". Такім "дарэктарам" у Ігната быў будучы пазт-філімат Ануфрыя Петрашкевіч, дарчы, таксама схільны да прыродазнаўства. Добры ўплыў аказаў на Ігната і выкладчык ксёндз-піяр Львовіч. У чатырнаццаць гадоў Ігнат Дамейка закончыў Шчучынскую піярскую школу і стаў студэнтам прыродазнаўчага аддзялення фізіка-матэматычнага факультэта Віленскага ўніверсітэта, дзе з цікавасцю вывучаў біялогію, хімію, матэматыку. Адначасова наведваў лекцыі прафесараў літаратуры і гісторыі. Сярод выхаванцаў універсітэта таго часу можна назваць Яна Чачота, Тамаша Зана, Адама Міцкевіча. У хуткім часе Міцкевіч і Дамейка пазнаёміліся (у далейшым гэта знаёмства перарасло ў дружбу). Праз пэўны час (у 1819 годзе) Ігнат стаў членам тайнага таварыства філіматаў, дзе атрымаў канспіратыўнае імя Жэгота. Гэта студэнцкае згуртаванне ўзнікла ў 1817 годзе і напачатку ставіла перад сабою выключна асветніцкія мэты. У таварыстве філіматаў Ігнат загадваў касай самадапамогі і вёў заняткі па фізічнай геаграфіі. У малаўнічых ваколіцах Вільні філіматы збіраліся на тайныя сходкі часта выезджалі ў вёску Мядзвядку,

У 1823 годзе Ігнат абараняе навуковую працу па матэматыцы.

Прышла пара ўладкоўвацца на работу. Вядома, маладога хлопца вабіў да сябе горад, дзе ён мог знайсці як спецыяліст добрую работу. Але перамагла "агітацыя" дзядзькі Ігната заняцца гаспадаркай на вёсцы. Паколькі ў Сачыўках, дзе жыла маці, гаспадарыў цяпер муж сястры, Ігнату Дамейку аддавалі ў валоданне маёнтак Заполле ў Лідскім павеце. З дыпламам магістра філасофіі Ігнат пераязджае ў Заполле, дзе ў той час было 30 хат і некалькі соцень дзесяцін урадлівых зямель і сенажаці. Панская сядзіба ляжала каля тракта Гродна — Вільня. Спакойна пажыць Ігнату Дамейку тут давялося толькі некалькі месяцаў. Дваццацігадовы Жэгота з цікавасцю і маладым запалам узяўся за гаспадаранне, зрабіў нават вядомым "ва ўсёй Літве эканомам", як адзначана ў III частцы "Дзядоў" Адама Міцкевіча.

У 1823 годзе царскім уладам удалося натрапіць на след тайных арганізацый, цесна звязаных з будучымі дэкабрыстамі. У Вільню прыехаў сенатар Навасельцаў, які ўзначаліў арышт і допыты. У турмы было кінута больш ста юнакоў. Калі пачалося следства па справе філарэтаў (аматараў ведаў і навукі) і філіматаў (аматараў мудрасці і дабрачыннасці), камісія дэведзавалася і пра ўдзел Ігната Дамейкі ў тайным згуртаванні моладзі. У лістападзе 1823 года яго арыштоўваюць у Заполлі, дастаўляюць у Вільню ў базылянскі кляштар. Камеры Міцкевіча і Дамейкі аказаліся побач.

Філіматаў прыгаварылі да высылкі. Ігнату Дамейку пашанцавала: яго не выслалі за межы Беларусі. Пазбегнуць высылкі ў "аддаленыя губерні Расіі" дапамаглі яму ўплывовыя дзядзькі. Улады пакуль што задаволіліся толькі высылкай "змоўшчыка" на вёску, у яго ж Заполле, пад нагляд паліцыі і без права працаваць у дзяржаўных установах.

24 кастрычніка 1824 года Ігнат Дамейка развітаўся ў Вільні з Адамам Міцкевічам і сябрамі-філіматамі, якіх саслалі ў далёкія губерні Расіі, а сам паехаў у Заполле.

Шлях да грамадскай дзейнасці быў наглуха

з чэрвеня 1831 года Ігнат Дамейка з паўстанцкім атрадам генерала Ізідара Адама Хлапоўскага ўвайшоў у Ліды. Камандант лідскага гарнізона Юльян Міхалоўскі загадаў здаць горад без бою. Салдат раззброілі і адпусцілі. Паручнік Міхалоўскі далучыўся да паўстанцаў. 5 чэрвеня 1831 года атрад Хлапоўскага пакінуў Ліды і накіраваўся ў Вільню. Ігнату Дамейку прысвоілі афіцэрскае званне і прызначылі ад'ютантам камандзіра пяхотнага палка.

18 чэрвеня 1831 года генерал Хлапоўскі далучыўся да дванаццацітысячнага атрада генерала А. Гелгуца. Назайтра аб'яднаныя паўстанцы сілы спрабавалі заняць Вільню, але пацярпелі паражэнне. Неўзабаве вялікія страты панеслі паўстанцы і пры бітве каля Шаўляя. Яшчэ тры тыдні з баямі часці Хлапоўскага і Гелгута адступалі. Пасля паражэння паўстання Ігнат Дамейка разам з сябрамі вымушаны быў эміграваць. 12 — 14 ліпеня 1831 года 6800 чалавек з 27 гарматамі перайшлі граніцу Прусіі непадалёку Круляўца і былі інтэрніраваны прускімі уладамі. Апынуўся ў Прусіі і Ігнат Дамейка з верным яму слугой Лукашом. Перад пераходам граніцы генерал Хлапоўскі прысвоіў усім афіцэрам чарговае званне. Ігнат Дамейка стаў паручнікам. Больш за паўгода Ігнат Дамейка правёў у лагеры для інтэрніраваных.


Пасля разгрому паўстання ўцалелыя яго ўдзельнікі падаюць у сталіцу Саксоніі Дрэздэн, які даў часовы рытулак перад ад'ездам далей на Запад. Немцы, верныя саюзнікі рускага цара, прапанавалі інтэрніраваным, хто хоча вярнуцца на радзіму, падпісаць просьбу аб амністыі, даць абяцанне не прымаць удзелу ні ў якой барацьбе супраць царызму. Хто не згаджаўся і меў грошы, мог атрымаць пашпарт і нязначную грашовую дапамогу для выезду ў Францыю. Пачаліся гады эміграцыі. Да канца жыцця.

3 студзеня 1832 года Ігнат Дамейка атрымаў пашпарт, а праз два дні накіраваўся ў Дрэздэн. Прыйшоўшы развітацца з Лукашом, які з дакументам, дзе была просьба аб амністыі, накіраваўся пешшу ў Заполле з пісьмом да дзядзькі Ігната.

У лютым 1832 года Ігнат Дамейка быў ужо ў Дрэздэне. Пасля васьмігадовай разлукі ён сустрэўся тут з Адамам Міцкевічам. Пад канец чэрвеня 1832 года Ігнату Дамейку і Адаму Міцкевічу быў уручаны афіцыйны загад пакінуць Саксонію і 1 жніўня 1832 года выгнаннікі былі ўжо ў Парыжы, дзе Ігнат Дамейка пражыў больш за пяць гадоў. Жыў там Дамейка з Міцкевічам у адным з недарагіх гатэляў, потым сябры знайшлі прыватныя кватэры. У Парыжы ў той час сабралася мноства былых паўстанцаў. Усе яны спадзяваліся хутка вярнуцца на радзіму, каб працягнуць барацьбу з царызмам. У Парыжы Ігнат Дамейка апынуўся ў самым цэнтры польска-беларуска-літоўскага эмігранцкага руху. Ён часта выступаў на мітынгх з палымі правамі, заклікаючы працягнуць барацьбу з царызмам, зблізіўся з такімі выдатнымі дзеячамі эміграцыі, як былы прафесар Віленскага ўніверсітэта Іахім Лявель. Адным з бліжэйшых сяброў Дамейкі стаў ураджэнец Слонімшчыны Міхал Валовіч, які ў 1833 годзе нелегальна вярнуўся ў Беларусь, спрабаваў тут узяць сялянскае паўстанне і быў за гэта павешаны ў Гродне.

Мэтанакіраваны і поўны энергіі, Дамейка ў сваіх лістах на радзіму піша, што марна шукае суцяшэння ў кнігах і навуках. У лістападзе 1833 года ён разам з Міцкевічам і іншымі эмігрантамі падпісаў зварот да былых паўстанцаў, у якім засцерагаў іх ад непрудуманых і паспешных дзеянняў.

У Парыжы Дамейка быў сведкам на вяселлі



Маёнтак Мядзвядка напрыканцы XIX стагоддзя

Дамейка атрымаў з Парыжа пісьмо ад Адама Міцкевіча, якое стала паваротным пунктам у яго жыцці: "Мілы Жэгота! Я вельмі рады, што ты нарэшце знайшоў сваю руду... Але ці ведаеш ты, што цябе чакаюць амерыканскія капальні? Быў якраз сёння ў мяне паляк Ястжэмскі, які сустракаўся з французам Дуфрано. Хто такі гэты Дуфрано, я не ведаю. Але ён сказаў, што ёсць для цябе месца ў Чылі, дзе ты станеш прафесарам хіміі і мінералогіі, дадуць табе грошы на дарогу і зарплату тры тысячы даляраў. Ястжэмскі кажа, што гэта будзе 15 тысяч франкаў. Выезд у кастрычніку. Так што пішы Дуфрано і даведвайся пра падрабязнасці". Потым у сваіх нататках, расказаваючы пра тое, як успрыняў пісьмо сябра, Дамейка піша: "Я ажыў. Ажылі і мае дзіцячыя мары пра далёкія вандраванні. Нядоўга думаючы, я напісаў, што згодны". Што жа да Адама Міцкевіча, то хоць ён і знайшоў гэтае месца для сябра, сам быў вельмі засмучаны расставаннем з ім. 29 студзеня 1838 года ён піша Г. Кайсевичу: "Я ў смутку, бо трыч Дамейку, старога і правяранага сябра. Бог ведае, калі яго яшчэ ўбачу". Трывога Адама Міцкевіча была недарэчна: сябры ўжо ніколі пасля не сустракаліся. Усхваляваным было і само развітанне Дамейкі ў доме Міцкевічаў, куды ён завітаў перад ад'ездам. Маленькая Адамава дачка Марыня, як заўсёды, падараслася Дамейку на рукі — яна не ведала, што добры дзядзька гушкае яе апошні раз.

9 лютага 1838 года акіянска брыг "Стэй" выйшаў з Лондана і ўзяў курс на Канарскія астравы, каб скіраваць потым праз Атлантычны акіян да берагоў Паўднёвай Амерыкі. Згодна з пагадненнем Ігнат Дамейка павінен быў працаваць у Чылі шэсць гадоў. Малады вучоны не падазраваў, што яго прабыванне ў далёкай краіне зацягнецца на 46 год, і што Чылі стане для яго другой радзімай, не прадбачыў, якую ролю яму даядзедзеца сыграць у развіцці гэтага краю. Аднастайнае марское падарожжа змянілася коннай вандроўкай праз аргенцінскія стэпы, нялёгкай пераправай цераз хрыбты Андаў. Са шматлікімі перапынкамі, перасадкамі І. Дамейка дабіраецца да сталіцы Аргенціны Буэнас-Айрэса. Далей можна было рухацца толькі па сушы. Трэба было спяшацца, бо набліжалася зіма, і ўзнікала небяспека пакрыцця снегам перавалаў праз Анды. Дамейка са сваім спадарожнікам (прадстаўніком Чылі Карлам Ламбертам) накіраваўся конна праз пампасы (паўднёва-амерыканскія стэпы). Ім даводзілася перапраўляцца праз рэкі, начаваць на паштовых станцыях у хатках, складзеных з неабпаленай цэгля або зямлі. Неаднойчы дахам для нашай зямляка служыла зорнае неба. Аднак, нягледзячы на ўсе цяжкасці, Ігнат не забываўся пра навуку — збіраў на дарозе мінералы, апісваў геалагічную будову глебы. У пустынях і стэпах падарожніка мучылі смага і спека, у дрэмучых лясах трывожлівы індзейскія плямёны атыподаў (так называлі тады дзікіх жыхароў супрацьлеглага паўшар'я), у гарах засыпаў снег, пагражалі абвалы. Але нястомны адкрывальнік ехаў наперад. І вось за перавалам у стромкіх Андах ён сустрэў першых чылійцаў — жыхароў маладой тады паўднёваамерыканскай рэспублікі, якая толькі ў 1818 годзе вызвалілася ад прыгнёту еўрапейскіх каланізатараў. Гэта былі пераважна нашчадкі мясцовых індзейцаў.

(Працяг на стар. 14 — 15)

ВЯДОМЫ ПЕДАГОГ І ВУЧОНЫ,
КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ВЕРА
БАРЫСАЎНА ХАЦКЕВІЧ НЯДАЎНА
АДЗНАЧЫЛА СВОЙ 75-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ.



Усё сваё жыццё Вера Барысаўна шчыравала на ніве нацыянальнай адукацыі, яна супрычынілася да падрыхтоўкі кваліфікаваных спецыялістаў з краін Блізкага Усходу, з якімі ў нашай дзяржаве наладжваюцца ўсё больш трывалыя эканамічныя сувязі.

Вера Барысаўна нарадзілася ў сялянскай сям'і народных умельцаў і майстроў сваёй справы. Дзед па бацькоўскай лініі Даніла Сямёнавіч Хацкевіч быў вядомым на ўсю Барысаўшчыну старалом, цесляй, адмыслова мог склаці любую печ. Бацька, Барыс Данілавіч, з 14-гадовага ўзросту шыў па вёсках світкі і кажухі. Зграбны і працавіты хлопец не заставаўся па-за ўвагай мясцовых дзяўчат. Абраў ён сабе ў жонкі здатную да любой працы Соф'ю Андрэеўну Дземянцей. Выходзячы замуж, яна здзівіла ўсю мужаву радню ў вёсцы Ратуціны, прывёзшы ў пасаж вясільны куфар з надзвычай прыгожымі саматканымі поцілкімі, вышыванкамі, ручнікамі, аздобленымі цудоўнымі карункамі, вопраткай — і ўсё гэта было зроблена яе рукамі. А якая красуня была дзяўчына! Мусіць, пра такіх беларусачкаў пісаў Янка Купала:

На беларускую дзяўчыну,
Калі тут прадуў ёй аддаць,
Ніхто йшчэ каменем не кинуў
І не паважэцца кідаць.

Маці Веры Барысаўны, Соф'я Андрэеўна, дапамагала бацькам і ў полі, і дома, выгадала чатырох малодшых братоў і сястру, якія сталі паважанымі людзьмі і перабраліся ў Маскву. І ці не бабуліныя ручнікі і вышыванкі яшчэ з дзяцінства ўразілі спадкаемцаў, абудзілі ў іх сэрцах іскіненне да прыгожых. Невыпадкова сын Веры Барысаўны — Юрый Піскун і яе ўнучкі Вольга, Соф'я і Валянціна сталі прафесійнымі мастакамі.

Усе родныя Веры Хацкевіч, ды і яна сама, падчас Вялікай Айчыннай вайны не проста чакалі перамогі, а набліжалі яе, як магі. Бацька загінуў ва Усходняй Прусіі 14 красавіка 1945 года, старэйшая сястра Надзея была медсястрой у партызанскім атрадзе ў раёне возера Палік. З 1944 па 1947 год Веру Хацкевіч вучылася ў Барысаўскім педвучылішчы, а пасляхова яго закончыўшы, стала студэнткай філалагічнага факультэта БДУ. Пасля атрымання дыплама ў 1952 годзе паступіла ў аспірантуру, праз чатыры гады абараніла кандыдацкую дысертацыю па праблеме словаўтварэння ў сучаснай беларускай мове. Працоўны стаж Веры Барысаўны большы за паўстагоддзе! Спачатку працавала ў Белдзяржуніверсітэце, потым 10 гадоў у Навукова-даследчым інстытуце педагогікі Міністэрства асветы БССР на пасадзе старшага навуковага супрацоўніка, далей — Мінскі інстытут культуры, Беларуска дзяржаўная акадэмія фізічнай культуры.

Усё сваё жыццё Вера Барысаўна аддала справе выхавання і навучання Чалавека. Багаты спектр навуковых праблем, што распрацаваны і даследаваны Верай Хацкевіч, шырока прадстаўлены ў шэрагу навуковых прац па надзвычай актуальных праблемах — фарміраванне культуры моўных зносін, вывучэнне роднай і замежных моў і інш. Вось толькі пералік некаторых публікацый Веры Барысаўны: "Культура мовы ў дзяцей"; "Фразеалагічныя багачы народнай мовы"; "Вучэбныя тэксты па беларускай мове як сродак этычнага і эстэтычнага выхавання студэнтаў"; "Матэрыялы і метадыка выкладання беларускай мовы ў АФВІС"; "Мастацкія асаблівасці і мова "Песень заходніх славян А. Пушкіна"; "Метафары ў сучаснай беларускай мове"; "Катэгорыі роду назойніка ў рускай і арабскай мовах" і інш.

Апантанасць навуковай дзейнасцю, зацікаўленасць і штодзённая праца над павышэннем свайго прафесійнага ўзроўню дазваляе Веры Барысаўне творча падыходзіць не толькі да даследчыцкай, але і да выкладчыцкай дзейнасці. Яна і зараз вучыць беларускіх студэнтаў і студэнтаў-замежнікаў. Паспех гэтай працы ў многім абумоўлены тым, што сама Вера Барысаўна добра валодае арабскай мовай. Яе навукова вывераная, грунтоўная метадыка выкладання моў абуджае ў студэнтаў з Блізкага Усходу цікавасць і жаданне актыўна карыстацца беларускай і рускай мовамі.

У юбілейныя дні мы цэпля і сардэчна вітаем дарагога Веру Барысаўну Хацкевіч — чалавека і настаўніка, які шчодра аддаў свой багаты дар сэрца шматлікім пакаленням выхаванцаў. Хай ёй добра пачуваецца і светла думаецца, а творчая дзейнасць прыносіць і надалей радасць і асалоду.

Таццяна САВЕЛЬЕВА,
Валянціна УДАВІЧЭНКА,
Людміла ЦТОВА, навуковыя супрацоўнікі
Навукова-метадычнай установы "Нацыянальны
інстытут адукацыі" Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.

Чылійскі беларус Ігнат Дамейка

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13)

Свабодалюбівыя, яны стагоддзямі змагаліся супраць іспанскіх захопнікаў і выстаялі ў няроўнай барацьбе. З цікавасцю прыглядаўся Дамейка да стракатай вопраткі чылійцаў, пашытай з грубых шарсцяных тканін, да каларытных нацыянальных танцаў і гульні.

З вялікай цяжкасцю караван пераадолеў Анды, і Дамейка нарэшце апынуўся ў Какімба. З Францыі да новага месца працы ён дабраўся некалькі месяцаў.

Генерал Алдунац, які кіраваў правінцыяй Какімба, прыняў яго вельмі зычліва і паабяцаў, што да верасня, калі павінны будучы пачацца заняткі, будзе і будынак лабараторыі.

Наш зямляк наладжвае свой быт, з дапамогай вучняў будзе памяшканне для лабараторыі, чытае ім лекцыі на іспанскай мове (ён вывучыў яе ў дарозе за тры месяцы). Акрамя таго, рыхтуецца са сваімі вучнямі да экспедыцыі ў горы. У час гэтых вандровак нястомны вучоны адкрыў некалькі радовішчаў карысных выкапняў — серабра, медзі, золата, вугалю. Яму ж належыць і адкрыццё сусветна вядомых у той час радовішчаў салетры.

Дамейка распрацаваў арыгінальную метадыку навучання, сутнасць якой у практычным замацаванні ведаў, у паступовым і трывалым засвойванні вучнямі асноўных паняццяў і законаў хіміі, фізікі, геалогіі.

Вучні Дамейкі навучыліся карыстацца неабходнымі прыборамі, аналізаваць любую руду, выпальваць металы, а трое, пасля вучобы ў Парыжы, гатовы замяніць свайго выкладчыка.

Шмат падарожжаў зрабіў Ігнат Дамейка.

То на кані, то пехатой ён забіраўся ў самыя аддаленыя куткі краіны. Яго маршруты пралагалі ад перуанскай мяжы на поўначы да Вогненнай Зямлі на поўдні. Ён першым з вучоных склаў падрабязную карту распрацовак каменнага вугалю ў Кансепсіене, першым вызначыў характар медных руд у Чыкікамаце і Патрыарыльеса. У сваіх падарожжах па Чылі Ігнат Дамейка цікавіцца не толькі карыснымі выкапнямі ды мінераламі гэтай горнай краіны, усімі яе прыроднымі багаццямі, але жыццём яе насельнікаў, побытам рабочых у капальнях і асабліва з каранымі жыхарамі Паўднёвай Амерыкі — індзейцамі, іх традыцыйнай культуры. У снежні 1844 года беларускі выгнаннік наладжвае заманлівае для яго падарожжа на поўдзень Чылі — у краіну свабодалюбівых індзейцаў, якія 300 гадоў адстойвалі сваю незалежнасць, мужа замагаючыся з іспанскімі каланістамі. Па матэрыялах падарожжа І. Дамейка напісаў і апублікаваў у 1846 годзе на іспанскай мове ў Какімба кнігу "Араўканія і яе жыхары".

Кніга была зычліва прынятая чылійскім грамадствам, хоць наш зямляк, праўнік заваёў і каланіялізму, папракаў чылійцаў за варожасць да малучэ. Урад рэспублікі таксама прыслухаўся да голасу аўтарытэтнага чужаземца ды адмовіўся ад намеру заваяваць Араўканію. Грамадзянская мужнасць Ігната Дамейкі выратавала ад гібель тысячы маладых чылійцаў. Кніга была перакладзена на многія іншыя мовы, у 1860 годзе перавыдадзена ў Вільні, у друкарні Юзафа Завадскага. Пераклаў яе з іспанскай на польскую мову Ян Замастоўскі, карэспандэнт "Газеты Варшаўскай" у Парыжы. Кніга распаўсюджвалася на Беларусі і ў Літве. Дамейка многа часу аддае практычнай рабоце па вывучэнню прыродных багаццяў Чылі, пустыні Атакама і суседніх тэрыторый. Шэсць разоў пераскакаў Дамейка найвышэйшыя горныя ланцуг Паўднёвай Амерыкі — Анды, знайшоў там юрскія адклады, даказаў, што гліны Чылі і Бразіліі — траціннага паходжання. Ён адкрыў і даследаваў багатыя залежы медных руд і каменнага вугалю ў Чылі, зрабіў фізіка-геаграфічнае апісанне паўднёвай часткі Чылі — Араўканіі, першы арганізаваў у Чылі здабычу каменнага вугалю.

Незаўважна прайшоў час, калі закончыўся тэрмін працы Ігната Дамейкі ў Какімба. Вучоны мог цяпер спакойна вяртацца дадому. Але дарога на радзіму яму ўсё яшчэ была перакрыта: улады не надта чакалі там змоўшчыка-філамата і паўстанца. І Ігнат Дамейка мусіў застацца яшчэ на нейкі час за акіянам. У 1846 годзе ён ужо цвёрда вырашыў вяртацца ў Еўропу, бліжэй да радзімы. Але чылійскія ўлады прасілі папрацаваць яшчэ на карысць маладой рэспубліке. Дамейка ізноў адклаў свой ад'езд. Тым больш, што яго перавялі ў сталіцу краіны Сант'яга, дзе прапанавалі пасаду прафесара хіміі і мінералогіі адкрытага ў 1843 годзе тут універсітэта. Дамейка быў запрошаны ў Сант'яга таксама і з мэтай дапамогі ў правядзенні рэформы ва універсітэце, пра што ён пісаў міністру адукацыі Чылі. У 1847 годзе ён атрымаў ва універсітэце кафедру хіміі, стаў членам універсітэцкай рады, займаўся навуковай і выкладчыцкай дзейнасцю. Захоплены ёю, Дамейка не абмяжоўваецца кабінетнымі сценамі, яго ўвесь час цягне ў горы, вывучаць прыроду Чылі. У 1845 годзе Дамейка адправіўся ў небяспечнае падарожжа да дзеючага вулкана

Антука. Моцны вецер і паток лавы не дазволілі вучонаму дабрацца да самага кратэра. Але затое наш зямляк зрабіў першае апісанне гэтага вулкана.

У Какімба ён мог ажаніцца, займець, як усе людзі сям'ю. Ды выгнаннік ведаў, што жаніцца магла б стаць непераадольнай перашкодай да вяртання, і ён адмовіўся ад свайго намеру. І ўсё ж жыццё мацнейшае за чалавечыя планы. Усе карты змяшала Ігнату Дамейку чароўная маладая паненка Энрывета дэ Сатамаер, якая прываравала прафесара, і вось 48-гадовы Дамейка 7 ліпеня 1850 года бярэ шлюб з 15-гадовай чылійкай. Да гэтага часу ў Дамейкі быў раскошны дом з садам на ўскраіне Сант'яга. Тут, у строгім кабінэце, была напісана большасць яго навуковых прац. Па заданню ўрада Чылі Дамейка распрацаваў і правёў школьную рэформу, пасля чаго навучанне ў Чылі стала больш дэмакратычным і агульнадаступным. Беларус па паходжанню, віленскі філамат і запольскі гаспадар цяпер каранямі пачаў урастаць у паўднёваамерыканскую зямлю. Яшчэ раней сябры папракалі Ігната Дамейку за тое, што ён быццам пачаў забываць родны край. На гэта беларускі выгнаннік даваў такі адказ: "Вядома ж, перарадзіцца я ніколі не здолею і спадзяюся на Бога, што я — ці ў Кардыльерах, ці ў Панарах — усё роўна памру ліцвінам...". Ігнат Дамейка і пасля таго, як ужо моцна звязаўся з чылійскай зямлёй, як прыняў чылійскае грамадзянства, як адно за адным пайшлі ў сям'і дзеці, не пакідае надзеі вярнуцца на радзіму. 12 студзеня 1854 года ён пісаў Адаму Міцкевічу: "Калі б была магчымасць вярнуцца і паслужыць яшчэ, хоць на старасці год, свайму краю, то не ўседзеў бы, не ўседзеў бы тут, хоць я даўно ўжо стаў грамадзянінам гэтай краіны, уладальнікам маёнтка і бацькам...". Пасля Сусветнай выстаўкі ў Парыжы ў 1867 годзе, дзе Дамейка прадстаўляў маладую прамысловасць Чылі, яго выбралі рэктарам універсітэта ў Сант'яга. Перыядычна на гэтай пасадзе ён быў у 1867-1883 гадах.

Чорным для Ігната Дамейкі і сям'і сям'і снежань 1870 года: нечакана на 36-м годзе жыцця памерла жонка. На руках у яго засталася трое дзяцей: пятнаццацігадовая дачка Аніта і два меншыя хлопцы — Герман і Казімір. Не паспеў Дамейка адсыць ад смерці жонкі, як новая цяжкая вестка выбіла яго з каляны: памёр дома родны брат Казімір. Затым памёрлі другі брат, родная сястра, яе муж. Род Дамейкаў выміраў, застаўся ў жывых нашчадак дзядзькі Ігната — Лявон. Усё гэта Ігнат Дамейка балюча перажываў. Усё радзей і радзей прыходзяць пісьмы з Беларусі, усё менш займаецца ён навуковаю працай, узрастае туга па родным краі. У адным з пісьмаў сябру-філамату Антону Адэнцу Дамейка піша: "Вечарамі, калі мой дом і агарод поўніцца пахам руж і лімоннай квесені і ніхто мяне не чуе, сядою за фартэпіяна і граю тры дваццаць песень, якія запамніліся шасцьдзесят год таму". Сярод іх былі і беларускія песні — песні таго народа, сярод якога ён рос, мужнеў, які ўсё жыццё любіў і помніў. Праз колькі часу ў змрочных хмарах няшчасця бліснуў Ігнату Дамейкі і прамень святла. З далёкай радзімы прынеслі яму пісьмо ад пляменніка — Казіміравага сына Лявона, які вярнуўся з Сібіры, дзе адбываў пакаранне за ўдзел у паўстанні 1863 года. У пісьме сын дарагога брата выказваў намер прыехаць да яго, пакінутага ўсімі Ігната Дамейкі, сюды, у Чылі, пагасціць. Гэтую нечаканую радасць сустрэчы з першым пасля многіх гадоў адзіноты родным чалавекам, якога, праўда, і ў вочы не бачыў, Дамейка чакаў з неярплівасцю. Сустрэча з пляменнікам не толькі дала палёку душы выгнанніка, але і ў нейкай ступені змяніла жыццё Дамейкавай сям'і. Лявон, які прабыў




І. Дамейка

у гасцях каля месяца, з усім сваім маладым запалам закахаўся ў гожаю дзядзькаву дачку Аніту. Аніта таксама ўпадабала хлопца. Пачалася гутарка пра шлюб. Як ні шкада было Дамейку, але мусіў ён аддаць дачку замуж за пляменніка, які спецыяльна прыехаў яшчэ раз па яе і звёз туды, на радзіму, у "Літву", у тую самую Жыбуртоўшчыну, дзе некалі прайшло маленства яе выгнанніка-бацькі. Услед за дачкой ізноў пачаў парывацца туды Ігнат Дамейка: цяпер жа, здаецца, сам Бог кліча яго на радзіму. Ён вельмі сумаваў па Айчыне, але ведаў: у Расійскай імперыі ўлады не жадаюць яго вяртання, там чакала яго ссылка. Радзіму ж ён наведваў незадоўга да смерці.

Цяпер можна смела сказаць, што толькі тут, у Чылі, ва ўсёй паўнаце раскрыліся выдатныя здольнасці нашага зямляка. Яго нават выбралі вярхоўным суддзёй па горных спрэчках. Дамейка першы распачаў картаграфаванне і раянаванне географічных і геалагічных з'яў, у сваіх навуковых працах закранаў праблемы межаў географічных арэалаў. Дамейка распрацаваў арыгінальную на той час канцэпцыю пра залежнасць прадукцыйнасці географічнага асяроддзя ад натуральных умоў: тапаграфічнага становішча краіны, геалагічнай будовы нетраў, гідраграфіі, расліннасці і інш. Свае шматлікія працы, у тым ліку падручнікі па хіміі, мінералогіі, фізіцы, Дамейка пісаў пераважна на іспанскай і французскай мовах. Выдадзены ў Чылі падручнік "Мінералогія" на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў выкарыстоўваўся ў многіх лацінаамерыканскіх краінах. Вынікі навуковых пошукаў і адкрыццяў Дамейкі апублікаваны на розных мовах у 130-і яго навуковых працах, якія прынеслі яму сусветную вядомасць і славу. Яны займалі ганаровае месца ў тагачаснай навуцы, сведчаннем з'яўляецца выбранне Дамейкі ганаровым членам шматлікіх навуковых таварыстваў. Так, у 1875 годзе польская Акадэмія навук выбірае яго сваім правадзейным членам. Яго навуковыя паведамленні абмяркоўваліся на пасяджэннях Парыжскай Акадэміі навук, публікаваліся ў навуковых часопісах Еўропы.

Цікавая такая дэтал, якая сведчыць аб высокім гуманізме Дамейкі. У 1884 годзе чылійцы ўзялі сталіцу Перу горад Ліму і абрабавалі мясцовы ўніверсітэт. Нарабаванае абсталяванне было адпраўлена Дамейку, які тады быў ужо рэктарам універсітэта ў Сант'яга. Абураны вучоны накіраваў ваеннаму камандаванню тэлеграму: "Універсітэт нарабаваных трафееў не прымае. Прашу неадкладна забраць рэчы назад!" За тэлегравай паследаваў востры артыкул у мясцовай газеце, дзе кляміўся дэпажніцкі акт. Пасля гэтага выпадку абураны Дамейка нават адмовіўся ад рэктарства і думаў назаўсёды пакінуць Чылі. Нягледзячы на



Гмазі Чылійскага універсітэта ў Сант'яга, рэктарам якога дваццаць гадоў быў І. Дамейка

Адкрыў новую зямлю

6 жніўня 2002 года Леанід Міканоравіч Дробаў святкаваў бы сваё 76-годдзе, калі б цяжкая хвароба заўчасна яго жыццё. Спадчына навуковых кніг і даследаванняў, якую пакінуў доктар мастацтвазнаўства, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Л. Дробаў, вельмі значная. Шмат намаганняў прыклаў Леанід Міканоравіч і пры падрыхтоўцы шасцітомнай "Гісторыі беларускага мастацтва", якая на той час стала адзіным найбольш поўным зборам даследаванняў па гісторыі беларускага мастацтва. Многа цікавых успамінаў пакінуў Л. Дробаў у няскончаным рукапісе кнігі ўспамінаў "Шляхамі жыцця", урыўкі з якой мы прапануем сёння чытачу.

"...Я зусім не збіраўся быць мастацтвазнаўцам. Але калі пазнаёміўся са станам спраў у гэтай галіне, перамяніў сваю думку.

Мне стала неяк не па сабе, што 10-мільённы беларускі народ не мае сваёй гісторыі мастацтва. І з маладым запалам узяўся за працу. Аб'ездзіў некалькі краін. Вывучыў "тоны" архіўных дакументаў, праштудзіраваў літаратуру ў аддзелах рэдкіх кніг шматлікіх бібліятэк. Матэрыял сабраўся надзвычай вялікі, працаваў я ўвесь час добрасумленна. У 1987 годзе стаў сапраўдным прафесарам, атрымаўшы адпаведны дыплом ВАКа.

...Але "адплачываць на лаўрах" не было калі. Я рыхтаваўся выканаць заповіт Пятра Глебкі — стварыць шасцітомную "Гісторыю беларускага мастацтва".

Чакала вялікая праца. І найперш — збіранне аўтарскага калектыву, бо па некаторых раздзелах нашай гісторыі ў аддзеле не было спецыялістаў.

Бюракраты ўсіх узроўняў, а таксама тыя, хто не верыў у такую справу, як стварэнне шматтомнай гісторыі беларускага мастацтва, бо гэта было ўпершыню за ўвесь час існавання Беларусі, яе дзяржавы, сумняваліся. Маўляў — яшчэ не маем адпаведных кадраў і "Гісторыя..." не па сілах нашым навукоўцам. Але мы перамаглі недарма, і ўрэшце стварылі 6-томную навуковую працу, якая выйшла ў свет пад рэдакцыяй дырэктара інстытута С. Марцалева.

На першы погляд магло сапраўды падацца, што рашэнне аб стварэнні гісторыі беларускага мастацтва досыць простая справа. Але гэта не так! Браліся за працу многія — але, выпусціўшы "пар" і пабачыўшы, што задача амаль невырашальная, кідалі. Так, напрыклад, яшчэ ў 20-х гадах мастацтвазнаўцы Каспяровіч і Іпель (унтэр-афіцэр 10-й

нямецкай арміі, якая акупіравала Беларусь у першую сусветную вайну) спрабавалі скласці каталог, якім суправаджалася выстава мастацкіх каштоўнасцяў Беларусі, сабраных акупантамі з усяго краю. Гэтым самым імкнуліся давесці, што "немцы — культурная нацыя і клопацца аб захаванні мастацтва беларусаў". Быў выдадзены невялікі каталог з прадмоваў Іпеля. І зараз невядома, куды зніклі экспанаты з гэтай выставы, як і сам Іпель, які збіраў гэтыя каштоўнасці.

Так ці інакш, але ў працах Іпеля былі некаторыя дадатковыя звесткі. Як даследчык, ён упершыню даводзіў, што існавала сапраўды "беларускае" мастацтва. І што яно памылкова было ўключана ў гісторыю іншых дзяржаваў — Польшчы і Расіі. На працы Іпеля спасылся і вядомы беларускі даследчык Шчакаціхін — прафесар Пецярбургскага ўніверсітэта, які прыехаў у Беларусь у 20-х гадах, калі быў арганізаваны Інстытут беларускай культуры.

Свае доследы (пераважна ў галіне беларускай архітэктуры) Шчакаціхін давёў да пачатку XVIII стагоддзя. Але потым гэты рускі вучоны ў пачатку 30-х гадоў быў абвінавачаны ў "беларускім нацыяналізме" і сасланы ў Казахстан, дзе неўзабаве і памёр. Працы Шчакаціхіна вельмі грунтоўныя, імі і зараз карыстаюцца нашы даследчыкі беларускай архітэктуры.

Пасля Шчакаціхіна пытаннямі гісторыі беларускага мастацтва займаўся прафесар Б. Ус, маскоўскі мастацтвазнавец М. Арлова, прафесар М. Кацар, які працягваў справу Шчакаціхіна і выдаў кнігу "Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва".

Але ўсе гэтыя даследчыкі толькі канстатавалі факт, што існавала беларускае мастацтва. І толькі ў пасляваенны перыяд мастацтвазнаўцы Герасімовіч і іншыя ў сваіх працах (у асноўным прадмоваў да альбомаў) ставілі ў якасці "пачынальнікаў" беларускага



мастацтва мастакоў Ю. Пэна, Я. Кругера і Л. Альпяровіча, якія працавалі ў Мінску і іншых беларускіх гарадах.

І вось, калі я ўзяўся за справу, каб адшукаць "вытокі" і абвергнуць існаваўшую версію пра іншаземных "пачынальнікаў" мастацтва Беларусі — пытанне на першы погляд здавалася невырашальным. Ды і я сам крыху сумняваўся, ці ўдасца давесці справу да канца. Як кажуць, дарогу адолее той, хто ідзе. І намаганні пасля доўгай і карпатлівай працы завяршыліся поспехам.

Наша амаль 20-гадовая праца была вылучана на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і на пачатку 1997 года мы — гэта значыць аўтарскі калектыў — атрымалі дыпламы лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі. На прэмію былі вылучаны пяць чалавек — Л. Дробаў, Я. Сахута, П. Масленікаў, П. Карнач і В. Жук. На жаль, не ўсе ўдзельнікі "слаўнай эпапеі" дажылі да гэтага светлага дня. Памерлі П. Масленікаў і П. Карнач, прэміі ім былі прысуджаны пасмяротна..."

У шчырых сяброўскіх размовах Леанід Міканоравіч прызнаваўся, што марыў у дзяцінстве стаць капітанам далёкага плавання, першаадкрывальнікам новых земляў. І ён сапраўды адкрыў і абараніў для нашчадкаў новую зямлю ў гісторыі мастацтва — Беларусь.

Яна ТРУБАЧ

Ноткі развітання

Верачка Лагвіненка... была. З гэтым горкім фактам не паспрачаешся. І мусіш казаць пра яе ўжо толькі ў мінулым часе: была. Ды ўсё ж эмацыянальная памяць — рэч не менш упартая, чым жорсткі факт, — спрачаецца: Вера Лагвіненка была і ёсць! У памяці родных ёй людзей і добрых знаёмых яна — жывая. Абаяльная, таваарыская, дасціпная, спагадлівая. Нават "пры пасадзе" дацэнта Беларускай акадэміі музыкі — няўрымсліва, дапытлівая, непаседлівая ды кампанейская, нібы дзяўчынка-студэнтка. І пры гэтым — вельмі сціпная, каб не сказаць сарамліва.

За раялем яна пераўвасаблялася, ператваралася ў Яе Вялікасць Музыканта. Рэдка, але выступала на сталічнай сцэне. Канцэртныя вечары з удзелам Веры Лагвіненкі мінскія меламены і музыканты-прафесійнікі ўспрымалі заўсёды як падзею. Як раскрывалася яе тонкая, глыбокая, артыстычная, па-сапраўднаму творчая натура праз творы кампазітараў-романтыкаў: і Шуберта, і асабліва — Шапэна!..

Лёс наканаваў ёй пакутлівае выпрабаванне страшнай хваробай. Мужнасць, велізарная сіла волі дапамаглі, насуперак медыцынскім прагнозам, адваяваць некалькі гадоў жыцця. І гэтыя гады, зноў жа, на здзіўленне дактароў, поўніліся заняткамі са студэнтамі, філарманічнымі выступленнямі, натхнёным музыцыраваннем за мяжой. Магутнай падтрымкай сталіся для яе вучні. А сям'я, яе дружная творчая сям'я, усё самаахвярна прайшла поруч з ёй, аддаючы ўласную энергію і здароўе — каб толькі падоўжыць яе жыццё.

Вера Лагвіненка жыве не толькі ў добрай памяці людзей. У фондах Беларускага радыё засталіся яе запісы: нешматлікія, але сапраўднаму таленавітыя і пранікнёныя ўзоры фартэпіянага мастацтва. Яна жыве ў музыцы...

Сябры



Лявон Раманоўскі

24 ліпеня 2002 года на 60-м годзе жыцця раптоўна памёр мастак Лявон Раманоўскі. Ён нарадзіўся 1 траўня 1943 г. у вёсцы Харошкі Магілёўскай вобласці. На вайне загінуў бацька. У Лявона было цяжкае пасляваеннае жыццё. У 1975 г. скончыў аддзяленне жывапісу Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Вучыўся ў А. Баркоўскага і І. Стасевіча. Працаваў у газеце "Звязда", а з 1978 г. у Мінскім мастацкім вучылішчы. Шмат

гадоў аддаў выхаванню маладых мастакоў. Быў выдатным жывапісцам і педагогам. Шмат падарожнічаў па Беларусі, у выніку чаго з'яўляліся новыя творы, сагрэтыя цеплынёй яго душы і ўмельствам рук. У 1994 г. уступіў у творчую суполку "Пагоня" і Беларускае саюз мастакоў. Яскрава вызначыў сваю грамадзянскую пазіцыю — быў змагаром за адраджэнне Беларусі, за яе дэмакратычны шлях развіцця. Стаў носьбітам і актыўным папулярызатарам беларускіх мастакоў.

Айчыны была для Л. Раманоўскага моцным рухавіком ва ўсіх ягоных справах.

Смерць Л. Раманоўскага — вялікая страта для калектыву Мінскага мастацкага вучылішча і Беларускага саюза мастакоў. Светлая памяць пра мастака і педагога будзе захавана навечна ў душах ягоных сваякоў, сяброў, былых вучняў.

Беларускі саюз мастакоў
Творчая суполка "Пагоня"

адкрытае неадабрэнне, выказанае вучоным ураду, шматгадовая праца і велізарныя заслугі Дамейкі былі адзначаны яшчэ і самай вялікай у краіне пенсіяй — 6000 піястраў у год. Але няўрымслівае натура не дае яму спакою. У 1884 годзе 82-гадовы выгнаннік рашыў ажыццявіць сваю неадступную мару — убачыць родную зямлю. Памеркаваўшы, што царскія ўлады ўжо не ў сіле нічога зрабіць яму, сусветна вядомаму вучоному, Дамейка рашыў наведаць радзіму, тым больш, што пасля смерці Мікалая I была абвешчана амністыя ўсім былым "палітычным злачынцам".

Раніцай 23 мая 1884 года на вакзале Сант'яга сабралася шмат людзей: гімназісты, студэнты, прафесары, дэпутаты, сенатары. Праводзілі былога рэктара сталічнага ўніверсітэта, ужо пенсіянера дона Ігнацыя Дамейку, які нарэшце выбраўся, каб наведаць сваю Бацькаўшчыну. А калі прыехаў пажылы мужчына, усе рушылі да яго. Пачуліся воклічы: "Віва, Дамейка!" Яго правялі да вагона, у якім звычайна ездзіць высокастаўлены асобы. Аркестр іграў нацыянальны гімн, выступалі сябры і ўрадоўцы. Пачаліся ўрачыстыя провады рэктара сталічнага ўніверсітэта, што ўпершыню пакідаў сваю новую радзіму, ехаў наведаць родны край. Асабліва ўзрушылі словы вучня Нацыянальнага інстытута, які віншаваў дона Ігнацыя з радасна хвілінай у жыцці, зычыў шчаслівай дарогі ў родны край, прасіў, каб ён усё ж хутэй вяртаўся на другую Радзіму, прыдбаную сэрцам. У гэты ж дзень, 23 мая 1884 года, наш зямляк запісаў у сваім дзённіку: "Бывай здарова, Чылі! Дзякуй табе за мае 46 гадоў у табе працавітага жыцця, за тваю гасціннасць, за наданае мне ад цябе грамадзянства, за сям'ю, за гонар, павагу, якую знайшоў у твайго народа, за годнае забеспячэнне на астатак жыцця..." З сабой ён вёз багатую калекцыю мінералаў у падарунак еўрапейскім ўніверсітэтам. У Парыжы Дамейку ўрачыста віталі вучоныя Сарбоны. У Кракаве яму прысудзілі навуковую ступень ганаровага доктара. На варшаўскім пероне яго сардэчна сустракае збіра студэнцкіх год польскі паэт Антон Адынец, адзіны, апрача Дамейкі, філамаст, які яшчэ застаўся ў жывых. З Варшавы яны едуць у Беларусь. Царскім уладам, вядома, не прыйшлося даспадобы гэта падарожжа — яны на чатыры месяцы затрымалі ў Гродне пашпарт вучонага. Нарэшце — родныя мясціны. 9 жніўня Дамейка разам са сваімі сынамі прыехаў у Гарадзею, дзе яго сустрэлі сваякі. На другі дзень ён быў у Міры, наведаў магілу бацькі. Разам з Адынцом І. Дамейка тры месяцы вандруе па мясцінах свайго дзяцінства і юнацтва, дзе сталёў і набіраўся мужнасці: Мір, Сталовічы, Далматушчына, Навагрудак, Дзятлава, Ліда, Жыбуртоўшчына, Заполле. Вінцэсь Каратынскі ў адным са сваіх артыкулаў успамінаў, што на памяць аб наведванні радзімы, аб сустрэчы з паэтам А. Адынцом Дамейка пасадзіў у Крошыне дубок і папрасіў высечы на камені вершаваны подпіс. І хто ведае, як зазначае Адам Мальдзіс, ці не Паўлюк Багрым выконваў гэтую просьбу свайго вялікага суайчынніка. Мясцовая інтэлігенцыя з энтузіязмам сустракала свайго земляка, чалавека з легендарнай біяграфіяй. Беларускія сяляне падносілі яму хлеб-соль, віталі народнымі песнямі. З адной старэнькай бабулькай у вёсцы разгаварыўся ён. Тая яму пакланілася і сказала: "Я пана маленькага помню". Гэтыя яе беларускія словы ён запісаў сабе ў дзённік. Пытаўся, што сталася з Лукашом, яго фурманам. Жанчына адказала, што памёр.

На радзіме Ігнат Дамейка прабыў чатыры гады. Але і тут не сядзеў на месцы. Пажыў у сям'і дачкі ў памятнай з дзяцінства Жыбуртоўшчыне. Пасля праз Адэсу едзе ў Турцыю, адтуль у Палесціну, Егіпет, доўга падарожнічае па Італіі і Францыі. За час яго знаходжання на радзіме Дамейкавы сыны набылі патрэбную еўрапейскую адукацыю: Казімір скончыў тую ж самую, што і бацька, Горную школу ў Парыжы і хацеў заняць бацькава месца на кафедры на ўніверсітэце ў Сант'яга; Герман жа атрымаў дыплом аб сканчэнні ў Рыме духоўнай семінарыі і таксама жадаў служыць радзіме сваёй маці. Нейкі час у Дамейкі была нават думка застацца на радзіме. Але хіба тут далі б яму спакойна жыць і працаваць?

У 1997 годзе ў цэнтры вёскі Мядзвядка Карэліцкага раёна з'явіўся валун, на якім прымацавана таблічка з надпісам: "Мядзвядка — радзіма Дамейкі Ігнаці Іпалітавіча (31.07.1802 — 23.01.1889), геолога, натураліста, ганаровага члена польскай Акадэміі Навук і многіх іншых еўрапейскіх АН, нацыянальнага героя Чылі". У Мядзвядкаўскай сярэдняй школе імя І. Дамейкі створаны музей Ігнаці Дамейкі. Яго ж імя названа вуліца вёскі, якая вядзе да школы.

Мікола БАНДАРЭНКА,
вядучы навуковы супрацоўнік
Нацыянальнага
архіва Рэспублікі Беларусь,
кандыдат гістарычных навук

Малюнк Уладзіміра СІЎЧЫКАВА

Першы Міжнародны фестываль музычнага фальклору "Этнасфера-2002" прайшоў у мястэчку Скернявіцы (Польшча). Часткай імпрэзы стаўся конкурс выканаўцаў, у журы якога, поруч з прадстаўнікамі Румыніі, Чэхіі ды Польшчы, працавала беларуская музыказнаўца Таццяна ПЕСНЯКЕВІЧ. Да яе — пытанні нашага карэспандэнта.

— Для пачатку — цытата: "Міжнародны музычны фестываль (...) у Скернявіцах, які меў мэту ўзбагаціць, навучыць і паяднаць сучасных людзей на падставе дасягненняў традыцыйнай музычнай культуры розных краін, сваё прызначэнне выканаў. Яго арганізатары цяпер пачалі працу над будучым "Фолькапране". Маём надзею, што яны, ведаючы ўжо нашы багатыя музычныя традыцыі і вялікі творчы патэнцыял, запрасяць да ўдзелу ў сваіх імпрэзах і музыкаў з Беларусі". Гэтак пісалі вы, Таццяна, у "ЛіМе" год таму, 17 жніўня, распавядаючы пра фестываль, на якім вылучыўся брэсцкі квартэт "Кола". Сёлета зноў — Скернявіцы, але...

— Але назва фестывалю гучыць інакш. Чаму? У "Фолькапране", што праводзілася чатыры гады запар, з'явіўся пераемнік: "Этнасфера-2002". Апроч маладзёжнага Цэнтра культуры Скернявіц ды гарадскіх уладаў, як гэта было летась, у ліку арганізатараў — Міністэрства культуры Польшчы. Нават падкрэслівалася, што фестываль ладкаваўся пад патранатам міністра культуры.

Горад з 50-тысячным насельніцтвам Скернявіцы месціцца пасярод шляху з Варшавы на Лодзь. І таму свята было, можна сказаць, у сэрцы Польшчы. Дарэчы, тут адбываецца і сусветна вядомы Міжнародны фестываль кветак, гародніцы ды садавіны. Што да "Этнасферы-2002", дык гэты фэст доўжыўся два дні. Было цудоўнае ліпенскае надвор'е (у адрозненне ад леташняй беспрасветнай залевы, якая не лепшым чынам адбівалася на святочным настроі). Адбылося свята не толькі для месцічаў, але і для садавіны гасцей, прыезду якіх паспрыялі добрыя транспартныя камунікацыі.

— Колькі людзей сабраў фестываль: ці ёсць статыстыка?

— Лічбаў не ведаю. Народу было вельмі шмат, але ўсім хапіла месца, і эмоцыі былі толькі станоўчыя. Малаўнічы куток, пагодлівыя дні; працавалі каруселі, атракцыёны; разгарнуўся гандаль кампакт-дыскамі; прадавалі марожанае, піва; веселіліся і дзеці, і людзі дарослыя. Многія папрыходзілі з сабакамі, у якіх таксама быў радасны настрой. Публіка шпацыравала, танчыла або ўладкоўвалася на траве. Пры гэтым — усё надзвычай культурна, атмасфера ветлівасці, чысціні, парадку. І — ніякіх п'яных ці нападпітку.

— А што было на самой сцэне?

— Сцэна, дарэчы, зробленая дыктоўна: ёсць навес; вельмі добрая светлавая аснашчанаць; гукавая апаратура — супер; па баках — два экраны, на якія трансліравалася "карцінка" выступленняў. Адбываліся конкурсныя праслухоўванні прадстаўнікоў Польшчы, Беларусі, Чэхіі, а таксама канцэрты "зорак":

польскіх калектываў, гасцей з Брэтані, Славакіі, Беларусі. Нашу краіну ў якасці "зоркі"-госця прадстаўляў гурт "Палац" з абноўленай праграмай, якую публіка ўпадабала, горача прыняла. Прызнацца, я ў тых хвіліны адчувала гонар за сваю краіну — акурат як летась, калі выбітным госцем фестывалю была новая група Юрыя Выдронка — "Юр'я". І, канечне, з асаблівым пачуццём успрымаўся мною заключны канцэрт, у якім удзельнічалі лаўрэаты "Этнасферы-2002": у ліку іх апынуліся ўсе прадстаўнікі Беларусі.


1-е месца падзялілі два ансамблі. "Osimira" з Магілёва ды чэшскія музыкі — "Томаш Лечка і яго аркестр". Спадар Томаш не толькі музыкант, але і паэт, вакаліст. Спявае старадаўнія гістарычныя песні, на аснове якіх робіць і ўласныя кампазіцыі. Інструментальная група — кшталту традыцыйнай капэлы: чэшскія цымбалы, перкусія, скрыпка, духавыя. Фолкмадэрновая "Osimira" (былая "Акруга вольнага мастацтва") — знаходка Юрыя Выдронка, які садзейнічаў прыезду магілёўскіх музыкаў на гэты конкурс.

— Ён жа летась паспрыяў прыезду на "Фолькапране" брэсцкага "Кола"...

— Так, гэты вядомы музыкант сапраўды шчодрый і творчасці, не замыкаецца на ўласнай асобе, стварае і шукае новае, дае штуршок своеадметным праектам. Той самы "Палац", можна сказаць, — "дзіця" Юрыя Выдронка, даўно ўжо самастойнае, са сваёй нішай у сучаснай этнамузыцы. "Крыві" — таксама яго колішні праект. Цяпер — "Юр'я". І кожны з гуртоў працуе ў сваім стылі, развівае абсалютна новыя адгалінаванні ў этнамузыцы.

Дарэчы, з "Крыві" выйшаў і такі, сёння ўжо сталы, самастойны музыкант, як Зміцер Вайцюшкевіч. Крыху меней за паўгода таму ён распрацаваў новы праект з цудоўнымі маладымі музыкантамі, з якімі разам рабіў ужо вядомую "Цацачную краму". Новы акаўстэчны праект Зміцера Вайцюшкевіча пад назвай "WZ-аркестр" ("Усход — Запад") быў прадстаўлены на конкурсе ў Скернявіцах. Прагучалі найрэдкасныя старадаўнія беларускія песні, балады. "WZ-аркестр" заняў 2-е месца.

На 3-м месцы апынуліся тры ўдзельнікі. Польскія ансамблі "Рыбка і яе сябры" ды "Віват фламенка" (сваё выступленне ён пабудоваў як вечарыну ў таверне з выкананнем іспанскіх мелодый з характэрнымі танцамі дзяўчат). І яшчэ лаўрэат — беларускі дуэт з Барысава "Аляксандра і Канстанцін". Аляксандра з нядаўняга часу ўжо салістка Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі, набыла шырокую вядомасць дзякуючы паспяховаму выступленню на



"Славянскім базары", дзе таксама атрымала званне лаўрэата.

— Якія агульныя ўражанні ад фестывалю "Этнасфера-2002"?

— Вельмі высокі ўзровень удзельнікаў. У конкурсных праграмах не было ніякай, у горшым сэнсе гэтага слова, самадзейнасці. Арганізатары зрабілі строгія папярэдні адбор, прагледзеўшы, праслухаўшы дэманстрацыйныя матэрыялы музыкантаў. Уразіў грунтоўны падыход арганізатараў у вызначэнні мэты фестывалю. Яму надаюцца не проста музычна-забаўляльныя, а і культурна-адукацыйныя, пазнаваўчыя функцыі. Напрыклад, сёлета тут прысутнічала польская моладзь, якая вывучае старажытную культуру індзейцаў. Гэтыя музыканты і спяваюць адпаведныя песні, і аправаюцца ў традыцыйныя строі амерыканскіх індзейцаў. Быў нават пастаўлены вігвам, блізу якога разгортваліся каларытныя імпрэзы, індзейскія гульні.

Вельмі ўразіла цікавасць моладзі да ўсяго, што робіцца на фестывалі, веданне маладымі палякамі сваіх айчынных выканаўцаў, а галоўнае — веданне песень, якія падхопліваліся публікай літаральна з першых нот. Моладзь ведае, і любіць, і спявае свой фальклор — гэта надзвычай важная і пазітыўная з'ява. Па-хатняму ўтульная атмасфера фэсту збліжае, яднае людзей розных узростаў — праз песню.

Наконт стаўлення да фальклору наогул... У Польшчы багата фестывалю ў самых розных мястэчках, бо існуе безліч калектываў, якія граюць фальклор ва ўсіх яго традыцыйных і найсучасных праявах. Мне прыемна здзівіла цікавасць палякаў і да беларускага фальклору — у яго сучасным абліччы, толькі не ў т.зв. сувенірным, а ў мадэрным. Гэта значыць — калі ёсць пошук, ёсць шмат свайго сённяшняга, якасна новае аб'яднанне старажытных традыцыйных нацыянальных пластоў з агульнымі сусветнымі музычнымі традыцыямі. Усё гэта было прадстаўлена ў творчасці беларускіх ансамбляў на фестывалі ў Скернявіцах, зрабіла яскравае ўражанне і на публіку, і на спецыялістаў у журы, атрымала адпаведную адзнаку. У грашовым вымярэнні ўзнагароды, можна сказаць, сімвалічныя, але тут гэта не мае значэння, бо ёсць больш глыбінны і моцны маральны, духоўны стымул.

Пад назвай "Этнасфера" музычнае свята ў Скернявіцах мяркуецца ладкаваць штогод. Спадзяюся, беларускія фальклорныя гурты зробіцца тут заўсёднымі гасцямі. Магчыма, незалежныя выдаўцы, прадстаўнікі фірмаў паспрыяюць распаўсюджванню нашай этнамузыкі на кампактах... Аднак, прызнаюся, маючы такое сворад'е музыкантаў у гэтай галіне, крывіду ўсведамляць, што на Беларусі няма ніводнага падобнага свята. Прывабнага для розных пакаленняў, найперш — для моладзі, адкрытага для ўсіх напрамкаў творчасці, звязанай з песенна-інструментальным фальклорам, а не толькі для аўтэнтычных або "сувенірных".

— Што казаць, калі нават цудоўнае і папулярнае ў людзей розных узростаў міжнароднае свята народна-інструментальнай музыкі "Звіняць цымбалы і гармонік" перажывае не лепшы перыяд. Было штолетняе, цяпер вырашана збіраць яго кожныя два гады... Мне здаецца, якраз гэты фэст у Паставах мог бы з часам улучыць у сваю палітру і найноўшыя напрамкі працы з музычным фальклорам. Але гэта не выключае нараджэнне ў іншых беларускіх мястэчках сваіх, рэгіянальных, фэстаў — купальскіх, траецкіх і да т.п. Прывабных для замежных гасцей і адкрытых для творчых пошукаў у традыцыйным мастацтве.

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: "Палац" і яго лідэр Алег ХАМЕНКА.

Фота В. СТРАЛКОЎСКАГА і з архіва "ЛіМа"



ЗАСНАВАЛЬНІК

Саюз беларускіх
пісьменнікаў

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе
ўзнагароджана ордэнам
Дружбы народаў

Намеснік галоўнага
рэдактара

**Віктар
ШНІП**

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА,
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Алесь ГАЎРОН —
адказны сакратар,
Яўген РАПН,
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
Віктар ШНІП —
намеснік
галоўнага рэдактара

**АДРАС
РЭДАКЦЫІ:**

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:

прыйменная рэдакцыя — 284-8461
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-8525
адказны сакратар — 284-8204

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-8462
літаратурнага
жыцця — 284-8462
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-8462
паэзіі і прозы — 284-8525
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага
мастацтва — 284-8462
карэктарская — 284-4404
бухгалтэрыя — 284-8462
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і верстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах
Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства
"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 1568
Нумар падпісаны ў друку
8.08.2002 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 1886

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12